

Установа адукацыі  
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

Факультэт традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва  
Кафедра рэжысуры абраадаў і свят

УЗГОДНЕНА  
Загадчык кафедры

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УЗГОДНЕНА  
Дэкан факультэта

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ЭЛЕКТРОННЫ ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС  
ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ

**СВЯТОЧНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ**

*Рэкамендавана ВМА па адукацыі ў галіне культуры і мастацтваў  
у якасці вучэбна-методычнага комплекса для  
студэнтаў установы вышэйшай адукацыі  
па спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках);  
напрамку спецыяльнасці 1-17 01 05-02 Рэжысура свят  
(тэатралізаваныя)*

Складальнікі:

А.А. Гулак, канд. філалаг. навук, дацэнт каф.  
А.Я. Камінскі, дацэнт каф.  
А.Г. Фядотаў, дацэнт каф.

Разгледжана і зацверджана  
на пасяджэнні Савета ўніверсітэта  
(пратакол № 10 ад 20 чэрвеня 2017 г.)

Рэцэнзенты:

*T.B. Валодзіна*, загадчык аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі»  
філіяла «Інстытут мастацтвазнаўства, этналогіі і фальклору імя Кандрата Крапівы», доктар філалагічных навук;

*A.M. Нароўская*, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Гулак А.А., Камінскі, А.Я., Фядотаў, А.Г.

Святочная культура Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А.А. Гулак, А.Г. Камінскі, А.Г. Фядотаў ; Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2017. – 88 с.

Вучэбнае выданне сістэматызуе комплекс звестак з беларускай фалькларыстыкі і этнаграфіі і скіравана на ўвядзенне ў вучэбны працэс асноўных палажэнняў аб святочнай культуры беларусаў: яе светапоглядных асноў, мастацкай разнастайнасці, каштоўнасцых арыентыраў, спецыфічна этнічных харектарыстык, адметных рыс і рэгіянальных асаблівасцей. Важнае значэнне надаецца раскрыццю шляхоў стварэння сучасных свят на аснове і з улікам пераемнасці культурна-гістарычных традыцый.

Прызначаецца для прыфесійнай падрыхтоўкі рэжысёраў абрадаў і свят.

## ЗМЕСТ

1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА	4
2. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ	5
2.1. Вучэбныя дапаможнікі даведачныя выданні	5
2.2. Канспект лекцый	6
3. ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ	46
3.1. Тэматыка семінарскіх, практычных заняткаў	47
3.2. Патрабаванні да напісання курсавых работ.	52
Прыкладная тэматыка курсавых работ	
4. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ	55
4.1. Прыкладныя пытанні да залікаў і экзаменаў	56
4.2. Заданні для кантролюемай самастойнай работы	59
5. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ	64
5.1. Вучэбная праграма па дысцыпліне	65
5.2. Літаратура	85

РЕПОЗИТОРИЙ БЛУКИ

## ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбна-метадычны комплекс (далей – ВМК) па дысцыпліне «Святочная культура Беларусі» ўкладзены ў адпаведнасці з метадычнымі ўказаннямі па складанні ВМК, распрацаванымі УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», і прызначаны для рэалізацыі патрабаванняў адукатыйнага стандарту для спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысурасвят (па напрамках); напрамку спецыяльнасці 1-17 01 05-02 Рэжысура свят (тэатралізаваныя).

ВМК па дысцыпліне «Святочная культура Беларусі» мае мэту эфектыўнага ўвядзення ў вучэбны працэс асноўных палажэнняў аб святочнай культуры беларусаў: яе светапоглядных асноў, мастацкай разнастайнасці, каштоўнасцых арыентыраў, спецыфічна этнічных харктарыстык, адметных рыс і рэгіональных асаблівасцей. Важнае значэнне надаецца раскрыццю шляхоў стварэння сучасных свят на аснове і з улікам пераемнасці культурнагісторычных традыцый.

Для дасягнення гэтай мэты ВМК па дысцыпліне «Святочная культура Беларусі» сістэматызуе комплекс тэарэтычных і практычных ведаў у галіне беларускай фальклорыстыкі і этнографіі. Галоўным структурным прынцыпам, які вызначыў харктар выкладання матэрыялу з'яўляецца жанрава-тэматычны, сцверджаны ў акадэмічных выданнях і вучэбна-метадычных дапаможніках па фальклору.

Выкладзены ў ВМК «Святочная культура Беларусі» матэрыял скіраваны на засваенне студэнтамі светапоглядных асноў і харктару ўласаблення народных абрадаў і свят каляндарнага і сямейнага цыклу, культуры сацыяльных эліт сярэднявечча і новага часу. Належная ўвага надаецца пытанням узаемадзеяння традыцый і навацый. Падыход, рэалізаваны ў ВМК, мае практычную неабходнасць, з'яўляецца актуальным і сацыяльна значным.

Змест ВМК уключае тлумачальную запіску, тэарэтычны раздел (пералік асноўных вучэбных дапаможнікаў і даведачных выданняў, канспект лекцый), практычны раздел (тэматыка семінарскіх і практычных заняткаў, патрабаванні да напісання і прыкладная тэматыка курсавых работ), раздел кантролю ведаў (прикладныя пытанні да практычных, семінарскіх заняткаў, залікаў і экзаменаў, заданні для кантролюемай самастойнай работы), дапаможны раздел (вучэбная праграма па дысцыпліне і літаратура).

## ТЕАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ

Вучэбныя дапаможнікі і даведачныя выданні

1. Беларуская вуснапаэтычна творчасць: падруч. для студэнтаў філал. спец. ВНУ / К.П. Кабашнікаў[і інш.]. – 2-е выд., перапрац. – Мінск: Лексіс, 2000. – 512 с.
2. Беларускі фальклор: хрэстаматыя / склад. К.П. Кабашнікаў [і інш.]. – Мінск: Вышэйшая школа, 1985. – 749 с.
3. Беларускі фальклор: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2005–2006.
4. Беларусы: Т. 7: Вусная паэтычна творчасць / НАНБ; Г. А. Барташэвіч, [і інш.]; рэдкал.: В.М. Бялявіна[і інш.]. – 2004. – 586 с.
5. Казакова, І.В. Беларускі фальклор: вучэб. дапам. / І.В. Казакова. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – 309 с.
6. Лобач, У.А. Этнаграфія Беларусі: Вучэбна-метадычны комплекс / У.А. Лобач. – Наваполацк: ПДУ, 2006. – 328 с.
7. Міфалогія беларусаў: энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. Мінск: Беларусь, 2011. – 607 с.
8. Народная культура Беларусі: энцыкл. даведнік / рэд. В.С. Цітоў. – Мінск : БелЭН, 2002. – 431 с.
9. Нарысы гісторыі культуры Беларусі: у 4 т./ А. І. Лакотка [і інш.] ; – Мінск : Беларуская навука, 2013–.
10. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т., 10 кн. / Рэдкал.: Т.Б. Варфаламеева [гал рэд.] і інш.– Мінск : Вышэйшая школа. – 2008–2013.
11. Швед, І.А. Уводзіны ў фалькларыстыку: вучэб.-метад. дапаможнік. У 2 ч. / І.А. Швед. – Брэст: БрДУ. –2009–2010.

КАНСПЕКТ ЛЕКЦЫЙ

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

## УВОДЗІНЫ

*Пытанні:*

1. Асноўныя акадэмічныя даведачныя выданні па фольклору і этнаграфіі.
2. Значэнне шматтомных выданняў “БНТ”, “Беларусы”, “Традыцыйная майстэрства беларусаў”.
3. Публікацыя рэгіянальных фольклорных зборнікаў.
4. Вывучэнне функцыянальнай прыроды абрадаў і звычаяў.

*Літаратура:*

1. Беларусы: Т. 3: Гісторыя этнаграфічнага вучэння / В. К. Бандарчык [і інш.]. – 1999. – 365 с.
2. Володина, Т.В. Успехи и болевые точки белорусской фольклористики последних лет / Т.В. Володина // Навстречу Третьему Всероссийскому конгрессу фольклористов. Сборник научных статей. – М. : Гос. республ. центр русского фольклора, 2013. – С. 79–98.
3. Швед, І.А. Фольклорыстыка: даследчыя прыярытэты і перспектывы развіцця / Іна Швед // Фольклор і сучасная культура : матэрыялы III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 21–22 красавіка 2011 г., Мн. : у 2 ч. / [рэдкал.: І. С. Роўда і інш.]. – Ч. 1. – С. 4–6.

Паняцце *святочная культура* як комплекс нематэрыяльных і матэрыяльных праяўленняў духоўнай творчасці народа. Свята як універсальны феномен народнай традыцыі, сакральны час проціпаставлены штодзённасці. Усеагульнасць і масавасць як важнейшы прынцып народнага свята. Сувязь вывучае май дысцыпліны з фольклорыстыкай, этнаграфіяй і міфалогіяй.

Сучасныя фундаментальныя даследаванні ў галіне беларусазнаўства. Падручнікі для ВНУ: «Нарысы па беларускаму фольклору» К. Кабашнікаў (1963), «Беларуская вусна-паэтычная творчасць» пад рэдакцыяй М. Ларчанкі (1966), «Беларускі фольклор: Хрестаматыя» (1970, 4-е выд. 1996), «Беларуская народна-паэтычная творчасць» (1979) і інш. Пры тым, што некаторыя ацэнкі ў названых падручніках устарэлі, названыя выданні складаюць фундаментальную базу вывучэння фольклору.

Многія пытанні беларускай фольклорыстыкі разгледжаны ў “Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі” (У 5 т. 1984–1987). У ёй мы знаходзім літаратуразнаўчыя характеристыкі жанраў беларускага фольклору (лірычныя песні, празаічныя жанры вялікіх і малых форм ды інш.). Энцыклапедыя змяшчае шмат фольклорыстычных, нарадазнаўчых паняццяў і тэрмінаў, аднак яна не з’яўляецца спецыяльнай / галіновай менавіта па фольклору.

З 1995 г. Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фольклору Нацыянальной АН Беларусі пачаў фундаментальнае шматтомнае выданне “Беларусы”. Асобныя тамы прысвечаны прамысловым і рамесным заняткам, дойлідству, грамадскім традыцыям, гісторыі этнаграфічнага вывучэння. У плане вывучэння фольклору цікаласць уяўляе Т. 7 – “Вусная паэтычная творчасць”, Т. 9 – “Антррапалогія” (2006), Т. 10 – “Славянскія этнакультурныя традыцыі” (2007).

Фундаментальнае даследаванне ў 6 кнігах з серыі «Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка»: «Каляндарна-абрадавая паэзія», «Сямейна-абрадавая паэзія. Народны тэатр» (абедзве 2001), «Пазаабрадавая паэзія» (А.Гурскі, Г.Пятроўская, Л.Салавей), «Народная проза» (К. Кабашнікаў А.Фядосік, А.Цітавец, абедзве 2002), «Міфалогія. Духоўныя вершы» (2003), «Малыя жанры. Дзіцячы фальклор» (2004).

Першым у гісторыі нацыянальнай культуры галіновым навуковадаведачным выданнем, якое шырока асвятляе пытанні духоўнай культуры нашага народу, з'явілася энцыклапедыя “Беларускі фальклор” (2005-2006). У стварэнні энцыклапедыі бралі ўдзел даследчыкі розных устаноў: Ін-та мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору Нацыянальнай АН Беларусі, Беларускай акадэміі музыкі, акадэміі мастацтваў, БДУ, БДПУ імя М. Танка, БДУКіМ і інш. Выданне, відаць, упершыню, багата ілюстравана.

Да сучасных фундаментальных даследаванняў у галіне славяназнаўства можна аднесці шматтомнае выданне Інстытута славяназнаўства і балканістыкі Расійскай Акадэміі навук «Славянский и балканский фальклор», якое выходзіць з 1971 г. Адзін з тамоў цалкам прысвечаны этналінгвістычнаму вывучэнню беларускага Палесся (1995). З 1995 г. Інстытут славяназнаўства і балканістыкі Расійскай Акадэміі навук выдае 5-томны этналінгвістычны слоўнік «Славянские древности» пад рэдакцыяй Талстога. Многія з'явы духоўнай і матэрыйальной культуры ўсходніх славян у гэтым слоўніку таксама аналізуюцца на беларускім матэрыйале.

Значнай падзеяй у беларусазнаўстве стала выданне серыі «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў» у 6 тамах (10 кнігах) (2008–2013). Апошняя трох тамы выйшлі з электроннымі праграмамі: запісамі аўтэнтычных песень, інструментальнай музыкі і народнай прозы ў выкананні яркіх спевакоў, інструменталістаў і апавядальнікаў. Аўтэнтычнасць тэкстаў, дакладная перадача дыялектных асаблівасцяў і індывідуальнай манеры гаворкі інфармантаў, увага да канспекту і асабістых перажыванняў носьбітаў традыцыі, шырокі рэгіянальны ахоп матэрыйалаў стварае аб’ёмную панараму існавання беларускай традыцыйной культуры на сучасным этапе.

Публікацыя рэгіянальных фальклорных зборнікаў. «Песні сямі вёсак: Традыцыйная народная лірыка Міншчыны» (укладальнік Н.Гілевіч), «Беларускі фальклор у сучасных запісах: Брэсцкая вобласць» (укладальнік В.Захараўа, 1973), «Песні беларускага Паазер’я» (1981), «Песні Беларускага Палесся» (вып. 1–2, 1983–84), «Песні беларускага Падняпроўя» (1999; укладальнік усіх З.Мажэйка, апошні – з Т. Варфаламеевай), «Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры. Гомельская вобласць» (1989), «Беларускі фальклор у сучасных запісах: Мінская вобласць» (1995; укладальнікі В. Ліцьвінка, Г.Кутырова), «Песенны фальклор Палесся» (т. 1–3, 2001–2004; укладальнік У. Раговіч), «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: Магілёўскае Падняпроўе» (т. 1, 2001), «Вяселле на Гомельшчыне: Фальклорна-этнографічны зборнік», «Народная міфалогія Гомельшчыны» (2003, укладальнікі І. Штэйнер, В.Новак) і інш.

Вывучэнне функцыянальнай прыроды абрадаў і звычаяў: Г. Таўлай («Беларускае Купалле: Абрад, песня», 1986), І Крук (“Зімовыя святы”, “Веснавыя святы”, «Сімволіка беларускай народнай культуры», 2000), А. Лозка («Беларускі народны каляндар», 1993), У. Сысоў («Беларуская пахавальная абрааднасць: Структура абрааду, галашэнні, функцыі слова і дзеяння», 1995; «З крыніц спрадвечных», 1997), Т. Валодзіна («Талака ў духоўнай культуры беларусаў», 1997) і інш. Распрацоўка праблем міфалогіі і сімволікі: І. Казакова («Сімволіка і семантыка славянскіх міфалагем: На матэрывах беларускага фальклору», 1990), А. Ненадавец («Каму пакланяліся продкі», 1996; «За смугою міфа», 1999). Даследаванне культа продкаў, архаічных абраадаў і рытуалаў: В. Шарай («Каштоўнасна-нарматыўная прырода ўшанавання продкаў») і В. Новак («Абрааднасць і паэзія «Пахавання стралы», 2002).

Вывучэнне славесна-музычнага фальклору (этнамузыкалогія). Працы Т. Варфаламеевай, З. Мажэйка, Л. Мухарынскай, Т. Якіменка, В. Ялатава і інш. Вывучэнне харэаграфічнага фальклору. Беларуская народная харэаграфія ў даследаванні Ю.М. Чурко («Беларускі народны танец», 1972), працах Л.К. Алексютовіч, М.А. Козенкі.

## ТЭМА 1. АДЛЮСТРАВАННЕ АРХАІЧНЫХ КУЛЬТАЎ И ВЕРАВАННЯЎ У СВЯТОЧНАЙ КУЛЬТУРЫ

### *Пытанні:*

1. Народная культура як сфера захавання элеменатаў архаічнай свядомасці.
2. Сучасныя даследаванні міфалогіі беларусаў.
3. Анімізм, фетышызм, татэмізм, культ продкаў у традыцыйнай культуры беларусаў.

### *Літаратура:*

1. Міфалогія беларусаў: энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. Мінск: Беларусь, 2011. – 607 с.
2. Беларускі фальклор: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2005–2006.

Архаічныя культуры з'яўляліся формай і сродкамі камунікацыі старажытнага чалавека з космасам і прыродай. Яны выяўляліся як ушанаванне стыхійных прыродных сіл і духаў памерлых продкаў. Пасутнасці архаічныя культуры і ўяўленні чалавека пра сусвет выступалі фактарам культурнай сацыялізацыі і асваення чалавекам фізічнаматэрывальной прасторы. У беларускай традыцыйнай культуры да сённяшняга часу захаваліся рэшткі многіх культаў і архаічных вераванняў, што ўказвае на развітасць у нашых продкаў міфалагічнай свядомасці.

Як самастойны аб'ект навуковага даследавання міфалагічная свядомасць (міфалогія) упершыню стала разглядацца ў канцы 1960-х – пачатку 1970-х гг. у працах Маскоўска-Тартускай школы па другасных мадэлюючых сістэмах (культурных кодах). Іх вывучэнне было міждысцыплінарнай галіной, што ўключала ці не ў першую чаргу міфалогію і

фальклор, што з-за сваёй спецыфікі асабліва прыдатны для структурна-семіятычных даследаванняў. У пачатку 1980-х гг. балта-славянская духоўная культура становіцца аб'ектам вывучэння навукоўцаў Маскоўскага інстытута славяназнаўства АН СССР. Фундаментальная працы Маскоўска-Тартускай семіятычнай школы (Ю. Лотман, У. Тапароў, Вяч. Іванаў і інш.), Маскоўскай этналінгвістычнай школы М. і С. Талстых (Т. Агапкіна, В. Бялова, А. Тапаркоў і інш.), створаныя ў 1960–1990-я гг., пазней стануць метадалагічным арыенцірам для беларускіх даследчыкаў архаічнай культуры.

У канцы 1980-х гг. сярод беларускіх даследчыкаў назіраецца рост цікавасці да міфапаэтычнай народнай спадчыны. У 1990-я – пачатку 2000-х гг. працы па міфалогіі пішуць У. Васілевіч, А. Ненадавец, І. Казакова, У. Конан, Т. Шамякіна. Сёння шырокі спектр праблем беларускай міфалогіі даследуеца Г. Барташэвіч, Т. Валодзінай, Л. Дучыц, Э. Зайкоўскім, У. Лобачам, А. Лозкам, В. Новак, А. Прохараўым, Л. Салавей, С. Санько, В. Шарай, І. Швед.

Тэзіс аб tym, што славянскія міфалагічныя вераванні ўзыходзяць да індаеўрапейскай мінуўшчыны (5-4 тыс. да н.э.) і таму характарызуюцца значнай архаічнасцю, сёння не падвяргаецца сумненню. Славянская міфалогія – гэта сукупнасць міфалагічных уяўленняў старажытных славян (праславян) перыяду іх адзінства (да кан. 1-га тыс. н.э.). Па меры расселення славян з праславянскай тэрыторыі (з вобласці Карпат па Цэнтральны і Усходні Еўропе да Дняпра і ад паўднёвых берагоў Балтыйскага мора да поўначы Балканскага паўвострава) адбывалася дыферэнцыяцыя славянскай міфалогіі і адасабленне лакальных варыянтаў, доўга захоўвалі асноўныя характарыстыкі агульнаславянскай міфалогіі.

Выразныя рысы мае міфалогія заходніх славян. Гэта лужычане/сербы, палякі, сілезцы, кашубы, славакі, чэхі. Агульная колькасць гэтых народаў – каля 80 млн. Унікальная міфалогія ўсходніх славян (беларусы, рускія, украінцы. Племянныя цэнтры – Кіеў і Ноўгарад). Відавочна, існавалі і іншыя варыянты міфалогіі (у прыватнасці, у паўднёвых славян на Балканах), але звесткі пра іх нязначныя.

Анімізм – удухаўленне аб'ектаў навакольнага свету. Анімістычная аснова *гукання вясны, прывітання нівы, абраадаў Куст, Пахаванне стралы, Дажынкі, абраадаў пераносу свячы* ў Цэнтральнай Беларусі і на Падняпроўі і інш. Народная дэмманалогія мае надзвычай устойлівую захаванасць, шырокую геаграфію распаўсюджвання і багатую лакалізацыю. Да народнай дэмманалогіі належаць розныя класы неіндывидуалізаваных (часта і неантрапаморфных) нячысцікаў, духаў, жывёл, звязаных з усім міфалагічным просторам ад дома да лесу, балота (*Дамавік, Хлеўнік, Лазнік, Русалка* ды інш.). Прыврода многіх міфалагічных персанажаў трактуеца ў сучаснай навуцы як амбівалентная (*Русалка, Вадзянік, Лесавік*), іх шкодныя дзеянні ў дачыненні да чалавека могуць быць нейтралізаваныя пры дапамозе замоў, ахвярапрынашэнняў, пэўных магічных прыёмаў і інш.

Рана-ранюсенька,  
Русалкі сядзелі.

Русалкі сядзелі,  
На дзевак глядзелі,  
Ой, рана-рана,  
На дзевак глядзелі.

— Дзевачкі-сястрыцы,  
Падайце вадзіцы,  
Ой, рана-рана,  
Падайце вадзіцы.

Падайце вадзіцы  
З халоднай крыніцы,  
Ой, рана-рана,  
З халоднай крыніцы.

З халоднай крыніцы  
Ды з-пад той вярбіцы,  
Ой, рана-рана,  
Ды з-пад той вярбіцы.

Падайце вадзіцы  
Душу прычасці і,  
Ой, рана-рана,  
Душу прычасці і.

Душа прычасціца —  
Жыщё вараціца,  
Ой, рана-рана,  
Жыщё вараціца.

Тады будзем з вамі  
Краскі сабіраці,  
Ой, рана-рана,  
Краскі сабіраці.

Краскі сабіраці,  
Песенькі пляці,  
Ой, рана-рана,  
Песенькі пляці.

АІМЭФ, ф. 8, вол. 1, спр. 78, сш. 6, л. 12—13. Зап. В. Е. Бурносаў у 1963 г. у в. Балсуны  
Буда-Кашалёўскага р. ад К. Я. Болсун, 1919 г. н.

Вялікая варыятыўнасць назваў аднаго і таго ж персанажа і ў той жа час агульнасць рыс і функцыянальных характарыстых розных персанажаў ствараюць заканамерныя цяжкасці ў вывучэнні дэмантагіі беларусаў.

Фетышызм — вера ў звышнатуральныя якасці прадметаў прыроднага (камяні-валуны, «пяруновыя стрэлы», жытні сноп, яйка, вярба, траеўкі «май», мак і інш.) ці культурнага паходжання (крыж, гроши, ручнікі, элементы адзення, ежы, вырабы з жалеза і інш.). Універсальным канцэптом, які сінтэзуе ўсе апісаныя вышэй адносіны, з'яўляецца ў славян (і ў многіх іншых народаў) сусветнае дрэва. У гэтай функцыі ў славянскіх фальклорных тэкстах звычайна выступаюць райскае дрэва, дуб, бяроза, явар, ліпа, хвоя, рабіна, яблыня. Да трох асноўных частак сусветнага дрэва прымеркаваны розныя жывёлы: да галін і вяршыні — птушкі (сокал, салавей, птушкі міфалагічнага характару і да т.п.), а таксама сонца і месяц; да ствала — пчолы, да каранёў — хтанічныя жывёлы (змеі, бабры і інш.). Усё дрэва ў цэлым можа супастаўляцца з чалавекам, асабліва з жанчынай, што відаць з вышыўкі (арнамент). З дапамогай сусветнага дрэва мадэлюеца трайная вертыкальная структура свету (тры царствы: неба, зямля і апраметная), чатырохбаковая гарызантальная структура (поўнач, захад, поўдзень, усход), жыщё і смерць (зялёнае, квітнеючае дрэва і сухое дрэва, дрэва ў календарных абрадах) і да т.п.

Татэмізм — сістэма рытуалаў і табу, звязаная з верай у роднасць, паходжанне групы людзей (роду, сям'і, клана) ад пэўнага віду жывых істот ці раслін. Вобразы татэмістычнага паходжання ў святочна-абрадавай культуры: мядзведзь, воўк, каза, бусел, вуж. Культ продкаў як комплекс міфалагічных уяўленняў пра пасмяротнае існаванне душ памерлых (дзядоў), ушанаванне іх на працягу гадавога цыкла. Семантыка культа продкаў у кантэксце сямейных,

асобных каляндарных абрадаў. Сакральнае стаўленне да зямлі – адной са стыхій светаўтварэння (разам з вадой, паветрам і агнём). Праявы культа агню ў народнай культуры: купальскі, перуноў, агонь свечкі (*грамнічная, чацвярговая, велікодная, вянчальная*), хатні агонь (*абрад «Жаніцьба коміна»*). Праявы культа вады ў народнай культуры: *накланенне крыніцам, вада ў магічных, лекавых практиках, раса, абраад Вадохрышча*. Увасабленне культа зеляніны ў велікоднай, юраўскай, траецка-купальскай, вясельнай абрааднасці.

Беларускія фальклорныя і этнографічныя матэрыялы (абрады, магічныя практикі, замовы, легенды, міфалагічныя паданні, казкі, былічкі, арнамент і інш.), а таксама дадзеныя лінгвістыкі (тапаніміка, антрапаніміка, этымалогія слоў) даюць багацейшыя матэрыялы па славянскай міфалогіі.

## ТЭМА 2. НАРОДНЫ КАЛЯНДАР ЯК КОМПЛЕКС ТРАДЫЦЫЙНЫХ ВЕРАВАННЯЎ І АБРАДАВЫХ ПРАКТЫК

*Пытанні:*

1. Народны каляндар: азначэнне, семантыка.
2. Святы праваслаўных беларусаў (дата правядзення па юліянскім календары).
3. Святы беларусаў-каталікоў (дата правядзення па грыгарыянскім календары).

*Літаратура:*

1. Васілевіч, У.А. Беларускі народны каляндар // Паэзія беларускага земляробчага календара. Склад. Ліс А.С. – Мінск : 1992. – С. 554–612 (серыя БНТ / Беларуская народная творчасць).
2. Лозка, А.Ю. Беларускі народны каляндар / А. Ю. Лозка. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Полымя, 2002. – 240 с.
3. Земляробчы каляндар: Абраады, звычаі / Рэдкал.: А.С.Фядосік і інш. – Мінск : Навука і тэхніка, 2003. – 405 с. (серыя БНТ / Беларуская народная творчасць).
4. Крук, І.І. Следам за сонцем: беларускі народны каляндар /  
І. І. Крук. – Мінск: Ураджай, 1998. – 216 с.
5. Міфалогія беларусаў: энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд.  
Т. Валодзіна, С. Санько. Мінск : Беларусь, 2011. – 607 с.
6. Жывая спадчына Беларусі: <http://livingheritage.by/nks/>.

Адзін з самых вядомых даследчыкаў каляндарна-абрадавай творчасці беларусаў У.А. Васілевіч піша: “Беларускі народны каляндар, які ахоплівае дзень за днём усё гадавое кола, змяшчае ў сабе шматлікія абраады, звычаі, прыкметы, павер’і, прыказкі, праз якія глыбока раскрываеца ўнутраны свет працоўнага чалавека, яго штодзённыя клопаты і спробы разгадаць таямніцы навакольнай прыроды, жыцця і смерці. Шматвяковыя вопыт, назапашаны многімі пакаленнямі папярэднікаў, з’яўляюся для земляроба азбукай і граматыкай усяго яго жыцця. Перададзеныя ў спадчыну народныя веды дапамагалі арыентавацца ў з’явах прыроды, ад якіх нярэдка залежаў ураджай – крыніца існавання селяніна, усёй яго сям’і. У працэсе гістарычнага развіцця, дзяякуючы пільнаму ўгляданню ў навакольны свет і асэнсаванню

безлічных яго форм чалавецтва ў значнай меры навучылася разумець мову прыроды і кіравацца яе падказкамі ў сваіх будзённых спраўах”<sup>1</sup>.

Канкрэтныя дні года і цэлыя перыяды ўспрымаліся селянінам як своеасаблівія паказчыкі для прыняцця тых ці іншых мер у гаспадарчых спраўах. Многія з гэтых дзён акружаліся магічнай таямнічасцю, комплексам патрабаванняу, парушэнне якіх ва ўяўленні сялян магло прынесці шмат шкоды. Таму так трывала урасталі карэнні розных прыкмет, вераванняў і прымхаў у свядомасць людзей. Як ужо адзначалася, кожны дзень тыдня асэнсоўваўся адносна мэтазгоднасці пачынаць ту ю ці іншую сельскагаспадарчую або сямейную спраўу. Існавалі яшчэ жаночыя і мужчынскія, посныя і скаромныядні. *Панядзелак* – няўдачлівы, нешчаслівы, цяжкі. Не трэбапачынаць нічога важнага, напрыклад сеяць, жаць, будаваць, выбірацца ў дарогу, выганяць першы раз кароў на пашу, снаваць кросны. Гэта мужчынскі дзень, “моцны”. Таму ў некаторых раёнах садзяць агуркі, гарбузы, фасолю, каб былі моцныі. У панядзелак непадкладваюць яйкі пад курыцу, каб не выводзіліся пеўнікі. Квасяць капусту. *Аўторак* – мужчынскі, удачлівы дзень. Пачынаюць усяку работу. *Серада* – няцотны, жаночы, посны дзень. Садзяць агародніну, нарыхтоўваюць капусту. Добры дзень (“на маладзіку”) для закладкі печы, хаты. *Чацвер* – мужчынскі, спрыяльны для ўсіх работ, акрамя пасадкі агародніны, загатоўкі сала. Лічыцца “чарвівым” днём (па гукавой асацыяцыі: чацвер – чэрві). *Пятніца* – жаночы, няцотны, посны дзень. У розных раёнах успрымаецца па-свойму: якішаслівы, так і нешчаслівы. Можна выконваць многія работы ў годзе асабліва “зapasваць тавар” (кароў), сеяць, будаваць, “насаджваць” курыцу і інш. Гукавая асацыяцыя “пятніца – п’яніца” дзесьці зрабіладзень нешчаслівым. Існуюць забароны на ткацтва і прадзенне, звязаныя з персаніфікацыяй пятніцы ў вобразе святой Параскевы Пятніцы. *Субота* – жаночы, цотны, апошні дзень. Шмат забарон і абмежавання на работы, і найбольш у сувязі з тым, што “светасноўваўся ў суботу”. Можна сеяць лён і каноплі. *Нядзеля* – жаночы дзень. Нельга выконваць гаспадарчыя палявыя работы, але незабараняюцца хатнія.

Вядома, сёння звесткі, пачэрпнутыя з народнага календара, мала кім бяруцца напавер як непахісныя правілы, рэкамендцыі. Кожны дзень года ў хрысціянскіх календарах (праваслаўнымі каталіцкім) быў запоўнены імёнамі святых, прарокаў, апосталаў, пакутнікаў. Не ўсе яны, зразумела, адзначаліся ў будзённым жыцці роўнай увагаю. Адны даты праходзілі зусім непрыкметна; з другімі звязаны паасобныя павер’і, парады выконваць ці, наадварот, не выконваць ту ю ці іншую працу, трэція шанаваліся як вялікія святы і былі акружаны абавязковымі ўрачыстымі абрарамі.

<sup>1</sup> Васілевіч Ул. Беларускі народны каляндар//Паэзія беларускага земляробчага календара. Склад. А.С.Ліс. Мінск, 1992. С. 554-612.

Назва народнага свята	Назва свята ў праваслаўных беларусаў і дата правядзення па юліянскім календары	Назва свята ў беларусаў-каталікоў і дата правядзення па грыгарыянскім календары
Каляды – святочны перыяд ад Ражства да Вадохрышча	Ад Ражства Ісуса Хрыста – 7.01 да Святога Богаяўлення – Хрышчэння – 19.01	Ад Нараджэння Пана – 25.12 да нядзелі Хросту Пана – 6.01
Грамніцы, Стрэчанне	Стрэчанне Господа нашага Ісуса Хрыста – 15.02	Ахвяраванне Пана – 02.02
Масленіца, Запусты	Сырны (масленічны) тыдзень – апошні тыдзень перад вялікім постам, за 7 тыдняў да Вялікадня	-
Саракі	Дзень святых сарака мучанікаў Севасцейскіх – 22.03	-
Дабравешчанне, Благавешчанне, Звеставанне	Благавешчанне Прасвятой Багародзіцы – 07.04	Звеставанне Пана – 25.03
Вербніца	Уваход Гасподні ў Іерусалім – рухомае свята за тыдзень да Вялікадня	Пальмавая нядзеля – рухомае свята за тыдзень да Вялікадня
Святы тыдзень, Перадвелікодны тыдзень	Тыдзень Пакут Гасподніх – апошні тыдзень Вялікага посту	Вялікі тыдзень – апошні тыдзень Вялікага посту
Вялікдень, Вялічка, Паска, Пасха	Светлае Хрыстова Уваскрасенне (ад 04.04 да 08.05)	Змёртвыхпаўстанне Пана Езуса (ад 22.03 да 25.04)
Велікодны тыдзень	Светлы тыдзень – першы тыдзень пасля Вялікадня	Велікодны перыяд
Наўскі чацвер (памінанне продкаў)	Чацвер Светлага тыдня	-
Радаўніца	Радаўніца. Памінанне спачылых – аўторак другога пасля Вялікадня тыдня	-
Юр'е	Дзень святога велікамучаніка Георгія Пераможцы – 06.05	-
Ушэсце	Узнясенне Гасподняе, 40-вы дзень пасля Вялікадня	Унебаўшэсце Пана Езуса, 40-вы дзень пасля Вялікадня
Сёмуха, Тройца	Дзень Святой Тройцы. Пяцідзесятніца, 50-ы дзень пасля Вялікадня	Спасланне Духа Святога, 50-ы дзень пасля Вялікадня
Русальны тыдзень	Першы тыдзень пасля Пяцідзесятніцы	-
Пятроўка	Пятроў пост, з панядзелка пасля Пяцідзесятніцы да 12.07	-
Купалле	Ноч з 06.07 на 07.07	-
Іван, Ян	Нараджэнне Хрысціцеля Гасподняга Іаана – 07.07	Нараджэнне святога Яна Хрысціцеля – 24.06

Пятра і Паўла	Святых першавярхоўных апосталаў Пятра і Паўла – 12.07	Святых Апосталаў Пятра і Паўла – 29.07
Ілля	Прарока Іллі – 02.08	Святога Іллі – 20.07
Зажынкі і Дажынкі не маюць дакладнай даты. Прыкладна ў сярэдзіне-канцы жніўня		
Першы Спас, Макавей	Вынясение пачэсных дрэў Жыватворнага Крыжа Гасподняга – 14.08	
Другі Спас, Яблычны	Праабражэнне Госпада Бога і Спасіцеля нашага Ісуса Хрыста – 19.08	Перамяненне Пана – 06.08
Першая Прачыстая, Успленне	Успенне Прасвятой Багародзіцы - 28.08	Унебаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі – 15.08
Трэці Спас	Перанясенне з Эдэсы ў Канстанцінопаль Нерукатворнага Вобраза Госпада Ісуса Хрыста – 29.08	-
Багач, Другая Прачыстая	Нараджэнне Прасвятой Уладычыцы і Вечнадзвеи Марыі – 21.09	Нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі – 08.09
Уздзвіжанне	Уздзвіжанне Пачэснага і Жыватворнага Крыжа Гасподняга – 27.09	Узвышэнне Святога Крыжа – 14.09
Пакровы	Пакроў Прасвятой Багародзіцы – 14.10	-
Дзяды	Дзмітраўская памінальная субота (апошняя субота перад Днём велікамучаніка Дзмітрыя Салунскага – 08.11)	Успамін усіх памерлых (Задушны дзень) – 02.11
Піліпаўка, Адвент	Пост перад Ражством Хрыстовым – 3 28.11 па 06.01	Адвэнт – пост перад нараджэннем Пана: з нядзелі паміж 27.11 і 3.12 па 24.12

Дадзім некалькі прыкладаў паводле У.А. Васілевіча: “7/25. Верасня. Варфаламей, Ціт, Міна, Яўлогій. Імя святога Варфаламея (у народзе – Баўтрамея) рыфмавалася з адпаведнымі аграрнымі работамі: «Прыйшоў Баўтрамей – жыта на зіму сей». У гэтых ж дзенях прадугледжваўся адлёт у вырай буслоў, іх зварот праз дзевяць месяцаў падмацоўваў тлумачэнне, што дзяцей прыносяць менавіта гэтыя птушкі: «Святы Баўтрамей высылае буслоў на дзяцей». Па стану надвор’я на Варфаламея вызначалі харктар усёй восені.

10/28 верасня. Майсей шанаваўся як збавіцель ад п’янства, асабліва запойнага. Тому жанчыны, што пакутавалі ад мужкоў-п’яніц, звярталіся менавіта да Майсея за дапамогай.

11/29 верасня. Дзень адсячэння галавы Іаана Прадзечы меў у народзе назвы: Іван Галавасек (Галаварэз, Сценцель), або Іван Калінавік (Каліннік). Адзначаўся праваслаўнай царквою строгім постам. Разнастайныя формы жалобы бытавалі і сярод простага люду, кожная парада ці забарона пасвойму лагічна выцякала з харектару дня. На Галавасека нельга было есці круглыя пладоў, каб не спадобіцца Ірадыядзе, якая забаўлялася галавою Іаана Хрысціцеля, як яблыкам, і каб не садзілася ў бліжэйшы год на целе скулле. Баяліся варыць чырвонае бацвінне, бо ў доме на працягу года пральеца чыянінебудзь кроў. Забаранялася рэзаць нажамі і сячы сякерамі ўсё, што мела круглыя абрысы, нават хлеб кроілі загадзя ці ламалі яго рукамі. Пад пагрозаю пажару рупіліся выпаліць напярэдадні ў печы і ўсяляк пазбягалі звоець сена ў хлявы. Ужо сама назва свята падказвала паклапаціца і пра ўласную галаву. А каб яна не балела, ламалі на Галавасека каліну, што якраз паспявала, і варылі з яе кіセル ці кашу з аржаной мукой і цукрам. Пра дзень Галавасека ў песнях спявалі, што ён «руніяй сцеліць» і «бульбу з поля збіраець»<sup>2</sup>.

Беларускі народны каляндар раскрывае перад намі складаны светапогляд беларускага селяніна, яго глыбокое веданне прыроды і любоў да яе, харектар працоўнай дзейнасці, дэмантруе багатыя творчыя здольнасці, яго невычэрпную фантазію і палёт дапытлівай думкі.

### ТЭМА 3. РУХОМЫЯ И НЕРУХОМЫЯ СВЯТЫ. ПРЫСВЯТКІ<sup>3</sup>

#### *Пытанні:*

1. Паняще календара і стыляў летазлічэння.
2. Рухомыя святы: харектар адліку.
3. Нерухомыя святы і прысвяткі.

#### *Літаратура:*

1. Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя. 2005-2006.
2. Земляробчы каляндар: Абрады, звычаі / Рэдкал.: А.С.Фядосік і інш. – Мінск : Навука і тэхніка, 2003. – 405 с. (серыя БНТ / Беларуская народная творчасць).
3. Лозка, А.Ю. Беларускі народны каляндар / А. Ю. Лозка. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Полымя, 2002. – 240 с.
4. Васілевіч, У. Беларускі народны каляндар//Паэзія беларускага земляробчага календара. –Склад. А.С.Ліс. – Мінск, 1992. – С. 554–612.

Слова “каляндар” паходзіць ад старажытнарымскага “календы”(“calendae”), што азначала: першыя чыслы кожнага месяца (дні маладзіка). Найменне адпавядае і слову “каляндарыум” – кніга, куды запісваліся даўгі, працэнты па якіх патрэбна было плаціць, імаладзіковыя дні. Месяцавыя (“лунные”) меры часу – найстаражытнейшыя. Ліччасу толькі па звароту Месяца, што існаваў у першабытным грамадстве,

<sup>2</sup> Васілевіч, У. Беларускі народны каляндар // Паэзія беларускага земляробчага календара. –Склад. А.С.Ліс. – Мінск, 1992. – С. 554–612.

<sup>3</sup> Па матэрыялах: Васілевіч, У. Беларускі народны каляндар // Паэзія беларускага земляробчага календара. – Склад. А.С.Ліс. – Мінск, 1992. – С. 554–612; Лозка, А.Ю. Беларускі народны каляндар / А. Ю. Лозка. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Полымя, 2002. – 240 с.

называўся месячавым календаром. Дагэтуль захавалася ўпобыце сялян завядзёнка пачатак розных работ суадносіць з пэўныміквадрамі Месяца: маладзік, веташок, падпоўня, поўня, зыход і г.д. Развіццё земляробства, жывёлагадоўлі прывяло першабытнагачалавека да карыстання і большымі храналагічнымі мерамі: сезонамі,гадамі. Так з'явіліся ў старажытным свеце сонечны і сонечна-месячавы календары. Апошні ўжо змяшчаў некалькі месячавых пораў(прыблізна 12,4). Праз шэраг гадоў дадавалі цэлую месячавую пару,каб прыблізіць месячавы год да сонечнага.Чалавецтва на працягу свайго існавання ўдасканальвала мерычасу, каб каляндар лепш адпавядаў астронамічнаму году. У 46 годзеда н. э. у Старожытным Рыме, дзе дзейнічаў складаны і нязручнысонечна-месячавы каляндар, праслаўлены палкаводзец і ўладар ЮлійЦэзар здзейсніў рэформу ў летазлічэнні. Згодна новаўвядзенню, Новыгод пачалі святковаць з 1 студзеня, а працягласць года стала раўняцца 365,25 сутак. Эра вызначалася “ад стварэння свету” – у5508 г. да н. э. Так, напрыклад, 1993 год неабходна лічыць 7501годам “ад стварэння свету” (5508+1993).У VIII стагоддзі была прынята новая эра – ад дня НараджэнняІсуса Хрыста, 7 студзеня (25 снежня па старым стылі) 0-га года. Гэтуюдату ўстановіў, зрабіўшы складаныя разлікі, рымскі манах, папскіархіварыус Дзіянісій у VI стагоддзі.Юліянскі каляндар адставаў ад астронамічнага года. За 128гадоў набіраліся цэлыя суткі. Таму ў 1582 г. рымскі папа Грыгорый XII, асноўваючыся на праекце італьянскага ўрача,матэматыка і астронома Ліліё, правёў рэформу: 4 каstryчнікабыў аб'яўлены 15-ым і ўпарадкованы высакосныя гады.Грыгарыянскі каляндар стаў больш дакладным і разыходзіўся ўадны суткі з астронамічным часам не за 128 гадоў, а за 3323. Цяперусе краіны ў міжнародных адносінах карыстаюцца агульнапрынятымсонечным грыгарыянскім календаром. Аднак ва ўнутраным ірэлігійным жыцці некаторыя ўжываюць месячавыя і сонечна-месячавыя.

*Да рухомых свят народнага календара беларусаў* належаць урачыстасці, непасрэдна залежныя ад рухомага дня Вялікадня (ён можа святковацца ў перыяд між 4 красавіка і 8 мая, заўсёды ў нядзелю). Кожнае са свят гэтага цыкла знаходзіцца на пэўнай часовай адлегласці ад Вялікадня (ці перад ім, ці пасля яго), і штогод усе яны сінхронна перамяшчаюцца адпаведна з часам правядзення свайго кульмінацыйнага свята.

За 10 тыдняў перад Вялікаднем з панядзелка пачынаецца тыдзень мытара і фарыселя, які зваўся ў народзе Усяядным, Усярадным, Сплашным. Звычайна гэтая сядміца суправаджалася снежнымі завірухамі. На дзвеятым перадвелікодным тыдні, у суботу, напярэдадні мясапуснага тыдня, калі, згодна з праваслаўным календаром, адбываюцца памінкі па ўсіх памёршых продках, на Беларусі адзначалі Масленыя (зімовыя, Стрэчаньскія) Дзяды. Як і ва ўсе іншыя сезонныя Дзяды (на Радаўніцу, напярэдадні Сёмухі, увесень перад Змітравым днём). Наступны, восьмы тыдзень перад Вялікаднем зваўся мясапусным, або сырнай сядміцай (Масленіцай). Наступны тыдзень пасля Масленіцы ў народзе называўся Ізбор (Узбор). Першая серада Вялікага посту – уступная серада. Сярэдзіна Вялікага посту звалася ў народзе Серадапосце,

Хрэсцы, Прапалоўны дзень. Па розных кутках Беларусі на гэты дзень гаспадыні выпякалі з цеста крыжы («храсты», «хрэшчыкі») і іншыя фігуры, часцей за ўсё ў выглядзе разнастайных прылад працы. «Хрэшчыкі» хавалі за абразамі, дзе яны ляжалі на працягу года і выкарыстоўваліся членамі сям'і пры розных выпадках: на пачатку гаспадарчых работ (напрыклад, пры заворванні, сяўбе, зажынках – каб быў добры ўраджай) і інш.

Апошняя нядзеля перад Вялікаднем называецца Вербніцай (Вербнай нядзеляй). Паўсюдна па цэрквях асвячалі галінкі вярбы, імі сцябалі адзін аднаго. Следам за Вербніцай пачынаецца перадвелікодны тыдзень (страстная седмица). У некаторых раёнах Усходняга Палесся пад вечар Чыстага чацвярга гатавалася вялікая вячэра з 12 посных страў, на якой паміналі родных памёршых. У Велікодную ноч пачыналася самае значнае свята праваслаўнай царквы – Уваскрасенне Хрыстовавялікдзень (Вялікадне, Вялічка). Свята прыходзіла пасля доўгага 7-тыднёвага Вялікага посту. Другі пасля Вялікадня тыдзень пачынаецца з Фаміной (Хамовай, Правадной) нядзелі.

У аўторак паслявелікоднага тыдня на большай частцы тэрыторыі Беларусі адзначаецца адзін з найбольш вядомых паміナルных дзён — Радаўніца (Радуніцкія Дзяды). У народзе казалі: “На Радаўніцу да абеду пашуць, па абедзе плачуць, а ўвечары скачуць”. У залежнасці ад мясцовых традыцый паміナルны абраад на могілках мог адбывацца таксама на першыя пасля Вялікадня дні.

Царкоўнае свята Узнясенне, альбо па-народнаму Ушэсце (г. зн. ушэсце Божае на неба), адбывалася заўсёды на шостым тыдні пасля Вялікадня, у чацвер. У суботу напярэдадні свята Сёмухі адзначаўся чарговы паміナルны дзень – летнія (Траецкія, Сёмушныя, Стаўроўскія) Дзяды, асабліва пашыраныя ў паўночнай і ўсходняй частцы Беларусі. У радзе раёнаў яны фактычна замяняюць Радаўніцу. Сёмуха (Тройца) – нядзеля, якою завяршаецца сёмы тыдзень пасля Вялікадня. Сярод каталіцкага насельніцтва часта яе называлі Зялёныя святкі, ці Зелянец. Нягледзячы на пераважна летнія тэрміны яе святкавання, Сёмуха знаменавала сабою развітанне з вясною: «На Зелянец вясны канец». Гэтым фактычна заканчваліся рухомыя святы народнага календара.

Да асноўных нерухомых свят і прысвяткаў належыць *Каляды Грамніцы*, (*Стрэчанне*), *Саракі*, *Благавешчанне* (*Дабравешчанне*, *Звеставанне*), *Юр'е*, *Мікола*, *Купалле*, *Пятра і Паўла*, *Ілля*, *Першы Спас* (*Макавей*), *Другі Спас* (*Яблычны*), *Першая Прачыстая* (*Успленне*), *Трэці Спас*, *Багач* (*Другая Прачыстая*), *Уздзвіжанне*, *Пакровы*. Даты іх выкладзеныя ў матэрыяле да тэмы 2.

Многія з дзён народнага календара мелі адметнае гаспадарчы-практычнае або метэаралагічнае, радзей – сямейна-бытавое напаўненне. Да іх не прымекаваны спецыяльныя абраады. Такія дні называюцца *прысвяткамі*. Практычна не існавала забарона працеваць у прысвяткі. Як правіла, прысвяткі маркіраваліся спецыяльнымі ўстойлівымі выразамі (парэміямі),

якія выражалі харктар жыццядзейнасці ў дадзены перыяд. Прысвяткі адыгрывалі пэўную ролю ў імянарачэнні дзіцяці. Некаторыя з іх:

25/12 каstryчніка. Прысвятак Марціна з праваслаўнага календара меў сваю прыказку: «Марцін святы — губіцель гагаты» (патлусцелых за лета гусей смажылі ці везлі прадаваць).

11/29 лістапада. Ушаноўваецца Настасся, Аўрам, Марыя, Клаўдзія, Ганна. На прысвятках Настусі пачыналі стрыгчы авечак. Дзень Марціна, які ў каталіцкім календары супадаў з гэтым днём, прызначаўся ў народзе прысвяткам млынароў, таму што пасля яго на млынах спынялася работа. Гаварылі, што на Марціна мядзведь кладзецца ў бярлогу і пачынае смактаць лапу, на Стрэчанне пераварочваецца і смокча другую лапу, а на Благавешчанне выходзіць з бярлогі.

22/9 снежня. Ушаноўваецца Ганна. Гэты прысвятак узаконіваў пераход на зімовы транспарт: «На Ганкі сядайце на санкі». Ад Ганны, прыкідвалі, пачынаеца паступовы паварот на лета, насуперак якому будуць меншаць сілы ў чалавека, калі ён не паспей назапасіць іх. Па дню Ганны вызначалі надвор’е, якое будзе роўна праз паўгода, кіруючыся прыказкай “па зіме і лета”.

У беларускім народазнаўстве існуе значная навуковая і навукова-папулярная літаратура па народных святах і прысвятках. (Гл. рэкамендаваны спіс).

## ТЭМА 4. НАРОДНАЯ БІБЛІЯ ЯК ФЕНОМЕН ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ

*Пытанні:*

1. Навуковая трактоўка паняцця народная Біблія.
2. Народнабіблейскія тлумачэнні народнага календара.
3. Народнабіблейскія сюжэты легенд.

*Літаратура:*

1. Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя. 2005-2006.
2. Беларуская “Народная Біблія” ў сучасных запісах. Уступны артыкул, укладанне і каментары А. М. Боганевай. – Мінск : БДУКМ, 2010. – 164 с.
3. Антрапаў М., Боганева А, Валодзіна Т. Этнаканфесійныя стэрэатыпы ў сучаснай беларускай вёсцы. Даставпна на: <http://www.belhistory.eu/mikalaj-antropaў-alena-boganeva-taccyana-valodzina-etnakanfesijnyya-stereatypy-ў-suchasnaj-belaruskaj-vyoscy/>
4. Міфалогія беларусаў: энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. Мінск : Беларусь, 2011. – 607 с.

Народная Біблія ў сучаснай навуцы трактуеца як комплекс сюжэтаў, які спалучае ў сабе элементы хрысціянскай кананічнай, апакрыфічнай і фальклорнай традыцый. Народна-хрысціянскія паняцці і ўяўленні цесна звязаны з гаспадарчай дзейнасцю чалавека (земляробствам і жывёлагадоўляй) і выражаюцца ў народным календары, народнай

дэмманалогіі, медыцыне, метэаралогіі і інш. Трансфармацыі вобразаў хрысціянскіх святых у народнай культуры: *Мікалаі Цудатворца, Ілья-прапорок, Георгій Пераможца, Улас, Касьян, Параскева-Пятніца, Пётр і Павел*. Інтэрпрэтацыя хрысціянскіх рытуалаў: народнае святкаванне *Ражства, Пасхи*. Народная этымалогія назваў свят: *Стрэчанне, Благавешчанне, Саракі, Юр'я, Ілля, Спас, Узвіжсанне, Пакровы* і інш. Традыціі фэстаў (храмавых свят).

Народная Біблія – феномен народнай культуры, уласцівы не толькі ўсходнім славянам, гэта ўніверсальная з’ява. Некананічныя аповеды “дапаўняюць” сюжэты Святога Пісання падрабязнасцямі, тлумачаць першапрычыны прыродных з’яў, абапіраючыся на персанажаў і матывы Старога і Новага Запаветаў. Народная Біблія – вельмі самабытная частка фальклору, у яе аповядах элементы розных эпічных жанраў, рэшткі міфалагічных уяўленняў цесна спляліся з сюжэтамі Святога Пісання, пераасэнсаваліся і трансфармаваліся. Напрыклад, фрагмент з кнігі У.А. Васілевічапра народны каляндар: “22/9 сакавіка. Сорак пакутнікаў, або панароднаму Саракі (Соракі). Лічба, што ўваходзіла ў назну свята, шырока абыгрывалася ў павер’ях і абрадавых дзеяннях, якія бытавалі ў гэты дзень. Калі на Саракі здараўся мароз, то меркавалі, што пасля яго адбудзецца яшчэ 40 маразоў. Раніцай перад усходам сонца хлопчыкі стараліся перакінуць цераз страху 40 трэсак – калі гэта ўдасца, то ўлетку добра будуць ім знаходзіцца птушыныя гнёзды. Свае звычай былі і ў дзяўчат: яны пераломвалі 40 дошчачак і перарывалі 40 вяровачак і шнуркоў. «На Саракі дрэвы адпушчаюцца», «На Саракі прыляцелі з-за мора птакі» – сведчылі народныя назіранні. «Саракі – не суйся блізка да ракі», г.зн. была пара разводдзя»<sup>4</sup>.

Народная Біблія можа ўспрымацца як частка міфалогіі, але ў большасці выпадкаў гэтыя паданні выдаюцца і вывучаюцца асобна, між тым як літаратура па міфалогіі часцей за ўсё змяшчае толькі ўласна язычніцкія, дахрысціянскія міфалагічныя звесткі.

А. Боганева піша: “Значная частка легенд аб паходжанні звязана з народнай інтэрпрэтацыяй Свяшчэннай гісторыі (народна-апакрыфічныя). Яны складаюць па зместу як бы другую, паралельную кананічнай свяшчэннай гісторыю, якая напоўнена казачна-міфалагічнымі вобразамі. Уесь адухоўлены свет тут удзельнічае ў Евангельскіх (або Ветхазапаветных) падзеях, і, у залежнасці ад абставін у час гэтых падзей, або асабістых паводзін, расліны, рыбы, птушкі, жывёлы назаўсёды набываюць асаблівасці сваёй канстытуцыі і знешняга выгляду. Пэўныя адносіны да іх людзей устанаўліваюцца з гэтага ж самага часу. Цікава, што гэтыя апакрыфічныя легенды не супярэчаць, з пункту гледжання саміх носьбітаў, іх хрысціянскому светапогляду. Нярэдка выказваюцца меркаванні, што гісторыі

<sup>4</sup> Васілевіч Ул. Беларускі народны каляндар//Паэзія беларускага земляробчага календара. Склад. А.С.Ліс. Мінск, 1992. С. 554-612.

пра павука, асіну, вераб'ёў, ластавак апісаны ў Бібліі або ў «святых кніжках»<sup>5</sup>.

## ТЭМА 8. ПЕСНІ КАЛЯНДАРНЫХ АБРАДАЎ

*Пытанні:*

1. Песні каляндарных абрадаў: семантыка, класіфікацыя.
2. Песні чатырох каляндарных цыклаў.
3. Унікльныя з'явы беларускай песеннай каляндарнай творчасці.

*Літаратура:*

1. Беларускі фальклор: жанры, віды, паэтыка: у 6 кн. / рэдкал.: А.С.Фя-досік (гал. рэд.) [і інш.], АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Беларус. навука, 2001–2006. – Кн. 1: Каляндарна-абрадавая паэзія / А. С. Ліс [і інш.]. – 2001. – 515 с.
2. Валачобныя песні / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; склад.: Г. А. Барташэвіч [і інш.]; рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1980. – 549 с. – (Беларуская народная творчасць).
3. Веснавыя песні / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; склад.: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей; рэд. К. П. Кабашнікаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1979. – 596 с. – (Беларуская народная творчасць).
4. Жніўныя песні / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; рэд.: А. С. Фядосік [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1974. – 814 с. – (Беларуская народная творчасць).
5. Зімовыя песні: калядкі і шчадроўкі / уступ. арт. А. Гурскага; пад рэд. М. Я. Грынблата. – Мінск: Навука і тэхніка, 1975. – 736 с.
6. Купальская і пятроўская песні / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985. – 662 с. – (Беларуская народная творчасць).
7. Івахненка, Т. А. Паэтыка беларускіх абрадавых песенъ перыяду каляндарных пераходаў: семантыка, вобразны лад, кампазіцыя / Т.А.Івахненка. – Мінск: РІВШ, 2002. – 155 с.

Каляндарна-абрадавая песня, надзвычай архаічная і цікавая частка фальклору, суправаджала аграрныя святы і працу земляроба на працягу гаспадарчага года. У самым старажытным пласце каляндарных абрадаў, павер'яў, песень праяўляеца саларны культ. Невыпадкова, найбольшыя земляробчыя ўрачыстасці і святкаванні (*Каляды*, *Купалле*) прыпадалі на зімовае і летніе сонцасцяйнне. Назіранні старажытнага чалавека за кругазваротам сонца, зменамі ў прыродзе, біялагічнымі цыкламі раслінаў і жывёлаў склаліся ў сістэму поглядаў, якія выразіліся ў аграрнамагічных абрадах, павер'ях, каляндарных прыметах, прыказках, песнях. З развіццём грамадства каляндарна-абрадавая паэзія шырока адлюстроўвала працоўную дзейнасць земляроба, светапоглядныя і маральна-этычныя ўяўленні народа.

Песні каляндарных абрадаў – з'ява адметная сваёй лексічна-вобразнай структурай, жанравай і ладава-інтанацыйнай спецыфікай. Яна склалася не

<sup>5</sup>Беларуская “Народная Біблія” ў сучасных записах. Уступны артыкул, укладанне і каментары А. М. Боганевай. – Мінск : БДУКМ, 2010. – 164 с.

пазней за XIV–XVI стст. Песні гэтай групы падзяляюцца на 20 жанравых і групавых песенных разнавіднасцяў і складаюць феномен беларускай нацыянальнай паэтычна-песеннай культуры. Вылучаюцца 4 вялікія цыклы песень каляндарных абрадаў: веснавы, летні, восенійскі і зімовы. Кожная пара года, кожны сезонна-вытворчы перыяд у сялянскім календары мелі адпаведныя ім абрады, звычаі, павер’і, песеннае суправаджэнне. Агульнае ў іх – *шырокая аграрная аснова*, мэтавая ўстаноўка, асобныя матывы, што вынікалі з яе. Пры пераемнасці некаторых абрадавых элементаў, пераклічцы асобных матываў кожны песенна-каляндарны цыкл вызначаеца разнастайнасцю і своеасаблівай непаўторнасцю.

Зімовы перыяд у сялянскім календары меў падрыхтоўчы характар. Абрады і песні зімовага цыкла былі накіраваныя на тое, каб загадзя паўплываць на будучы ўраджай, захаваць азімы пасеў, рунь на палях. У зімовым перыядзе паэтычнага календара насычанаасцю абрадамі, песнямі вылучаліся святкаванне Калядам. Шмат увагі аддавалася аграрнай і любоўнай варажбе, розным гаспадарчым павер’ям і прыкметам. Паэтычнае ядро складалі *калядкі* і *шчадроўкі*, песні, што вызначаюцца метафарычнасцю вобразаў і яркай аргарна-магічнай скіраванаасцю.

За сяньмі, сяньмі там за новымі,  
Шчодры вечар, добры вечар!\*

Стаіць святліца нова зрублёна.

У той святліцы чатыры акенцы:  
У першым акенцы — да яснае сонца,  
У другім акенцы — да ясны месяц,  
У трэцім акенцы — да дробныя звёзды,  
У чацвёртым акенцы — да цёмная  
хмарка.

Яснае сонца — то жонка яго,

*РФВ, т. 13, № 1—2, с. 266. Зап. Я. Ф. Карскі ў в. Бярозаўка Навагрудскага п. Мінскай губ.*

На мяжы зімовага і веснавога цыклаўразвіліся *масленічныя*, або *запусныя*, песні. Масленічныя абрады мелі прызначэнне наблізіць вясну, перадавалі гуллівы настрой удзельнікаў святкавання.

Мы на горушцы пабывалі, пабывалі,  
Ай, люлі, пабывалі!  
Масленку сустракалі, сустракалі,  
Ай, люлі, сустракалі!  
Сырам гару набівалі, набівалі,  
Маслам гару палівалі, палівалі.  
Наша горушка катліва, ай, катліва,  
Свякровушка варкатліва, варкатліва:  
Яна на нас варчала, ай, варчала,  
На горушку не пушчала, не пушчала!  
А нам дамоў не хаціцца, не хаціцца,  
А хаціцца пракаціцца, пракаціцца!

Ясны месяц — то сам гаспадар,  
Што дробныя звёзды — то дзеткі яго,  
Што цёмная хмарка — то жыта яго,  
А з карэнъчыка — караністае,  
А з саломінкі — сцяблістае,  
А з каласочки — каласістае.  
А дай жа, божа, пану гаспадару,  
Ой, жыці-быці, піва варыці,  
Піва варыці — сыны жаніці,  
Гарэлку гнаці — дочкі замуж даваці.  
Шчодры вечар, добры вечар!

*РФВ, т. 13, № 1—2, с. 266. Зап. Я. Ф. Карскі ў в. Бярозаўка Навагрудскага п. Мінскай губ.*

Мы думалі — Масленкі сем нядзелек, сем  
нядзелек,  
Ажно Масленкі сем дзянёчкаў, сем  
дзянёчкаў!  
Нас Масленка абманіла, абманіла:  
На сем нядзель паста пасадзіла,  
пасадзіла:  
На белу капусту, капусту,  
На горкую рэдзьку, на рэдзьку,  
Ай, люлі, на рэдзьку.

*Романов, 8, с. 140. Зап. Т. Мадзалеўская ў с. Вузкае Веліжскага п. ад Андрэевай.*

Веснавыя абрады і песні былі закліканыя асвячаць асабліва адказны перыяд у жыцці земляроба – пачатак палявых працаў, час веснавых усходаў і інш. Гуканне вясны, *песні-вяснянкі*, абрад валачобніцтва і *валачобныя песні*, пачатак ваджэння карагодаў, абрадавы выган статка на юр'еву расу і *юраўскія песні*, ушанаванне памяці продкаў на радаўніцу, сёмуха з культам расліннасці, русальны тыдзень, абрад куста, песні *траецкія*, *русьальныя*, *куставыя* складалі змест веснавога каляндарна-абрадавага цыкла.

Унікльную з'яву беларускай веснавой абрадавай традыцыі складаюць валачобныя песні-календары:

Гаспадар, добры пану,  
Хрыстос, сын божы, васкрэс!  
Няхай так будзіць!  
А ці спіш, ляжыш, спачываеш,  
Ці з жаною маладою,  
Ці з дзеткамі маленъкімі?  
Устань рана, мыйся бела,  
Мыйся бела, як папера,  
Глянь у ваконца на ўсход сонца,  
Што дзеецца, лялеецца:  
У тваім дварку, як у вянку,  
Сады цвіцяць, пчолкі звіняць.  
А ў полі стаіць явар,  
Явар шырок, лістамі зелен.  
Пад яварам прыстол стаіць,  
За прыстолам крэсла стаіць,  
На тым крэсле сам бог сядзіць,  
Каля яго служкі яго

*AIMЭФ, ф. 8, вол. 2, спр. 50, сш. 3, л. 32—40. Зап. М. Грынблат у 1972 г. у в. Дворышча Біруцкае Міёрскага р. ад Казіміра Даргеля, 84 г.*

Летнія абрады і песні павінны былі зберагчы збажыну ў пару даспявання, паспрыяць паспяховаму збору ўраджаю. Абрады, звычаі, павер’і, легенды купалля нясуць на сабе адбітак глыбокай дауніны, маляўнічыя паводле зместу і формы. *Купальскія* і *пяцроўскія* песні пранікнёна пастызываюць харство прыроды ў час яе найбольшага росквіту, ствараюць вобразы яднання чалавека з прыродай і сусветам.

Узыдзі, ўзыдзі, месячык,  
Узыдзі, ўзыдзі раненька,  
Разлажы купаллейка:  
Дзевачкам спяваннейка,  
Малайцам гуляннейка.  
-А мне, узышоўши, многа трэба:  
Я з вечара неба абайду,  
А з поўначы зоркі палічу,  
Тады я к вам, дзевачкі, прыйду,  
Тады на Купалле к вам прыйду,  
Тады вам Купалле разлажу.

Лісты пішуць, рассылаюць,  
Катораму ўпярод стаці.  
Перша свята – божа лета,  
Святы Ізбор – вадзіцу з гор,  
А Казімір дровы сячэць,  
Дровы сячэць, клады кладзець.  
Благавешчань зямлю сушыць,  
Зямлю сушыць, жыта рушыць.  
Чысты чацвер сошку правіць,  
Сошку правіць, каня гладзіць.  
Каня гладзіць, заворываць,  
Свята Пасха яйкі красіць,  
Яйкі красіць, разгаўляць.  
– Святы Юры – боскі ключнік  
Вазьмі ключы залатыя,  
Пусці расу на ўсю вясну.

Невялікую группу ў летнім цыкле складаюць песні *касецкія* або *сенакосныя*. Паводле народнай традыцыі летнімілічацца *жніўныя* песні з іх разнавіднасцямі – *зажынкавымі* і *дажынкавымі*. Жніўныя песні непасрэдна перадаюць атмасферу самай гарачай пары года ў жыцці сялянскай сям'і – жніва, цяжкай падняволльнай працы.

Да ўжо сонійка за лес коціцца,  
Мне, малодзенькай, дамоў хochaцца:  
Да ўжо ручанькі нарабіліся,  
Да ўжо ножанькі нахадзіліся,  
Да ўжо вочанькі наглядзеліся,  
Ужо прыставанька настаяўся,  
Да на жнеек налаяўся.  
Я прыставаньку да ружком прайму,  
Сама, малада, дамоў пайду.

Карский // РФВ, т. 21, с. 255. Зап. Я. Карски ў 80-я гады XIX ст. у в. Навасёлкі-Затрокскія Віленска-Трокскага п.

Восеніскі перыяд земляробчага календара звязаны з уборкай ураджаю, рваннем і апрацоўкаю ільну, сяўбою азімых – заканчэннем палявых прац. Сярод восеніскіх святаў вылучаліся пакровы, багач (суправаджаўся аграрным абрадам) і асабліва змітраўскія дзяды – асяніны. Падчас трох сезонна-вытворчых перыядоў – веснавога, летняга і восеніскага – бытавалі *талочныя* песні. Разам з валачобнымі і восеніскімі яны складаюць нацыянальную спецыфіку паэзіі беларускага земляробчага календара.

Каляндарна-абрадавая творчасць многажанравая. Яна ўключае *заклінальныя, велічальныя, баладныя, лірычныя і жартоўныя* песні, а таксама рацэ-прыгаворы, прыказкі, прымаўкі, легенды. Старожытны пласт каляндарнай песні вылучаецца *сцісласцю формы, эканомнасцю слова і яго выяўленчай выразнасцю*. Уплыў хрысціянства закрануў песні гэтай групы толькі вонкава. Народная стыхія толькі часткова ўспрыняла асобныя элементы хрысціянскай міфалогіі, перапрацаваўшы іх адпаведна стыхійна-матэрыйлістычнаму бачанню свету.

Арэал пашырэння беларускай каляндарна-абрадавай паэзіі ў асноўным супадае з беларускім этнічным авшарам. Аднак не ўсе каляндарныя жанры раўнамерна пашыраныя. Рэгіёнам інтэнсіўнага бытавання каляндарна-абрадавай паэзіі з'яўляецца Паўночная і Цэнтральная Беларусь. Калядкі і шчадроўкі сканцэнтраваныя пераважна на Палессі, вяснянкі – на Паўднёва-Усходній Беларусі.

## Тэма 9. ПЕСНІ СЯМЕЙНЫХ АБРАДАЎ

### Пытанні:

1. Жанравае багацце песень радзіннага і вясельнага абрадаў.
2. Радзінна-хрэсьбінная песня як унікальная з'ява беларускага фальклору.
3. Песні беларускага вяселля.

### Літаратура:

1. Беларусы: Т. 7: Вусная паэтычна творчасць / НАНБ; Г. А. Барташэвіч, Т. В. Валодзіна, А. І. Гурскі [і інш.]; рэдкал.: В. М. Бялявіна, М. Ф. Піліпенка, У. І. Чаквін [і інш.]. – 2004. – 586 с.
2. Вяселле: песні: у 6 кн. / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; склад. Л. А. Малаш. – Кн. 1–6. – Мінск, 1980–1988. – (Беларуская народная творчасць).
3. Радзіны: Абрад. Песні / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтва–знаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы; склад.: Г. А. Пятроўская [і інш.]; рэд. А. С. Фядосік. – Мінск: Беларус. навука, 1998. – 635 с. – (Беларуская народная творчасць).

Сям'я – аснова кожнага этнасу, у складванні якога не апошнюю ролю адыгрывалі сямейна-абрадавыя традыцыі, звязаныя з важнейшымі вехамі жыццёвага шляху чалавека: нараджэннем, шлюбам і смерцю. Ва ўсіх народаў радзінны абрад, у тым ліку і яго неад'емная вербальная частка, мае свае традыцыйныя адметнасці, якія, аднак, неаднолькава захаваліся ў розных народаў. Менавітарадзінна-хрэсьбінная песенна творчасць складае спецыфіку беларускага фальклору. У параўнанні з песеннай творчасцю іншых славянскіх народаў радзінная песня беларусаў мела вельмі шырокае распаўсюджанне па ўсёй тэрыторыі Беларусі.

Сямейна-абрадавая песенна творчасць беларусаў вылучаецца з песеннай творчасці славян надзвычайным багаццем зместу і харастром паэтычнай формы. Радзінныя абрады і асабліва хрэсьбінныя песні складаюць нацыянальную адметнасць вусна-паэтычнай творчасці беларусаў, арэал распаўсюджвання іх ахоплівае амаль усю нашу этнічную тэрыторыю, у той час як у рускіх і ўкраінцаў гэтыя абрады і песні зафіксаваны галоўным чынам у сумежных з Беларуссю раёнах.

Сямейныя абрады як складаны сакральна-магічны комплекс, у склад якога ўваходзяць песенныя, славесныя, гульнявыя і харэаграфічныя жанры. Жанравае багацце песень радзіннага і вясельнага абрадаў. Радзінныя і вясельныя песні паводле жанравай прыроды: *заклінальныя, цырыманіяльна-рытуальныя, велічальныя, лірычныя, гумарыстычныя, прыпейкі*.

Знадзвычай багатай радзіннай (хрэсьбіннай) песні вылучаюцца хрэсьбінныя лірычныя песні, у якіх эмацыянальна адлюстроўваюцца светлыя пачуцці, задушэўнасць адносінаў мужы і жонкі. Песні хрэсьбіннага абраду (заклінальныя і цырыманіяльна-рытуальныя), як правіла, невялікія па аб'ёму і суправаджаюць пэўныя абрадавая дзеянні. Прывезд кумоў у хату дзіцяці, вынас бабінай кашы і інш. У велічальных песнях ушаноўваліся маці і бацька дзіцяці, бабка-павітуха, кумы.

Найбольшай папулярнасцю карысталіся на хрэсьбінах жартоўныя песні. Удзельнікі застолля добразычліва кпілі з бацькі – віноўніка падзеі, кумоў, бабкі, прысутных гасцей. Сярод гэтых песен нямала твораў эратычнага зместу, асабліва прысвечаных узаемаадносінам кума і кумы. Раскаванасць, якая праяўляецца ў эратычных хрэсьбінных песнях, – рыса, блізкая да карнавальнай, нічым не абмежаваная ў словах і дзеяннях, вольнасць, абумоўленая верай у магічную сілу таго смеху, які У. Проп

называў рытуальным. Паводле У. Пропа, смех павінен быў магічна садзейнічаць нараджэнню, росту, аздараўленню чалавека. Таму ў радзіннай абрачная не апошнюю, а галоўную ролю адыгрывалі песні, прыгаворкі, зычэнні, тэатралізаваныя гумарыстычныя сцэнкі.

Большай устойлівасцю і тэматычнай разнастайнасцю, а таксама паэтычнай дасканаласцю харкторызуюцца творы беларускага вяселля. Даследчыкі называюць беларускае вяселле тэатралізаваным народным прадстаўленнем. Сапраўды, яно з'яўляецца самым цікавым і складаным з усіх традыцыйных абрачак. Асноўныя этапы вяселля мелі назвы: *сваты* або *агледзіны*, *малая гарэлка, барыш*; *заручыны* або *змовіны* ці *вялікая гарэлка*; *пячэнне караваю*; *зборная субота* або *дзяячоны вечар, паненскі вечар, вечарынка, вянок*; *шлюбавіны* або *вянец з застоллем у доме бацькоў нявесты*; *пераезд маладой у дом маладога*, дзе таксама адбываўся *вясельны баанкет; пярэзвы* або *перазовы*, якія і заключалі *вяселле*. Адпаведна функцыянальной прыкмете песні падзяляюцца на:

1. Заручынныя. Малады збіраецца і едзе да маладой.
2. Каравайныя. Зборнай суботы. Пасадныя.
3. Сірочыя. Малады прыяджае да маладой. Шлюбныя.
4. Пасля шлюбу ў маладой.
5. Пасля шлюбу ў маладога.
6. Велічальныя.
7. Жартоўна-сатырычныя. Прыйпеўкі. Прыйгаворы, рацэі, пажаданні.

Можна акрэсліць і наступныя тэматычныя групы:

1. Апавядальныя песні. Асноўнае іх прызначэнне апісанне і тлумачэнне ўсіх дзеянняў, якія адбываюцца ў час вяселля. Галоўная ўвага ў іх удзяляецца не таму, што думаюць, адчуваюць вясельныя персанажы, а што яны згодна з абрачкам выконваюць.

2. Імператыўныя песні – гэта творы закліку, загаду, наказу, парады, просьбы. Яны напамінаюць пра існуючы этикет, устаноўлены звычаямі вясельнага абрачу. Сюжэт гэтих песен разгортаецца ў канкрэтнай і выразнай форме.

3. Заклінальныя песні з'яўляюцца рытуалізованнымі заклікамі, скіраванымі да звышнатуральных магічных сіл (святой нядзелькі, добрай гадзіны, язычніцкіх божастваў і інш.). Гэтыя песні маюць магічны харктор і выступаюць у выглядзе формул. У беларускім вяселлі заклінальнымі песнямі пачынаюцца ўсе яго важнейшыя этапы.

4. Велічальныя песні ўшаноўваюць асноўных удзельнікаў вяселля, асабліва маладую і маладога і іх блізкіх. Па свайму паходжанню яны магічнага харктору і выконваліся ва ўсталіваныя традыцыйныя моманты (калі маладых апраналі, пасля зводзін, пасля клеці, у гонар цнатлівасці маладой і інш.). Гэтыя песні дапускаюць імправізацыю.

5. Жартоўна-сатырычныя песні. Па сваёй функцыі яны супрацьлеглыя велічальнym песням, бо кпяць са свата, свацці, дружак, а часам і маладых.

6. Элегічныя песні выяўляюць пачуцці маладых, асабліва нявесты, яе бацькоў і блізкіх.

7. Прыпейкі да танцаў і ў час застолля маюць самы разнастайны змест. У час спеваў танцууючыя мдуць паасобку, не ў парах, ідуць дробнымі крочкамі, перад музыкантамі, паварочваючыся на ўсе бакі. У канцы вяселля яго ўдзельнікі перапранаюцца ў цыганоў, дзядоў, салдатаў, яўрэя, ксяндза, ходзяць па хатах, скачуць і спываюць.

*Прыгаворы, рацэi, зычаннi* – гэта прамовы празаічнага або рыфмаванага харектару, з якімі сват звяртаецца да прысутных на вяселлі з просьбай рабіць розныя дзеянні: пякчы каравай, рыхтавацца да благаславення і г.д. Зычэнні маюць кароткую зашыфрованую форму і выконваюцца ў час адорвання маладых.

У сямейна-абрадавых песнях адлюстраваны важнейшыя этапы жыцця кожнага чалавека – нараджэнне і юступленне ў шлюб. Веданне сюжету сямейных песень дапамагае рэжысёру больш глыбока раскрыць у сцэнічных умовах сэнс абрадавых дзей, паказаць гледачу незвычайнью прыгажосць гэтых песен з пункту гледжання іх мелодыкі, гармоніі і рытму. Выкарыстанне гэтых песен у сцэнарыі надае яму жыццёвую пераканаўчасць, глыбіню раскрыцця сюжэтнай лініі, далучае ўсіх да эстэтычнай прыгажосці народнай песні.

## Тэма 10. ПАЗААБРАДАВЫЯ ПЕСНІ: ЖАРТОЎНЫЯ, ПРЫПЕЎКІ, ПЕСНІ ПРА КАХАННЕ, БАЛАДЫ, ЖОРСТКІ РАМАНС

### *Пытаннi:*

1. Песня – універсальны лірычны жанр фальклору.
2. Жартоўная песня: адлюстраванне рэчаіснасці ў мастацкіх гумарыстычных вобразах.
3. Прыпейка як разнавіднасць пазаабрадавай песні.
4. Песні пра каханне – самабытная частка пазаабрадавай лірыкі.
5. Балада –ліраэпічная песня сямейна-бытавога харектару.
6. Жорсткі раманс –лірика-драматычная песня.

### *Літаратура:*

1. Беларускі фальклор: жанры, віды, паэтыка: у 6 кн. / рэдкал.: А.С.Фя-досік (гал. рэд.) [і інш.], АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору. – Мінск: Беларус. навука, 2001–2006. – Кн. 3: Пазаабрадавая паэзія / А. І. Гурскі, Г. А. Пятроўская, Л. М. Салавей. – 2002. – 563 с.
2. *Беларускi фальклор*: Энцыклапедыя : У 2 т. – Т.1. – Мінск : БелЭн, 2005. – 768 с. – Т.2. – 2006. – 832 с.
3. Гілевіч, Н. С. Паэтыка беларускай народнай лірыкі / Н. С. Гілевіч. – Мінск: Выд-ва БДУ, 1975. – 287 с. *Прыпейкі* / уклад. тэкстаў, уступ. арт. і камент. І.К.Цішчанкі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1989. – 451 с. – (Беларуская народная творчасць).
4. Жорсткі раманс: фальклорныя песні (укладальнік, аўтар уступнага артыкула А. Кукрэш, Мінск : Кнігазбор, 2010.– 435 с.
5. Песні пра каханне /[Склад., сістэматызацый тэкстаў, уступ. артыкул і камент. І. К. Цішчанкі; Муз. частка і ўступ. артыкул да яе С. Г. Нісневіч; Рэд. тома А. С. Фядосік, Г. І. Цітовіч]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 616 с. (Беларус. нар. творчасць/АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору).

6. Салавей, Л.М. Беларуская народная балада / Л.М.Салавей. – Мінск: Навука і тэхніка, 1978. – 183 с.

Песня ў народным свяце. Песня – універсальны лірычны жанр фальклору. Класіфікацыя пазаабрадавых песень.

Доўгі час даследчыкі народнай культуры, у тым ліку святочнай, абыходзілі ўвагай пазаабрадавыя песні. На тое былі свае прычыны: у канцы XIX – пачатку XX ст. у навуцы адбывалася назапашванне ведаў, вучоня-збріральнікі засяроджвалі сваю ўвагу пераважна на апісанні абрадаў каляндаранага і сямейнага цыклаў. Акрамя таго, у навуцы бытаваў міф, што песнятворчасць беларусаў выключна тужлівая і сацыяльна абумоўленая. Час паказаў, што гэта памылковая ацэнка. У савецкай навуцы жартоўная песнябеларусаў інтэрпрэтавалася ў кантэсце барацьбы з перажыткамі, класавай няроўнасці, сацыяльнай несправядлівасці і паказу цяжкой долі народа. Сёння мы адышлі ад вульгарна-сацыялагічных ацэнак народнай гумарыстыкі, народнай песні і ставім іншыя акцэнты. У савецкі час вялікі ўклад у збіранне, даследаванне, публікацыю і папулярызацыю беларускай народнай жартоўной песні і танца унеслі беларускія кампазітары М. Чуркін, Р. Шырма, Г. Цітовіч і іншыя. Яны падрыхтавалі глебу для будучых даследчыкаў-этнамузыколагаў. Разуменне каштоўнасці захавання і трансляцыі фальклорнага твора ў аўтэнтычнай форме будзе сформіравана ў навуцы і практицы пазней.

*Жартоўная песня* – песенны твор, які адлюстроўвае рэчаіснасць у мастацкіх гумарыстичных вобразах, выконвае найперш забаўляльную, рэкрэацыйную, эстэтычную, а таксама, часткова, выхаваўчую функцыю. Жартоўная песня мае вялізны патэнцыял эмацыйнага ўздзейння на слухача, вялікія магчымасці для тэатралізацыі, драматызацыі. Яна выдатна і вельмі лёгка засвойваецца, запамінаецца, яе лёгка співаць, ёй уласцівы гуманізм і жыццясцвярджальны пафас. Гэта выдатны сродак стварэння атмасфери свята, толькі карыстацца ім трэба густоўна.

Жартоўныя песні – адзін з пазаабрадавых песенных жанраў беларускага фальклору, генетычна звязаны з абрадавай культурай. Гэта даказваецца вялікай колькасцю жартоўных элементаў, у тым ліку песень, у абрадах (радзіны, вяселле, Каляды, Купалле і інш.). Аднак, нягледзячы на паходжанне, пераважная большасць жартоўных песен з'яўляюцца пазаабрадавымі, познетрадыцыйнымі. Канфлікт носіць сямейна-бытавы характар, вобразы жартоўнай песні – полава-узроставыя групы сялянства, тыпы беларускай вёскі: Дзед, Баба, Жонка, Мужык, Дзяўчына, Хлопец, Кум, Кума (асобную групу складаюць песні пра жывёл, птушак і насякомых Камар з Мушкай Зелянушкай, Цяцеркі, Перапёлкі, Галкі, Мядзведзь, Заяц і інш.).

Тэматычная класіфікацыя жартоўнай песні па галоўных героях.(У савецкі час менавіта выхаваўчая функцыя ставілася на першае месца).Мастацкая прыёмы стварэння камічнага: гратэск, контраст, паўторы, пералічэнні, выклічнікі.

*Прыпейка* (у залежнасці ад рэгіёна –частушка, *прыпей*, *папеўка*, *падпявалка*, *скакуха*, *плясуха*, *круцёлка*, *дрындушка*, *таптушка* і інш.) – невялікі песенна-лірычны твор гумарыстычна-сатырычнага, сацыяльнага, любоўнага, бытавога зместу. Як разнавіднасць пазаабрадавага песеннага фальклору прыпейкі маюць выразны жартоўны харктар, сувязь з музыкай і танцам. Нечаканасць камічнай развязкі трактуецца як асноўны кампазіцыйны прыём. Тэкст прыпейкі аднастрофны, складаецца з 4–брадкоў, співаецца на пэўную мелодыю, часта выконваецца як прыпей да танца («Лявоніха», «Базар», «Шастак», «Кракавяк» і інш.). Прыйпейкі могуць співацца сола, дуэтам, хорам, салістам і хорам. Падзяляюцца на «мужчынскія», «жаночыя», а таксама тыя, што могуць выконвацца абодвумя бакамі. Па тэматычнай дамінанце прыпейкі падзяляюцца на *сацыяльныя*, *гумарыстычныя*, *семейныя*, *любоўныя*, *любоўна-эратачныя*, *да танцу*. Пры гэтым цалкам магчыма накладанне дзвюх і болей тэм у адным творы. Хоць прыпейкі адносяцца да пазаабрадавай творчасці, яны маглі выконвацца і падчас некаторых абраадаў, напрыклад, вяселля або хрэсьбін. Прыйпейкі – самы прадуктыўны песенны жанр. У адрозненне ад іншых разнавіднасцей песеннага фальклору прыпейкі вызначаюцца вялікай варыятыўнасцю і бытавым (познетрадыцыйным) харктарам зместу.

*Песні пра кахранне* – надзвычай прыгожая частка пазаабрадавай лірыкі, прысвечаная тэме кахрання шчаслівага, нешчаслівага, ідэальнага і г.д. Гэта познетрадыцыйны фальклор, пры гэтым Н. С. Гілевіч назваў лірыку кахрання ў фальклоры адной “з самых прыгожых, самых светлых і самых пышнотных старонак”. І адной “з самых жыццяздольных”. У цэнтры твораў – лірычныя герой (дзяўчына ці хлопец), іх эмацыянальна афарбаваныя роздумы, пачуцці і перажыванні. Пры tym, што песні гэтай групы выконваліся ў розных полава-ўзроставых групах, звяртаецца ўвага на тое, што менавіта любоўныя эмоцыі да ёзялубнай пары служаць галоўнай тэмай. Гэта абумоўлена tym, што ў традыцыйным грамадстве публічнае выяўленне падобных адносін было санкцыянуванае толькі для маладых і нежанатых. У сям’і, як правіла, эмоцыі кахрання былі закрыты для соцьгума. Вобраз дзяўчыны больш дэталізаваны за вобраз хлопца. Гэта абумоўлена больш развітай эмацыйна-пачуццёвой сферай жанчыны ў традыцыйным грамадстве ў парадунні са сферай эмоций мсужчын.

Формай перадачы эмоций кахрання ў песні гэтай групы часцей за ўсё з’яўляюцца маналагічныя споведзі-прызнанні, споведзі-скаргі, дыялогі. Важны момант у перадачы псіхалагічнай карціны любоўнага перажывання належыць пейзажным замалёўкам. Як ужо адзначалася, песням уласцівы лірызм, ідэалізацыя вобразаў, паэтызацыя пачуцця.

*Балада* – песенны жанр фальклору, ліраэпічная песня сямейна-бытавога харктару. Тэрмін паходзіць ад слова ballad, англа-шатландскіх народных песен на тэмы сярэднявечнай гісторыі. Першапачаткова тэрмін прымяняўся да літаратурных рамантычных вершаваных твораў. Для абазначэння пэўнага фальклорнага жанру быў прапанаваны П. Кірэйскім у сярэдзіне 19 ст. У 20 ст. укараниўся ў фалькларыстыцы. Заўважым, што ў

народзе гэта слова не ўжывалася, выканайцы называлі гэтыя творы *доўгімі песнямі, сумнымі песнямі*. У цэнтры балады знаходзяцца маральныя праблемы: любоў і нянявісць, вернасць і здрада, злачынства і пакаранне. Мастацкім адкрыццём балады з'яўляецца катарсіс (з грэч. – ачышчэнне). Звычайна харктэрныя элементы чудоўнага, трагізму сюжэта. Купальскія балады.

*Карагодна-гульнёвия* балады – старажытны пласт жанру. Асаблівасці кампазіцыі. *Рытуальная-міфалагічныя* балады, іх сувязь з вясенне-летнімі святочнымі абрадамі. Героі, сюжэты, функцыі. Матыў адгадвання загадак і яго гістарычныя вытокі. Балады з *міфалагічнымі, казачнымі і легендарнымі матывамі*. Гістарычныя элементы ў баладных песнях. Тэматыка *навелістычных* балад. Драматычныя і трагічныя калізіі. Тыпологія персанажаў: забойца і ахвяра, злодзея і пакутнік. Тыпологія харктораў. Адметныя псіхатыпы. Гендэрныя стасункі. Мадэлі паводзінаў. Формы псіхалагізму адлюстрравання. Сацыяльна-гістарычныя прычыны дэфармацыі харктораў у адлюстрраванні баладных песень.

У баладах гісторычнага і легендарнага зместу ідзе мастацкая адсылка да часоў паняволення славян татарамі, які атаясамліваюцца з туркамі. Гэта адбылося ў выніку храналагічнага змяшчэння розных эпох, што харкторна для фальклору. Сюжэты або асобныя матывы клаліся ў аснову новых балад аб барацьбе з туркамі. (Татары і туркі ўпамінаюцца разам як адна разбойная зграя чужакоў-захопнікаў). Балады колькасна пераважаюць над іншымі. Яркім узорам беларускай ліра-эпічнай паэзіі з'яўляецца вядомая ў многіх варыянтах балада пра Бандароўну (пашираны і ва ўкраінскім фальклоры). Вельмі папулярнымі ў Беларусі былі балады пра смерць дзяўчыны ад рук казакоў: казакі ўгаворваюць дзяўчыну паехаць з імі, а ў цёмным лесе прывязваюць да дрэва і “запалі сосну зверху да карэння”. Сустракаюцца ў баладах і адносна рэдкія сюжэты інцэстуальных адносінаў: разлучаныя ў маленстве брат і сястра сустракаюцца выпадкова і, не ведаючы пра сябе нічога, збіраюцца пажаніцца. Таксама пашираныя сюжэты пра дзяўчыну-дзетазабойцу, што раскайваецца на судзе ў сваім злачынстве і інш.

*Жорсткі раманс* – гэта лірычна-драматычная песня аб падзеях, найчасцей звязаных з нераздзеленым кахраннем, здрадай і інш. Вырашэнне канфлікту ў ім меладраматычнае: трагічная, часам недарэчна смерць герайні (героя). Жорсткі раманс з'яўляецца адной з форм раманса як музычна-паэтычнага твора (нагадаем, што раманс у паэзіі – невялікі напеўны лірычны верш, пераважна пра кахранне).

Жорсткі раманс на пачатку XX ст. прыходзіць на змену старой, класічнай баладзе, дадаючы ёй псіхалагічную матывацыю падзеі і харктораў. На думку даследчыкаў, жорсткі раманс з'яўляецца трансфармацый той жа балады. Па сваёй сюжэтыцы і тэматыцы жорсткі раманс падобны да баладных песень пра нешчасліве кахранне, драматычныя ці трагічныя выпадкі ва ўзаемаадносінах паміж дзяўчынай і хлопцам. У большасці і лексічна, і вобразна-інтанацыйна жорсткія рамансы, пашираныя ў Беларусі, суадносяцца з рускімі жорсткімі рамансамі («Маруся

отравилась», «Как на кладбище Митрофаньевском», «Кирпичики»). Ім уласцівы таксама займальны змест, драматызм падзея, вастрыня інтymнай праблематыкі: каханне і рэўнасць, каханне і здрада, каханне і паклёт, каханне і трагічна смерць. Але заўсёды ў якасці першачынніку тут выступае матыў кахання. Без яго няма сюжету, няма паўнацэннай мастацкай рэальнасці. Афектацыя, экзальтацыя ўчынкаў і пачуццяў герояў – характэрная якасць жорсткіх рамансаў.

## ТЭМА 11. СЛАВЕСНЫЯ ЖАНРЫ: КАЗКІ, ЛЕГЕНДЫ, ПАДАННІ, БЫЛІЧКІ

*Пытанні:*

1. Казка як празаічны жанр фольклору: спецыфіка.
2. Чарадзейная казка: сувязь з міфам, паэтыка.
3. Казка пра жывёл: паходжанне, міфасемантыка.
4. Сацыяльна-бытавая казка: сістэма вобразаў і спецыфіка канфліктаў.
5. Легенды і паданні як самабытная частка беларускага народнага эпасу.
6. Былічка – фантастычнае апавяданне з устаноўкай на сапраўднасць.

*Літаратура:*

1. Беларускі фольклор: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2005–2006.
2. Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі / АН БССР, ІМЭФ імя К. Крапіві; склад. К. П. Кабашнікаў; рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1971. – 528 с. – (Беларуская народная творчасць).
3. Міфалогія беларусаў: энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. Мінск: Беларусь, 2011. – 607 с.
4. Сацыяльна-бытавая казкі: зборнік / Акадэмія навук Беларускай ССР, ІМЭФ імя К. Крапіві; склад. А. С. Фядосік; рэдкал.: В.К. Бандарчык [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1976. – 515 с. – (Беларуская народная творчасць).

Казка – буйны празаічны жанр фольклору, вуснае апавяданне фантастычнага, бытавога або авантурнага зместу, якое адлюстроўвае рэчаіннасць пры дапамозе мастацкага вымыслу і нясе павучальны сэнс. Казка мае выразныя жанравыя асаблівасці. *Казачны вымысел, фантастыка.* Рэчаіннасць казкі ўмоўная, фантастычная, яна парушае нашыя звычлія ўяўленні аб свеце. У казцы спецыфічнае прырода, спецыфічныя ўмовы і законы існавання (існуюць чарадзейныя персанажы, рэчы, расліны і аб'екты жывой прыроды могуць размаўляць, людзі могуць прыматць ablічча жывёлаў і птушак ды інш.). *Алегарычнасць.* Закладзена ў самай прыродзе і стварае павучальны падтэкст, сэнс казкі. Героі казак пра жывёл і сацыяльна-бытавых казак – гэта алегарычныя ўвасабленні чалавечых тыпаў, характараў, пэўных сацыяльных груп. *Сюжэтнасць.* Сюжэт – сукупнасць падзеяў і ўчынкаў герояў, якія складаюць аснову твора. Казачны сюжэт часта ўзбагачаецца дыялогамі, традыцыйнымі апісаннямі, трохразовымі паўторамі, пералічэннямі. У казцы заўжды лёгка вылучаюцца асноўныя кампазіцыйныя элементы: уступ, завязка, кульмінацыя, развязка і заключэнне. Для казкі ўласціва многаэпізоднасць і акцэнт на адным з герояў. *Выхаваўчая функцыя казкі* – таксама істотная жанравая асаблівасць. Павучанне ў казцы дасягае

вялікага эфекту дзякуючы рэзкаму супроцьпастаўленню станоўчага і адмоўнага, бескампраміснасці дабра і адназначнасці маральных ацэнак.

*Чарадзейныя* казкі захавалі вобразы міфічных герояў, іх рысы ўвасобіліся ў асілках і волатах: *Каваль-Вярнідуб*, *Гарыня*, *Ламікамень*, *Вярнігара*, *Дубін-багатыр*, *Івашка-Мядзвејсае вушка*. Стыхіі зла персаніфікуюцца ў вобразах: *Каіча*, *Каічэй* (ад асновы костка/смерць/парэшткі чалавека), *Ідалічча паганае*, *баба Яга*, *Карга*, *Каргота*. У чарадзейных казках увасоблены рысы казачнай паэтыкі. Многія творы маюць разгорнутыя рыфмаваныя зачыны, а агульныя месцы (тоесныя апісанні багатырскага каня, поля бою, выпрабавання булавы, паэтычныя апісанні незвычай знешнасці герояў). Уласцівы таксама рыфмаваныя заключныя формулы. Найважнейшы кампазіцыйны прыём чарадзейнай казкі – кантамінацыя. Гэта спалучэнне, аб'яднанне ў адным творы 2 ці больш самастойных твораў ці асобных частак. Н-д, кантамінацыя казачных сюжэтав: “Жонка-птушка” + “Мужык шукае зніклую ці скрадзеную жонку” + “Удзячныя жывёлы” + ”Смерць злога чараўніка”. Даследчыкі гавораць пра міфалагічныя матывы ў сюжэтах чарадзейнай казкі: матыў змеяборства (“асноўны міф”); матыў смерці старога бацькі – адлюстраванне культуры продкаў; матыў выгнаных у лес дзяцей – адлюстраванне абрадаў ініцыяцыі; матыў выкрадання жонкі, перадшлюбныя выпрабаванні /загадкі – архаічныя формы шлюбу; матыў мора – міфалагічная прастора /першаматэрый/хаос з якога ўсё паходзіць; матыў шлюбу з мядзведзем – адлюстраванне харектэрнага для першабытных славян культуры мядзведзя; жонкі-жабы, жонкі-рыбы, жонкі-птушкі – адлюстраванне татэмістычных уяўленняў і інш.

*Казкі пра жывёл* – адзін з самых старажытных жанраў беларускага фальклору. Вытокі адносяцца да часу, калі першабытны чалавек яшчэ не вылучаў сябе з навакольнага свету. Этыялагічныя міфы сталі старажытнай асновай, на якой пачалі фарміравацца сюжэты жывёльнага эпасу. У паўсядзённай працы паляўнічы, жывёлавод непасрэдна судакраналіся з жывёльным светам, і з цягам часу ў іх свядомасці склалася цэласная сістэма ўяўленняў пра дзікіх і хатніх жівёл: іх харектары, звычкі, паводзіны, і рухі. Пазней у аснове ўзаемаадносін паміж чалавекам і жывёлай былі не толькі эканамічныя, але і ідэалагічныя падставы. Шматлікія прадстаўнікі жывёльнага свету былі ўзведзены ў ранг татэма, які лічыўся свяшчэнным родапачынальнікам.

Кола асноўных персанажаў жывёльнага эпасу нароўні з ушанаваннем абрадавых персанажаў дазваляе даведацца пра жывёл, якіх найбольш шанавалі продкі, напрыклад, у казачных сюжэтах “Мядзведзь на ліпавай назе”, “Кот, певень і ліса”. Старожытныя светапоглядныя ўяўленні, у аснове якіх ляжалі антрапаморфныя, анімістычныя і татэмістычныя вераванні, непасрэдна паўплывалі на фарміраванне сюжэтных цыклаў і сістэмы вобразаў жывёльнага эпасу (“Мужык, мядзведзь і ліса”, “Стары хлеб-соль забываецца”). На больш позніх этапах казкі пра жывёл перажылі працэс дэсакралізацыі і паступова становіліся мастацка-паэтычнымі творамі сатырычнай накіраванасці, у аснове канфлікту якіх ляжалі сацыяльна-

класавыя адносіны сярэдневяковага грамадства (“Воўк са званком станавога”). Сістэма персанажаў жывёльнага эпасу адлюстравала практычна ўсе этапы грамадской эвалюцыі. У большасці казачных сюжэтаў галоўныя персанажы – прадстаўнікі дзікага жывёльнага свету: *мядзведзь, воўк, ліса, вяпрук, заяц, вожык, леў цецярук, журавель, чапля, верабей і інш.* (“Звяры паядаюць адзін аднаго”, “Ліса і журавель”). На больш позніх этапах распрацавана лінія паводзін свойскіх жывёл, сярод якіх вылучаюцца сюжэты пра сабаку, ката, пеўня, свінню, казу, каня (“Зімовішча звяроў”, “Сабака бярэ прыклад з мядзведзя”, “Воўк і казлянты”). Адначасова з імі ў казках з’яўляецца постаць чалавека (“Воўк вучыцца граць на скрыпцы”, “Мужык, мядзведзь і ліса”). Галоўная асаблівасцю фарміравання сістэмы вобразаў класічнага і жывёльнага эпасу стала надзяленне персанажа пэўнай рысай харектару і адпаведнымі паводзінамі. Казачныя сюжэты пастаянна вар’іруюць разнастайныя калізіі, але практычна ніколі не выходзяць за межы тыпалогіі харектараў.

*Сацыяльна-бытавыя* казкі ўзніклі значна пазней за папярэднія, у класавым грамадстве, калі пад уплывам працоўнай практыкі і новых сацыяльных адносінаў чалавек усё больш вызываўся ад першабытных міфалагічных поглядаў на свет. Змены ў свядомасці, у сацыяльна-эстэтычных поглядах адбіліся на асаблівасцях казачнай прозы. Дзеянне ў казках гэтай групы максімальна набліжанае да рэальнага жыцця: мы пазнаем просты люд нашага краю, іншыя сацыяльныя групы, адносіны паміж імі, этнографію і прыроду Беларусі. Адзнакай таго, што жанр не такі старажытны, як казкі пра жывёл і чарадзейныя, з’яўляецца гумар, камічнае і сатырычнае ў іх (некаторыя збліжаюцца з анекдотам). Казкі гэтай групы можна падзяліць на ўласна бытавыя і казкі выразнай сацыяльнай скіраванасці, у якіх асуджаецца сацыяльная няроўнасць, несправядлівасць, прыгнёт. “Пану навука”, “Як мужык хітра гуся падзяліў”, “Асцярожны пасланец”, “Не люба – не слухай”. Сацыяльна-бытавыя казкі вельмі блізкія да анекдотаў і не заўсёды яны размяжоўваюцца. Ад чарадзейных казак яны адрозніваюцца харектарами фантастыкі, сістэмай вобразаў, спецыфікай канфліктаў.

*Легенды і паданні* складаюць важную адметную рысу беларускага народнага эпасу. Яны, як і казкі, сталі прадметам даследавання многіх вучоных, натхнілі сваім мастацка-паэтычным зместам літаратараў. Легенда – (лац. *Legenda* – тэкст для чытання і запамінання) тэрмін першапачаткова абазначаў жыццё святога, напісаное для чытання ў дзень яго памяці. Пазней стаў абазначаць народныя вусныя празаічныя творы, звязаныя з хрысціянскай пісьменнасцю. Яшчэ пазней набыў пашыранае значэнне: тэрмінам ‘легенда’ сталі называць фантастычныя творы, якія на падставе пашыраных у народным асяродку рэлігійных, сацыяльна-утапічных і этычных поглядаў, асэнсоўваюць з’яўленне і функцыянальнасць звышнауральных істот, людзей, аб’етаў флоры і фауны.

Легенды ў своеасаблівой фантастычнай форме неслі людзям веды аб гісторыі, навакольным свеце, сцярджалі пэўныя маральна-этычныя каштоўнасці. Асноўныя іхнія функцыі – тлумачальная і павучальная. З’ва ў

легендзе апісваецца не як вымысел, а як праўда, быль. Легенда выдае фантастычнае за рэальнае, яна нібы адказвае на пытанні: адкуль пайшло, як утварылася, чаму такі, а не іншы. Н-д: “Адкуль у чалавека пазногці”. Калі ў легендзе значнае месца займае маствацкі вымысел, то яна збліжаецца з казкай: “Чаму сава і куніца варагуюць паміж сабой”. Класіфікацыя легенд па прынцыпу тэматычнаму:этывялагічныя (касмаганічныя, этнаганічныя, антрапагенічныя, зааганічныя);апакрыфічныя (рэлігійныя);гісторыка-культурныя.

*Этыялагічныя легенды* – своеасаблівые апавяданні пра ўтварэнне нябесных свяціл, прыроднага асяродку, чалавека, разнастайных біялагічных відаў. У народным тлумачэнні ўзнікнення ўсяго існага прайяўляеца міфалагізм мыслення нашага продка: “Адкуль мядзведзі”, “Чаму ў рака вочы ў тыле”, “Пра зязюлю”, “Пра пчалу”. *Апакрыфічныя легенды* маюць значную сувязь з біблейскімі крыніцамі і з кніжнасцю наогул. Сюды адносяцца творы пераважна пра вандраванне бога, святых, апосталаў па зямлі, контактаванне іх з людзьмі і ацэнка імі маральных якасцей людзей. Бедны, але ветлівы, спагадлівы гасцінны ўзнагароджваецца. Караюцца скватныя, зайдросныя, тыя, што не трymаюцца хрысціянскага посту. *Гісторыка-культурныя легенды* аб'ядноўваюць вусныя апавяданні пра паходжанне пэўных культурных і сацыяльных з'яў: “Адкуль паны” “Адкуль гроши”, “З чаго пайшлі прозвішчы шляхты”, “Як чалавек здабыў агонь”, “Колькі жыць чалавеку”, “Чаму не адолькава работы ва ўсіх”, “Адкуль гарэлка”. Да гэтай групы прымыкае шырокое кола дэманалагічных легенд (былічкі / страхі). Хвалючыя апавяданні пра нібыта сустрэчы чалавека з нячыстай сілай, пра яе злоснае свавольства. Вельмі цікавая з'ява ў фальклоры, якая толькі нядаўна пачала прыцягваць увагу даследчыкаў.

*Паданне* – празаічны жанр фальклору, апавяданне аб рэальных падзеях ці асобах мінулага або рэальнага магчымых. У паданні меншая доля фантастычнага вымыслу, чым у легендах, прычынай узнікнення тых ці іншых з'яў у паданні з'яўляеца чалавечая воля, чалавечыя ўчынкі. Час у паданні не “першы”, міфалагічны, а новы, гістарычны. Першыя паданні зафіксаваны ў старажытных летапісах (пра Рагнеду, Ксяслава Чарадзея), у хроніках 16 ст. Напрыклад, у хроніцы Быхаўца (пра паход кн. Гедыміна на Украіну, і паход кн. Альгерда на Москву, пра заснаванне Вільні). Шырокі вядомы сюжэты паданняў пра вайну са шведамі 1700-1721<sup>6</sup>, кароль Карл XII (Шведская гара, Шведскі вал, Шведскі акоп / магілы / капцы / брод – Аршанская, Свіслацкая, Талачынскі р-ны), бітву пад Ляской<sup>7</sup>, вайну 1812 г. Вылучым паданні *тапанімічныя* і *гістарычныя*. Тапанімічных паданняў вялікае багацце: аб паходжанні розных географічных аб'ектаў і іх назваў (гарадоў, вёсак, рэк,

<sup>6</sup>Вялікая Паўночная вайна.

<sup>7</sup>Бітва пад Ляской – адна з самых значных і вырашальных падзеяў у гісторыі Вялікай Паўночнай вайны (1700—1721). Бітва адбылася 28 верасня 1708 году непадалёк ад беларускай вёскі Ляскная. Расейскае войска было пад камандаваннем цара Пятра I і фельдмаршала Аляксандра Меншыкава. Швэдзкая армія камандаваў генэрал Адам Людвіг Левэнгайпт.

азер, балот). Спецыфіка бытавання гэтых фольклорных твораў у тым, што яны былі распаўсюджаныя ў пэўным рэгіёне, г.зн. мелі абмежаваны харктар бытавання. Нярэдка назвы тапанімічных аб'ектаў тлумачацца па сугучнасці, зыходзячы з наіўнай этымалогіі: “Пра Гомель”, “Пра Бялынічы”<sup>8</sup>. Паданні нельга лічыць гістарычнай інфармацыяй, нярэдка гукавое супадзенне з’яўляеца павярхоўным, неглыбокім: пра заснаванне Нясвіжа, адкуль назва горада Ліда. Многія тапонімы тлумачацца імёнамі заснавальнікаў, першапасяленцаў або людзей, чымсьці прыкметных: пра *Менск, Давыд-гарадок, Барысаў, Заслаўль, Мар’іна Горка, Клімавічы, Лагішын*. Паводле іменаў тлумачацца назвы возера Нарач ды інш. Насамрэч, у тапонімах вельмі часта адлюстроўваюцца назвы рак (гідронімы) і дахрысціянская вераванні.

*Былічка* –празаічны жанр фольклору, кароткае аднаэпізоднае апавяданне пра контакт чалавека з нячыстай сілай, якое мае ўстаноўку на сапраўднасць. Менавіта ўстаноўка на сапраўднасць абумоўлівае апісанне ў былічках рэальнай штодзённасці, бытавых дэталяў, канкрэтнага месца дзеяння, імён людзей. Па форме былічкі нагадваюць паказанні сведкаў. Прывічым сведка, як правіла, з’яўляеца пасіўным назіральнікам таго, што адбываецца, а актыўным героям выступае якраз нячыстая сіла. Для былічкі харктэрны элемент нечаканасці сітуацыі, страха чалавека перад праяўленнем звышнатуральнаага.

Набор міфалагічных персанажаў, якія контактируюць з чалавекам, ва ўсходнеславянскім фольклоры разнастайны. *Хадзячыя нябожчыкі, русалкі<sup>9</sup>, чорт, лесавік, вадзянік, палявік, палудніца, дамавік, лазнік, ведзьма* і інш. Аблічча дэманаў антрапамофае ці зааморфнае, часам – змешанае. Напрыклад, русалкі амаль заўсёды антрапаморфныя. Духі лесу, вады і сядзібы з’яўляюцца не толькі ў выглядзе старых ці маленъкіх чалавечкаў, але і ў вобразе сабакі, кошкі, свінні, пацкука. Для ведзьмы харктэрны пераважна зааморфны ўласцівасць. Некаторыя даследчыкі суадносяць былічкі з чарадзейнымі казкамі. Сюжэты ўсходнеславянскіх былічак увасоблены ў цыкле апавяданняў М. Гогаля “Вечары на хутары бліз Дзіканькі” (1829-1832), аповесці “Вій” (зборнік «Міргарад», 1835). Для фолькларыстаў былічкі служаць асноўнай крыніцай вывучэння славянскай народнай дэманталогіі і міфалогіі.

## ТЭМА 12. МАЛЫЯ СЛАВЕСНЫЯ ЖАНРЫ: ПРЫКАЗКІ, ПРЫМАЎКІ, ЗАМОВЫ, ЗАГАДКІ

*Пытанні:*

1. Прыказкі: паходжанне, класіфікацыя, тэматычнае багацце.
2. Прымайкі: суаднесенасць з пэўнымі часцінамі мовы.
3. Замовы як унікальная з’ява традыцыйнай культуры.

<sup>8</sup> Белыничи известны с середины XVI в. как деревня в Оршанском уезде Витебского воеводства Великого княжества Литовского. На рацэ Друць – правы прыток Дняпра.

<sup>9</sup> У славян вядомы таксама назвы: *багінка, самадзіва, віла, палудніца, плачка, мара, німка, казытка, ляскатуха, жытнія дзева / баба*.

4. Загадкі: паходжанне, класіфікацыя, тэматычнае багацце.

*Літаратура:*

1. Загадкі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору імя К.Крапівы. – 2-е выд. дапрац. – Мінск: Беларус. навука, 2004. – 362 с. – (Беларуская народная творчасць).
2. Замовы / [Уклад., сістэматызацыя тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А.Барташэвіч. – 2-е выд. – Мн. : Бел. навука, 2000. – 595 с. – (Беларуская народная творчасць).
3. Барташэвіч Г.А. Магічнае слова: Вопыт даследавання светапогляднай і мастацкай асновы замоў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1990. –128 с.
4. Прыказкі і прымаўкі. У 2 кн. / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору. Склад. М.Я. Грынблат. – Кн.1-2. – Мінск: Бел. навука, 1976. (Беларуская народная творчасць).
5. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы : Зборнік / Складу Ф.Янкоўскі. – Мінск: Беларус. навука, 2004. – 493 с.
6. Аксамітаў А. С. Прыказкі і прымаўкі: Тлумачальны слоўнік прыказак і прымавак з архіваў, кафедральных збораў, рэдкіх выданняў XIX і XX стст. – Мінск: Беларуская навука, 2002. – 319 с.

*Прыказкі і прымаўкі* – найбольш кароткія, так званыя малыя жанры фальклору. Яны ж з'яўляюцца і найбольш пашыранымі творамі. Прыказкі і прымаўкі – канцэнтраванае выражэнне народнай мудрасці, маралі і педагогікі, гумару. Ні ў адным з жанраў народнай творчасці з такой сілай не праяўляюцца ментальныя рысы народа, яго сацыяльныя вопыты.

Гэтыя ўстойлівыя славесныя формы ўзніклі ў глыбокай старажытнасці і развіваліся разам з жыццёвай практыкай, мовай, міфалогіяй і звычаёвым правам. Першапачаткова яны служылі для перадачы жыццёвага вопыту ад старэйшых пакаленняў маладзейшым – пазнаваўчая функцыя. Гэта найбольш ярка праяўляецца ў прыказках земляробчага календара, якія падсумоўваюць шматвяковыя назіранні і вопыт нашага продка-працаўніка і складаюць своеасаблівую сістэму народнай аграноміі і метэралогіі: *вясновы дзень год корміць; сухі марац, мокры май – будзе жыста як гай інш. Паступова ў прыказках пачаў развівацца і ацэначны, маральна-этычны змест – выхаваўчая функцыя. Сапраўды, многія п. не проста канстатуюць з'яву ці ўчынак чалавека, яны даюць ім ясныя, недвухсэнсоўныя (станоўчыя ці адмоўныя) характеристыстыкі, ткім чынам прывіваюць пэўныя погляды: *бог не цяля, бачыць круцяля; пазычай – злы абычай; не зыч ліха другому, каб не давялося самому. Сёння дамінуе функцыя эстэтычная (упрыгожанне маўлення): *гадавала маці дзеци і няма на што глядзеци; бог не адну пару лапцей стаптаў, пакуль гэтую пару добраў; век жыvi, век вучыся, і дурнем памрэш і інш.***

Асобную праблему складае ўжыванне малых жанраў у мастацкай літаратуры, праблемы іх літаратурнага перакладу: *утро вечера мудренее / пераначуем, болей пачуем; без труда не выташишь и рыбку из пруда / каб рыбу есци, трэба ў ваду лезci; трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца; до свадьбы заживет / пакуль жсаніцца – загаіцца; пакуль шлюб браць, нічога не знаць. Можна гаварыць і аб сінанімічнасці прыказак: *хто карчму мінае, той**

*ічасце знае; у кабаку смаляныя лаўкі; у цэркву слізка, а ў карчму блізка; ад гарэлкі разум мелкі; пьяніца за гарэлку чорту душу аддасцы інш.*

Прыказкам уласціва: алегарычнасць, трапнасць, змястоўнасць, павучальнасць, устойлівасць, нязменнасць, узнаўляльнасць.

Класіфікаваць прыказкі можна па тэмах:

1. Чалавек (маральныя якасці): *жыві ціха, не сутрэнеш ліха; хто маўчыць, той двух можа навучыць; хто цярпівы, той ішаслівы; што дурны сапсue, тое i разумны не направіць; скупому два разы баліць.*

2. Гаспадарчая дзеянасць і матэрыяльны быт: *мужык жонку хваліць, як хороша есці варыць; сей асёс у гразь, будзеши князь; у добрай гаспадыні i певень нясецца; дзе пьюць, там i льюць.*

3. Грамадскае жыщё, сацыяльныя адносіны: *не дай, Божа, у прымах жыць i на чужыне загінуць; у родным краі, як у *rai*; багатаму i чорт дзяцей калыша; дома i салома ядома; што край, то абычай, што старана, то навіна; адна бяда ў пана, што жонка гладкая; прасіў пан на талаку – як не пойдзеши, то завалаку; няма горшага пана, чым з мужыкоў пан; у суд нагой, а ў кішэню рукой; закон што дышла, куды павярнуў, туды i выйшла; радзіся, хрысціся, памірай – за ўсё грошы дай.*

Прымаўка – малы фальклорны жанр, устойлівае выслоёе, якое вобразна харектарызуе, трапна абмялёўвае пэўную падзею, учынак, асобу, ці рысу харектару без абагульнення і вывадаў. Примаўкам у большай ступені, чым прыказкам уласцівы гумар: *сядзець як мыла з'еўши; як дурань у ягадах; як дурань з дзвярыма, як босаму разуцца; голаму за пазуху; сабакам сена касіць.*

Суаднесенасць з пэўнымі часцінамі мовы. Дзеясловы – змяніць быка на індыка; *пагрэць руکі; рэбры перабраць, пайсці ў скокі, весці рэй, зірнуць у бутэльку, парваць бакі; строіць кепікі; i дзесятamu заказаць; язык прыічаміць, мераць на свой капыл, дацца ў знакі, галавой налажыць, з ветру вяроўкі віць, адвесці душу.* Прыметнікі – *трасца рабая, скура гарыць, чысты дурань, ні качка, ні швачка; біты воўк; не ў гуморы, спрытны на язык, вецер у галаве;* чорт кабылу ставіў ды разуму не ўставіў. Прыслоўі – як у мосце дзірка, як камень у ваду, язык на плячо, на свінныя галасы; як чорт з бубнам; трапіў у нерат – *ні ўзад, ні ўперад.* Примаўкам як і прыказкам уласцівая сінанімія і антанімія.

Унікальнасць і архаічнасць жанру замоў. Анімістичная аснова і утылітарна-магічная прырода замоў. Носьбіты замоў і асаблівасці бытавання. Знахарства і чарадзейства. Хрысціянская сімволіка ў замовах.

Замовы (*заговоры, наговоры, слова, шэпты*) – старажытная з'ява традыцыйнай культуры. Гэта сакралізаваныя слоўныя формулы, якім носьбіты культуры надаваліздольнасць магічнага ўздзейння на рэчаінасць. (На думку Б. Рыбакова, замовы ўзніклі ў час палеаліту, 20–40 тыс. гадоў таму назад). Замовы імкнуліся ўплываць на розныя стыхійныя сілы прыроды, узаемаадносіны ў грамадстве. Замовы як жанр валодаюць вялікай сілай вобразнай экспрэсіі, у іх мноства паўтораў, асобных рытарычных фігураў.

Можна вылучыць некалькі вялікіх груп, у якія ўключаюцца творы, блізкія па сваёй агульнай накіраванасці, але размеркаваныя па асобных

падраздзелах у залежнасці ад канкрэтнай прызначанасці. Гэта замовы, звязаныя з гаспадарчай дзейнасцю (*пры паляванні, лоўлі рыбы, пры разведзенні пчолі інш.*). Сюды ж уваходзяць і ахоўныя (*ад злых духаў і шкодных істот, прыродных з'яў: ад перуна, ад дамавога, хлеўніка, лесавіка, ведзымы, чарапікоў, ад залому, нячыстай сілы, ад русалкі, ад порчы і пры першым выгане скайны, а таксама ахоўныя ад звяроў: ад гадзюкі, ваўкоў, оабак, ад шалу*). Другая вялікая група замоў уключае ўсе творы лекавага характару ад розных хвароб. Напрыклад, замова ад звіху: *Первым разам, божым часам. Госпаду Богу памалюсь і матар Божую папрашу. Матар Божая, царыца нябесная, прыступіся раба божага звіху гаварыці, прыдуманага, прыгаворнага, уцешнага, пасмеинага. Чараз сіня мора ехаў святы Ягоры на сівом каню, у залатом сядле. І мост праламіўся, і конь спатыкнуўся, а рабу божаму сустаў з суставам стакнуўся, залатымі замкамі замкнуўся.* Напрыклад: *На шчырых бараҳ, на цёмных лясах, на маҳах, на балотах, на гнілых калодах стаіць хатка, у тэй хатцы ляжыць там раб божы (гаворыцца імя апошняга з пахава-ных на могільніку людзей). Раб божы мярицец! ці баляць у цябе зубы ці не? – Не.– Ну, няхай жа не баляць і мне.*

Трэцяя група – замовы, звязаныя з сямейным і грамадскім бытам (любоўныя, вясельныя, салдацкія, напоспех у судзе).

Тэрмін *загадка* паходзіць ад старажытнаславянскага *гадати, варажыць*, і абазначае адзін з найстаражытнейшых жанраў славянскага фальклору. Загадкі захоўваюць значны пласт агульнай праславянскай (і індаеўрапейскай) спадчыны, што даказваецца агульнасцю семантыкі і вобразнай структуры загадак у вусна-паэтычнай творчасці многіх народаў. Прыкладам загадкі агульнаславянскага распаўсюджвання можа служыць загадка пра зоры і месяц: (укр.: *Одын чабан тысячи овец пасэ*; рус.: *поле не меряно, овцы не считаны и пастух рогат*; балг.: *Овчар по сини ливади ходи и безброй овци води*; польск. *Поле невымежонэ, быдво незличонэ, паробэк рогаты, а господаж богаты*). Другім не менш важным аргументам, які пацвярджае тэзіс аб старажытнасці загадак, з'яўляецца іх улучанасць у структуру розных іншых фальклорных жанраў (песень, казак, легенд). Загадкі ўваходзяць у многія абрадавыя (вясельныя) і пазаабрадавыя песні.

Рытуальныя вытокі загадак прасочваюцца ў захаваных да нашых дзён рэгламентацыях і забаронах адносна часу і ўмоў загадвання, якое ў старажытных славянаў строга рэгламентавалася: у час посту, – строга забаранялася, а ўвосені і ў Калядны мясаед – дазвалялася.

Большасць беларускіх загадак будуеца на метафарычным апісанні прадмета: *махнула птушка пяром, захінула ўвесь свет крылом (Ноч)*. Аднак ёсьць загадкі, у якіх метафарычнае апісанне адсутнічае: *Чаго за хвост не падымеш (Клубок), што ў агні мокне, а ў вадзе сохне (Воск, волава)*.

Загадка – малы празаічны жанр фальклору, мастацкае апісанне прадмета ці з'явы, якое падаецца як пытанне і патрабуе адказу. Утоены прадмет распазнаецца па сходных другарадных прыкметах. Дзвюхчасткавасць тэкста загадкі адпавядае дыялагічнасці моўнага акту.

Тэматыка загадак адлюстроўвае практычны вопыт чалавека, яго штодзённую бытавую і гаспадарчую дзейнасць, яго веды аб навакльным свеце. Звычайна загадкі класіфікуюць па тэматычнаму прынцыпу.

1. Прырода. Жывёльны і раслінны свет. Самыя старажытныя загадкі гэтай групы пра сонца, неба, зоркі, месяца, зямлю, ваду. Сонца, як крыніца цеплыні і святла, абмялёваецца толькі найпрыгажэйшымі эпітэтамі, якія пацвярджаюць існаваўшы раней салярны культ: з *вакна ў вакно залатое верацяно* (*Сонца*), усе яго любаць, чакаюць, убачаюць – адразу заплачуць (*Сонца*); чаго багацей няма? (*Зямля*); *вечарам нараджасеца*, *ноч жыве, а раніцай памірае* (*Раса*). Загадкі пра свойскіх жывёл, птушак і інш.: *не араты, не каваль, не плотнік, а першы ў вёсцы работнік* (*Конь*), *нічога не згубіла, а ўсё шукае, нічога не баліць, а ўсё крэхча* (*Свіння*), *на полі і ў луззе заўсёды ў кажусе* (*Авечка*). Прыродна-геаграфічныя ўмовы Беларусі вызначылі з'яўленне значнай групы загадак, аб'ектам якіх стала лясная флора: *усе паны паскідалі кафтаны, а троє паноў не скідалі кафтанаў* (*Елка, сасна, яловец*), *што за дзерава ўзімку зелена* (*Хвоя*).

2. Сялянскі побыт, працоўныя працэсы, прылады. Асноўнае тэматычнае кола. Багацце загадак гэтай групы даносіць да нас інфармацыю аб жытле, гаспадырчых пабудовах, унутраным убранстве хаты, цэлым шэрагу працоўных працэсаў (ворыва, сяўба, касьба, жніво, малацьба) і прыладаў працы (да земляробства, жывёлагадоўлі, ткацтва, кавальства, ганчарства, гатавання ежы). Невыпадкова многія з гэтых твораў маюць адценне гісторызму або этнографізму. Н-д, загадкі пра *печ, палаці, кросны, калаурот, цапы, ток, пра прадзенне, абмалот збожжя* ды інш. Яны ўжо незразумелыя нам без гісторыка-этнографічнага кантэксту. Папулярныя былі загадкі пра с\г культуры, іх апрацоўку: *У гэтай красы даўжэй за пана вусы* (*Ячмень*), *на кургане стаіць курачка з сяргамі* (*Авёс*), загадаю загадку, закіну за градку, *няхай мая загадка да лета ляжыць* (*Яравое жыта*). Вялікая колькасць загадак пра агароднія культуры, якія спрадвеку вырошчваліся на гародах беларускіх сялян: цыбулю, капусту, буракі, гарбузы, моркву, рэпу, мак.

3. Чалавек і грамадства. Загадкі пра чалавека метафарычна паказваюць выгляд і будову яго цела. Параўнальна невялікая колькасць загадак пра грамадскія інстытуты (царкву), грошы, багацце і беднасць, паноў і служкаў культуры.

4. Загадкі пра абстрактныя паняцці: структуру году, адрезкі часу (месяцы, тыдні, суткі). Такія творы выяўляюць народныя веды ў галіне календара. Таксама метафарычнае асэнсаванне такіх паняццяў як час, жыццё, смерць: *таго хочаши, а не купіши, таго не хочаши, але не прадасі* (*Маладосць і старасць*). Свяцкія адносіны: *бацька пяць разоў гарэў, адзін раз будаваўся* (выдаваў 5 дачок і жсаніў 1 сына), два арлы арлуюць, чужое яйка балуюць (*Кум з кумой*); дзве дачкі, дзве маці і бабулька з унучкай, колькі ўсяго? (*Тры*), два браты, і адзін з іх мой дзядзька, хто другі? (*Бацька*), мы не брат з сястрою, і не муж з жаною, а мая маці яе матцы свякроўка была (*Бацька з дачкой*).

Вырашэнне задач патрабавала ад слухачоў часам вялікай кемлівасці: *ляцелі галкі, селі на палкі: сядуць па адной – галка лішняя, сядуць па дзве – палка лішняя. Колькі галак і колькі палак? (3 палкі і 4 галкі), ляцела 2 статкі гусей: адны кажуць, дайце нам адну гусь, тады нас будзе пароўну, другое кажа, дайце вы нам адну гусь, тады нас будзе ў 2 разы болей. Колькі гусей у кожным статку? (5 і 7) 20 без 15, 3 не далажыўши, 2 не далічыўши (Нічога), сядзяць па кутах 4 кошкі, а насупраць кожнай яичэ па 3 кошкі, колькі ўсяго? (4).*

З аднаго боку загадкі, як і прыказкі і прымаўкі, адлюстроўваюць багаты жыццёвы і гаспадарчы вопыт народы, з другога боку ў гэтых малых жанрах знайшлі выражэнне паэтычныя здольнасці, фантазія, кемлівасць і дасціпны гумар народа.

## ТЭМА 14. ДРАМАТУРГІЯ НАРОДНАГА МАСТАЦТВА

### *Пытанні:*

1. Драматургія фальклорна-этнаграфічных комплексаў, карагодных гульняў.
2. Тэатральна-драматычныя прадстаўленні падчас кірмашоў і свят.
3. Культурныя вытокі беларускай батлейкі і яе нацыянальная самабытнасць.
4. Народная драма («Цар Ірад», «Цар Максімілян»).

### *Літаратура:*

1. Барышаў, Г.І. Батлейка. – Мінск : БДУКМ, 2000. – 267с.
2. Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя. 2005-2006.
3. Народны тэатр / Уклад. і камент. Каладзінскага М.А.; Рэд. выд.: Фядосік А.С., Сабалеўскі А.В.; Уступ. арт. Фядосіка А.С. – 2-е выд., выпр. і дапрац. Мінск : Беларуская навука, 2004. – 552 с. (Беларуская народная творчасць / БНТ)
4. Нарысы гісторыі культуры Беларусі : у 4 т. / А. І. Лакотка [і інш.] ; – Мінск : Беларуская навука, 2013–.

*Драматургія фальклорна-этнаграфічных комплексаў. Прастора і час. Традыцыйныя ролі. Выкананіцы. Касцюмы і маскі. Рэгламентацыя паводзінаў. Абавязковыя і імправізаваныя дыялогі.*

Беларускае народнае вяселле з'яўляецца надзвычай цікавым аб'ектам даследавання ў гэтым кантэксце. Яно складвалася на аснове агульнаславянскіх звычаяў і абрадаў. Разам з тым у беларускім вяселлі нямала асаблівасцей, якія ўзніклі на розных этапах яго гісторыі. Усе ўдзельнікі вяселля з'яўляюцца адначасова і героямі, персанажамі гэтага своеасаблівага народнага мастацтва твора. Вяселле нагадвае выдатна пастаўленую драму (народны мюзікл) па добра прадуманаму сцэнарыю. У ім развітыя ўсе кампаненты сюжэта мастацтва твора(экспазіцыя, завязка, кульмінацыя і інш.). Цэнтральная асобы вяселля – жаніх і нявеста. Тым не менш яны выконваюць найбольш пасіўную ролю, з'яўляючыся аб'ектам ушанавання, узвелічэння. Найбольш дзеясная і відная роля свата. Свае ролі выконваюць і іншыя вясельныя чыны – стараста дружыны маладой, дружкі

(шаферкі), дружкі (шраферы), сваці, надкоснікі, прыданкі і інш. Проціборства і прымірэнне двух бакоў (нявесты і жаніха) як аснова вясельной драматургіі.

Паўтаральнасць дзеянняў у *карагодных гульнях*. Семантыка фіналаў. Драматургія маладзёжных і дзіцячых гульняў. Элементы тэатралізацыі пры выкананні *казак*. Напрыклад, славуты збіральнік А. Сержптуўскі ў сваім зборніку «Казкі і апавяданні беларусаў з Слуцкага павета» (1926) апісвае многіх таленавітых апавядальнікаў з народа, сваіх інфарматараў з вёсак Чудзін і Вялікі Рожын, ад якіх ён рабіў запісы. За гэтымі людзьмі ў фалькларыстыцы замацуецца назва «казачнікі Сержптуўскага». Гэта – дзяды *Рэдкі*, *Сасноўскі*, *Болбат*, *Савіцкі*, дзядзькі *Даніла Кулеш*, *Лявон Лябедзік*, *Азёмиша*, апавядалі Сержптуўскаму і жанчыны – *старая Божмачыха* і шляхцянка *Умінская* ды інш.

Тэатральна-драматычныя прадстаўленні падчас *кірмашоў* і *святаў*. Творчасць *скамарохаў*.

Культурныя вытокі беларускай *батлейкі* і яе нацыянальная самабытнасць. Віды батлейкі (лялечная пантаміма з хорам, лялечная батлейка з агучваннем роляў, «жывая» батлейка, камбінаваны від). Носьбіты традыцыі. Тэатральны рэквізіт. Рэлігійная частка батлейкі. Батлейковая камедыя дала многа выдатных прыкладаў вострай сатыры і вясёлага гумару, вывела на сваю сцэну шэраг цікавых харектараў і сацыяльных тыпаў, падаравала шматлікія ўзоры народнай фантазіі і дасціпнасці. Разам з тым батлейка не ведае выпадку кампазіцыйнага выдзялення якога-небудзь аднага драматургічнага жанру. Камедыйная сцэна змяняецца песняй, песня – сатырычным маналогам, маналог – танцам і г.д. Перад гледачамі праходзіў не проста калейдаскоп яркіх, выхапленных з самага жыцця образаў, харектараў, сацыяльных тыпаў, а пэўным чынам арганізувае прадстаўленне, дзе свядома пазбягалася суседства ідэнтычных ці аднолькавых мастацкіх прыёмаў, харектарыстык, выяўленчых сродкаў.

Містэрыйная драма «Цар Ірад». Драматургія асноўнага сюжэта. Сюжэты і героі свецкай часткі батлейковага прадстаўлення. Узвышаная стылістыка рэлігійнай часткі і зніжаная свецкай. Батлеечнік як не толькі адзіным выканануцца, але і драматург, мастак, рэжысёр, музыкант. Звычайна батлеечнікі з'яўляліся таленавітымі і самабытнымі акцёрамі-самародкамі. Спектаклі ў выкананні акцёраў сялян карысталіся нязменным поспехам. Рэпертуар тэатра жывога акцёра пашыраўся.

Інтэрмедыі ў складзе школьнай біблейска-евангельскай драмы. Антытэза рытарычнага і камічнага. Аўтары драм і інтэрмедый. Фалькларызм інтэрмедый. Вобраз селяніна.

Народная драма «Цар Максімілян». Вытокі драмы. Духоўная аснова канфлікту. Склад дзеючых асоб. Касцюмы і бутафорыя. Спалучэнне герайчнай, трагічнай і камедыйнай ліній. Тып коміка-рэзанёра. Рэалістычныя і фантастычныя элементы. Асаблівасці мовы дзеючых асоб.

Народна-драматычнае мастацтва з часоў яго ўзнікнення і на працягу развіцця і існавання стварыла вялікі уплыў на фарміраванне нацыянальнага лялечнага тэатра, а таксама наогул на беларускую драматургію і культуру.

Традыціі батлеечнага тэатра ўвасобіліся ў прафесійным сцэнічным і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве: ў пастаноўках лялечных спектакляў, афармленні саломкай ці вышыўкай, а таксама ў аднаўленні прадстаўленняў батлейкі, якая набывае ўсё большую папулярнасць.

## ТЭМА 18. ПАРАТЭАТРАЛЬНЫЯ ДЗЕІ ШЛЯХЕЦКАГА САСЛОЎЯ

*Пытанні:*

1. Шляхта як прывілеяванае саслоўе.
2. Формы святочнага баўлення часу:*баляванні, гульні, святочныя абеды.*
3. Формы святочнага баўлення часу:*паляванні.*
4. Развіццё піратэхнічнай справы.
5. Фактары ўплыву на культуру прывілеяванага саслоўя ВКЛ і Рэчы Паспалітай.

*Літаратура:*

1. Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т. – Мінск : БелЭН, 2005 –2010.
2. Нарысы гісторыі культуры Беларусі : у 4 т. Т.1: Культура сацыяльнай эліты XIV – пачатку XX ст. // А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2013. –573 с.

Разнастайнасць відаў паратэатральных дзей, а таксама іх адрозненне ад культурных узоруў усходнеславянскага рэгіёну ў значнай ступені тлумачыцца складанасцю працэса саслоўнага афармлення беларускай шляхты, які адбываўся з XIV па XVI стст. У гэты перыяд выпрацоўвалася сістэма каштоўнасцей (*рэлігійная самасвядомасць, этичныя нормы, эстэтычныя густы*) на аснове якіх фарміравалася культура шляхецкага саслоўя. Важную культурастварающую функцыю ў разгляданую эпоху адыгрывала рэлігія.

Найбольш значныя праявы паратэатральных дзей мы знаходзім у асяроддзі магнатаў і буйной шляхты, падчас шляхецкіх баляванняў, вячэр, гульняў і забаваў, на паляваннях і паҳавальных цырымоніях.

Тыповай і шырокай распаўсюджанай формай святочнага баўлення вольнага часу былі *баляванні*, запазычаныя ў заходнееўрапейскіх каралеўскіх двароў – дрэздэнскага, французскага і, найбольш блізкага, варшаўскага, з якіх французскі з XIV па XVI стст. і пазней лічыўся заканадаўцам мод, густу і свецкіх паводзін. Баляванні наладжваліся як з нагоды афіцыйных урачыстасцей (прыему ці наведвання каранаваных асоб, замежных паслоў, пачатку ці заканчэння сейму, вайсковых перамог), так і падзеяй сямейна-бытавога характару (вяселля, нараджэння дзіцяці, дня нараджэння гаспадароў, імянін, адзначэння календарных свят і г.д.). Шляхецкія баляванні ўяўлялі сабой рытуалізаваную святочную дзею з дакладна вызначанай паслядоўнасцю частак і этикетам, які адлюстроўваў месца кожнага госця на іерархічнай лесвіцы. Канонамі захавання паводзін, якіх трэба было дакладна прытрымлівацца, строга рэгламентавалася і завязванне

кунтушовага пояса, і вітанне госця, і спосаб вядзення застольнай гутаркі.

Значнае месца ў шляхецкіх баліваннях зымалі разнастайныя гульні і забавы. У асобных пакоях госці сталага веку бавілі час за картамі, якія набылі шырокую папулярнасць у XVII ст. Шляхецкая моладзь аддавала перавагу рухомым гульням, сярод якіх найбольш любімай лічылася гульня ў “сляпую бабку” (аналаг сёняшняй гульні “ў жмуркі”), а таксама гулялі ў “пошту”, “гуску”, “краўца”, “вежу вавілонскую” і інш., (апісанне якіх у крыніцах пакуль не выяўлена). Папулярнымі былі гульні ў адгадванне слоў, адказы на пытанні, выкананне пажаданняў, адгадванне загадак. Вельмі часта гульнявым элементам упрыгожвалася запрашэнне на чарговы танец: кавалер павінен быў выбраць адну з двух якасцей, якія загадвалі дзве дамы. Дама, якасць якой кавалер адгадваў – ішла з ім у танец.

Святочныя абеды і вячэры (“каляцыі”) у разглядаемы перыяд існавалі як састаўная частка шляхецкага балівання і як самастойная святочная форма ў якой рытуал застоляя з’яўляўся галоўным. Гэта не выключала магчымасці, пры жаданні, ўключэння ў праграму вячэры танцаў і гульняў. Наладжваліся яны як з нагоды ўрачыстых падзеяў, так і амаль штодзенна пры сустрэчы з родзічамі ці суседзямі-шляхцічамі.

Тэатральна-гульнявую прастору рытуалізаваных шляхецкіх баліванняў і вячэр яскрава аздабляла сваесаблівая парасценаграфія – ілюмінацыі і феерверкі, якія ў разглядаемы перыяд з’яўляліся неад’емнай часткай кожнай шляхецкай ўрачыстасці. Гэта дазваляла пануючай барокавай тэатральнасці вырвацца за межы магнацкага палаца і падпарадковаць сваім відовішчным законам увесь горад.

Ілюмінацыі звычайна з’яўляліся ўвертюрай да яскравай “вогненай забавы” – піратэхнічнага прадстаўлення, якое выконвала ролю кульмінацыі на шляхецкім святкаванні. Высокі ўзровень феерверчнага мастацтва ў XVII–XVIII стст. тлумачыцца наяўнасцю пры магнацкіх рэзідэнцыях таленавітых феерверкмайстрап.

Піратэхнічныя прадстаўленні рабіліся па дакладна распрацаваных сцэнарыях, якія, згодна аналізу гістарычных крыніц, утримлівалі вобразнае, прасторавае і музычнае вырашэнне дзеі. Таленавітая феерверкмайстры вынаходліва выстройвалі нарастанне дзеі, якая імкліва набліжалася да кульмінацыі.

Асабліва ўвага надавалася магнацкім вяселлям. Значны ўплыў на фарміраванне норм заключэння шлюбу аказвалі маёmasныя інтарэсы. Сям’я імкнулася да того, каб у выніку шлюбу зямля і маёmasць не драбіліся, а памнажаліся. Акрамя гэтага, ў бесперапыннай барацьбе шляхецкіх груповак і партый, увядзенне “у сваё кола” новага чалавека (прадстаўніка іншага роду) з’яўлялася вельмі важнай падзеяй. Шляхецкае вяселле, ў якім паяднанне двух магнацкіх гербаў значыла больш чым паяднанне двух сэрцаў, патрабавала пышнага аздаблення кожнага структурнага элемента ўрачыстасці, што павінна было

падкрэсліць значнасць падзеі. У працэсе выканання пэўных рытуальных вясельных дзеянняў удзельнікі ўрачыстасці дэманстравалі сваю высакароднасць, сілу, здольнасць да кіравання падданымі. Комплекс вясельнай абраднасці шляхты ўключачаў сватанне, вянчанне, вяселле.

Адной з найбольш любімых забаў каралей, вялікіх князёў, магнатаў і шляхты з'яўлялася паляванне. Звязанае з уменнем валодаць рознымі відамі халоднай і агнястрэльнай зброі, высочваць звера, рабіць зasadы, выказваць моц духу, адвагу і смеласць – паляванне было вельмі набліжана да галоўнага грамадскага прызвання шляхціча-рыцара – бітвы з ворагам. У сістэме шляхецкай культуры паляванне выконвала дзве галоўныя функцыі: набыццё і ўдасканаленне вайсковых ведаў і навыкаў, а таксама – забавы, якая з'яўлялася формай прайўлення пануючага становішча шляхты.

Разглядаючы структуру каралеўскіх паляванняў можна адзначыць, што ў кампазіцыйнай пабудове яго састаўныя часткі складаліся з наступных элементаў:

экспазіцыя – *прыбыцце і ўрачыстая сустрэча высокіх гасцей*;  
завязка – *пачатак палявання каралём ці вялікім князем*;  
развіццё дзеі – *непасрэдны ўдзел у паляунічай забаве*;  
кульмінацыя – *рытуальныя дзеянні пры аглядзе штрэкі*;  
развязка – *святочная вячэра ўдзельнікаў ловаў*;

У XVIII ст. у магнацка-шляхецкім асяроддзі, шырокое распаўсюджванне атрымліваюць *каруселі* – тэатралізаваныя конныя вайсковыя спаборніцтвы, якія прыйшли на змену рыцарскім турнірам і былі папулярныя ў XVII–XVIII стст. пры еўрапейскіх дварах.

У каруселях XVIII ст. беларуска-літоўская шляхта бачыла працяг старадаўній традыцыі і водголосіц ідэалаў рыцарской эпохі, ўпрыгожаных вобразамі з античнай міфалогіі, што цалкам адпавядала менталітэту шляхецкага саслоўя. Але, у адрозненні ад турніраў XVI ст., каруселі XVIII ст. сумяшчалі ў сабе элементы вайсковых практикаванняў з характэрнымі для нораваў эпохі барока рысамі тэатралізаванай гульні. Акрамя кавалераў-шляхцічаў, у карусельных выпрабаваннях ўдзельнічалі “арлекіны” (касцюміраваныя артысты), якія ўносілі ў паядынак камічны і жартоўны элемент, надавалі каруселям характар яскравай тэатралізаванай дзеі, якая збірала вялікую колькасць глядачоў. Тэатралізаваную і жартоўную форму ўтрымліваў і фінал каруселяў. Карусельныя суддзі і запрошаныя дамы ўручалі падарункі пераможцам. Для іх складалі і зачытвалі квяцістыя дыфірамбы, а прайграўшых “прымушалі есці капусту”.

Мастацкае афармленне каруселяў уключала ў сябе аказіянальную архітэктuru, розныя спосабы касцюміравання, элементы дэкарацыйнага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. У сістэму іх выразных сродкаў уваходзілі жанравыя тэатралізаваныя сцэнкі ў выкананні артыстаў, а таксама піратэхнічныя і светлавыя эффекты. Гэта надавала каруселям

форму тэатралізаванай забаўляльнай дзеі ваенна-прыкладнога харектару, якой шляхта імкненцца сцвярджаець непахіснасць былых рыцарскіх традыций.

РЕПОЗИТОРИЙ БЛУКІ

ПРАКТИЧНЫ РАЗДЗЕЛ

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

## Тэматыка семінарскіх, практычных заняткаў

1. Культ продкаў у СКБ: абрацы, вераванні, магічныя практыкі.
2. Аграрны культ маці-зямлі/урадлівасці у СКБ: абрацы, вераванні, магічныя практыкі.
3. Культ зеляніны ў СКБ: абрацы, абрацавыя гульні, магічныя практыкі.
4. Абрацы, магічныя практыкі жывёлагадоўчага значэння ў ТСКБ.
5. Абрацы, абрацавыя дзеянні, абрацавыя гульні ў СКБ, скіраваныя на ідэю шлюбу, сям'і, працягу роду.
6. Адлюстраванне архаічных ініцыяльных практык у СКБ.
7. Адлюстраванне татэмістычных вераванняў у СКБ.
8. Міфапаэтычныя ўяўленні пра дзікіх жывел (*воўк, мядзведзь, ліса, дзік, лось, заяц, бабёр, куніца, ласка* ды інш.).
9. Міфапаэтычныя ўяўленні пра свойскіх жывел (*конь, карова, казёл, сабака, кот* ды інш.).
10. Гады, грызуны і земнаводныя ў сістэме міфапаэтычных уяўленняў беларусаў (*вуж, гадзюка, мыш, пацук, чарапаха, жаба* ды інш.).
11. Птушкі ў сістэме міфапаэтычных уяўленняў беларусаў (*жаваронак, салавей, бусел, варона, сарока, зязюля, сава, верабей, ластаўка* і інш.).
12. Раслінны свет: міфапаэтыка і семантыка (дуб, бяроза, ліпа, яблыня, папараць-кветка, явар, асіна, елка, ружа/шыпшина, трывутнік, браткі, крапіва, часнык, цыбуля, дзядоўнік ды інш.).
13. Семантыка колераў у традыцыйнай культуры.
14. Народнае хрысціянства як феномен традыцыйнай культуры беларусаў.
15. Адлюстраванне народнага хрысціянства ў святах народнага календара.
16. Адлюстраванне матываў народнага хрысціянства ў легендах.
17. Элементы хрысціянскай сімволікі ў магічных практыках і тэкстах замоў.
18. Абрацавая ежа ў СКБ: *хлеб, каравай, куця*.
19. Каляды ў традыцыях беларусаў-каталікоў і беларусаў-праваслаўных: даты і асноўны змест этапаў свята.
20. Жартоўныя харектар каляднай песні як страта яе заклінальна-абрацавай функцыі.
21. Песні, якія суправаджаюць абрац ваджэння казы: гульневы харектар, дынамізм, гумар.
22. Велічальна-віншавальныя калядныя і шчадроўскія песні: заклінальны харектар, сімволіка шчасця/долі.
23. Калядкі-просьбы, калядкі-дражнілкі, калядкі-пацешкі.
24. Гульнёвыя і карагодныя песні каляднага цыкла.
25. Грамніцы / Стрэчанне: дата святкавання ў, традыцыйна-народнае і хрысціянскае значэнне назваў.
26. Масленіца / Запусты: час адзначэння і значэнне назваў.
27. Саракі / Дзень святых сарака мучанікаў Севастейскіх: дата і паходжанне назваў свята. Прыйметы.
28. Спецыфіка выканання песень-вяснянак, адлюстраванне яе ў тэкстах.

29. Матывы “блаславення” і “замыкання/адмыкання” ў песнях-вяснянках.
30. Птушыныя матывы і вобразы жывёльнага свету ў песнях-вяснянках.
31. Гаспадарчыя і сямейныя матывы ў песнях-вяснянках.
32. Песні-вяснянкі ў сучасных фалькларыстычных даследаваннях.
33. Звеставанне Пана / Дабравешчанне / Благавешчанне: даты, паходжанне назвы. Прыкметы.
34. Вербная / Пальмавая нядзеля / Уваход Гасподні ў Іерусалім: час адзначэння, паходжанне назваў.
35. Вялікдзень / Пасха: тэрмін адзначэння свята, традыцыйна-народнае і хрысціянскае значэнне назваў.
36. Аграрна-магічная прырода валачобнай песні.
37. Інфарматыўнасць валачобных песень-календароў.
38. Велічальныя валачобныя песні, адрасаваныя гаспадарам і моладзі.
39. Радаўніца: час святкавання, паходжанне назвы.
40. Юр'е / Дзень Святога велікамучаніка Георгія Пераможцы: дата, традыцыйна-народнае і хрысціянскае значэнне назваў.
41. Міфалагічная прырода вобраза Юр'я (Юрая).
42. Адлюстраванне ў тэкстах юраўскай песні абрадавых дзеянняў.
43. Матывы “ключоў”, “расы”, “замыкання/адмыкання” ў юраўскай песні.
44. Дыялагічныя формы, трохразовыя запытанні як кампазіцыйная адметнасць юраўскай песні.
45. Сёмуха / Тройца / Зелянец / Духаў дзень: дата, значэнне назваў свята.
46. Праяўленне архаічнага культа зеляніны ў траецкіх песнях.
47. Галоўныя сюжэты матывы русальнай песні.
48. Матывы “завівання/развівання вянкоў”, ахвярапрынашэння зеляніне ў траецкіх песнях.
49. Міфалагічныя вобразы русалак у траецкай песні.
50. Унікальнасць абходнага абраду “Куста” і куставых песен.
51. Купалле / Яна / Іванаў дзень: даты па грыгарыянскаму і юліянскому стылю.
52. Каляндарная прымекаванасць купальскай песні. Адлюстраванне ў ёй усіх этапаў купальскага свята.
53. Купальскія балады: асноўныя сюжэты.
54. Жартоўныя “купалкі”, песні да карагодаў і гульняў.
55. Ілля / Дзень Прарока Іллі: дата, традыцыйна-народнае і хрысціянскае значэнне назваў.
56. Жніўны абрад: атрыбутика, этапы, міфасемантыка.
57. Адлюстраванне ў песнях этапаў жніўнага абраду.
58. Вобраз жняі-пастацянкі. Сямейна-бытавыя матывы ў жніўных песнях.
59. Антыпрыгонніцкія матывы ў жніўных песнях.
60. Талочныя, спарышовыя і бяседныя жніўныя песні.
61. Багач / Другая Прачыстая: дата, традыцыйна-народнае і хрысціянскае значэнне назваў.
62. Уздзвіжанне: дата, традыцыйна-народнае і хрысціянскае значэнне назваў. Прыкметы і павер’і звязаныя са змеямі.

63. Дзяды / Дзмітраўская памінальная субота / Успамін усіх памерлых: даты адзначэння ў традыцыях беларусаў-кatalікоў і беларусаў-праваслаўных.
64. Рушнік, намітка як атрыбуты СКБ: абраад Юр’е, абыдзённікі/аброчныя рушнікі, абраад «Насіць намётку» в. Папшычы Глыбоцкага р-на Віцебскай вобл. і інш.
65. Свечка як атрыбут СКБ: Грамніцы, абраад Варварынская свяча в. Басценавічы Мсціслаўскага р-на Магілёўскай вобл., абраад Мікольская свяча в. Чарапы Шкловскага р-на Магілёўскай вобл. ды інш.
66. Вянок як атрыбут СКБ: вяселле, Купалле і інш.
67. Сноп як атрыбут СКБ: жніўны абраад.
68. Маска як атрыбут СКБ: калядны абраад Цары в. Семежава Капыльскі р-на Мінскай вобл., калядны абраад Шчадрэц в. Рог Салігорскага р-на Мінскай вобл. і інш.
69. Прыказкі да народных свят і прысвяткаў: хрысціянская вобразнасць.
70. Прыказкі да народных свят і прысвяткаў: этнографічны аспект.
71. Земляробчы і жывёлагадоўчы вопыт у прыказках народнага календара.
72. Метэралагічныя назіранні народа, увасобленыя ў прыказках і прыкметах народнага календара.
73. Захаванасць прыказак народнага календара ў сучаснай культурнай традыцыі.
74. Радзінна-хрэсьбінны абраад: асноўныя этапы, удзельнікі, атрыбуты.
75. Велічальна-віншавальныя харектар песенъ пра маці і дзіця.
76. Гумарыстычнае адлюстраванне вобразаў бацькі і бабкі-павітухі ў радзінна-хрэсьбіннай песні.
77. Багацце жартоўных песенъ пра кума і куму.
78. Вясельны абраад беларусаў: асноўныя этапы.
79. Песні вяселля: сватнія, заручынныя: матывы, вобразы.
80. Песні вяселля: песні зборнай суботы, каравайныя: матывы, вобразы.
81. Жартоўныя песні і прыпейкі пра ўдзельнікаў вяселля.
82. Выслоўі, звязаныя з уступленнем у шлюб, сямейнымі адносінамі.
83. Замовы як адна з найболыш архаічных з’яў беларускай традыцыйнай культуры.
84. Асаблівасці бытавання і носьбіты замоў.
85. Элементы хрысціянскай сімволікі ў замовах.
86. Замовы гаспадарча-ахоўныя і лекавыя.
87. Замовы, звязаныя з сямейным і прыватным бытам
88. Магічныя практикі ў традыцыйнай культуры: варожбы, засцерагальнія абраады, выраб абыдзённіка.
89. Азначэнне балады як ліра-эпічнага жанру фальклору. Паходжанне тэрміна.
90. Жанравыя асаблівасці балады (элементы цудоўнага, выразны павучальны сэнс і трагічная развязка).
91. Сямейна-бытавы і маральна-этычны канфлікт у баладах.
92. Міфалагічныя матывы ў баладах.
93. Лірызм і тэматычнае багацце беларускіх народных песенъ пра каханне.

94. Вобразы хлопца і дзяўчыны ў любоўнай песні. Ідэалізацыя і тыпізацыя.
95. Народная мараль і этыка ў песнях пра кахранне.
96. Тэматычнае багацце беларускіх жартоўных песенъ.
97. Галоўныя героі жартоўнай песні. Сямейна-бытавыя характар канфлікту.
98. Жыццясцвярджальны пафас і народная мараль жартоўных песенъ.
99. Стыхія камічнага ў жартоўных песнях: гратэск, сатыра, гумар, іронія (аўтаіронія).
100. Асноўныя кампазіцыйныя прыёмы ў народнай жартоўнай песні: пералічэнне, дыялог, паўтор, кантамінацыя.
101. Азначэнне і жанравыя асаблівасці прыпейкі.
102. Тэматыка прыпевак. Гумар і сатыра ў іх.
103. Кампазіцыйныя прыёмы ў прыпейцы: паралелізм, паўторы, звароты. Нечаканасць развязкі як асноўны сюжэтна-кампазіцыйны прыём.
104. Азначэнне і асаблівасці жанру загадак.
105. Загадкі ў сістэме іншых фальклорных жанраў.
106. Загадкі аб прыродным асяроддзі, жывёльным і раслінным свеце.
107. Загадкі пра побыт, жыллё, гаспадарчыя прылады і працоўныя працэсы.
108. Загадкі-задачы, загадкі-жарты.
109. Жанравыя адрозненні прыказак і прымавак.
110. Народная мудрасць у прыказках: сацыяльныя і сямейна-бытавыя адносіны.
111. Казкі пра жывёл: генезіс, персанажы, канфлікт.
112. Чарадзейныя казкі: персанажы, структура, міфалагічная аснова.
113. Бытавыя казкі: канфлікт, персанажы.
114. Сацыяльныя адносіны, сялянскі побыт і народная мараль у бытавых казках.
115. Уплыў хрысціянства на сюжэты легенд і паданняў.
116. Легенды этыялагічныя, духоўна-этычныя, гісторыка-культурныя, дэмманалагічныя.
117. Светапоглядны дуалізм легенд.
118. Паданні гістарычныя, тапанімічныя.
119. Беларускія легенды і паданні ў мастацкай літаратуре і краязнаўстве.
120. Былічкі: жанравая характарыстыка, тэматыка.
121. Звычай як сацыяльная з'ява традыцыйнай культуры. Звычаёвае права.
122. Сям'я як сацыяльная катэгорыя. Беларуская сялянская сям'я ў XIX ст.
123. Народныя формы ўзаемадапамогі і дабрачыннасці.
124. Народныя формы баўлення часу: паказы скамарохаў, батлейкі, фэсты.
125. Сацыяльна-культурная характарыстыка беларускага горада XIV-XVII стст.).
126. Дзейнасць царкоўных брацтваў XVI–XVIII стст.
127. Шляхта як прывілеяванае саслоё. Знакамітныя магнацкія і шляхецкія роды Беларусі, Польшчы і Літвы.
128. Святочныя традыцыі шляхты. Шляхецкія паляванні і ваенізаваныя гульні.
129. Побыт гараджан XVI–XVIII стст.: цэхі, цэхавыя святы.

130. Гарадская культура Беларусі канца XIX – пачатку XX ст.
131. Станаўленне і развіццё савецкіх масавых свят. Чырвоны каляндар. Класіфікацыя свят СССР.
132. Дзейнасць К. Малевіча, М. Шагала, Ю. Пэна па афармленні гарадской прасторы Віцебска.
133. Савецкія святы як формы паяднання інфармацыйна-прапагандысцкага матэрыялу з мастацкай вобразнасцю.
134. Афіцыйны святочны каляндар Беларусі. Заканадаўчая база.
135. Гісторыя дзяржаўных свят Рэспублікі Беларусь.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

## Патрабаванні да напісання курсавых работ. Прыкладная тэматыка курсавых работ

Мэта курсавой работы па вучэбнай дысцыпліне «Святочная культура Беларусі» – удасканаленне ведаў і навыкаў, атрыманых студэнтамі падчас аўдыторных заняткаў і кіруемай самастойнай работы. Пры выкананні курсавой работы ад студэнта патрабуеца ўменне знаходзіць і апрацоўваць актуальную навуковую інфармацыю, дэманстраваць творчы падыход да вырашэння праблемы, самастойнасць і арыгінальнасць мыслення. Тэматыка курсавых работ фарміруеца ў праблемным полі вучэбнай дысцыпліны «Святочная культура Беларусі».

Курсавая работа па вучэбнай дысцыпліне «Святочная культура Беларусі» садзейнічае развіццю і фарміраванию наступных акадэмічных і прафесійных кампетэнцый:

- валодаць сістэмным і параўнальным аналізам;
- умець працеваць самастойна;
- быць здольным параджаць новыя ідэі (валодаць креатыўнасцю);
- валодаць міждысцыплінарным падыходам пры решэнні праблем;
- мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных устроістваў, валоданнем інфармацыяй і работай з камп'ютарам;
- карыстацца сучаснымі сродкамі тэлекамунікацыі і глабальнымі інфармацыйнымі рэсурсамі;
- карыстацца інфармацыйнымі рэсурсамі па ўдакладненню сучасных умоў, зместу і сацыяльнай запатрабаванасці выканальніцкай і рэжысёрскай дзейнасці;
- аналізаваць гістарычныя аспекты, перспектывы і напрамкі захавання і развіцця народнай творчасці, святочнай культуры;
- вызначаць актуальныя праблемы ў галіне рэжысуры свят і прапаноўваць шляхі іх вырашэння;

Структура курсавой работы па вучэбнай дысцыпліне «Святочная культура Беларусі» павінна ўключаць:

- тытульны ліст;
- змест;
- уводзіны;
- асноўная частка, якая ўключае главы, параграфы;
- заключэнне;
- бібліяграфічны спіс;
- дадаткі (пры неабходнасці).

Аб'ём курсавой работы па вучэбнай дысцыпліне «Святочная культура Беларусі» без бібліяграфічнага спіса і дадаткаў павінен складаць не менш за 20 старонак камп'ютарнага тэксту. Тэкст друкуеца на адным баку аркуша белай паперы фармата А4 (210x297 мм) з выкарыстаннем тэкставага рэдактара Word, шрыфт Times New Roman памерам 14 пунктаў, міжрадковы інтэрвал – 18 пунктаў, выраўноўванне тэксту па шырыне аркуша. Палі: левае

– 3 см, правае – 1 см, верхняе і ніжняе – 2 см. Бібліографічны спіс павінен уключыць не менш за 20 адзінак, сярод якіх навуковая, навукова-папулярная, вучэбная літаратура, матэрыялы СМІ, Інтэрнэт-крыніцы, уласныя матэрыялы студэнта. Афармленне бібліографічнага спісу робітца ў адпаведнасці з «Метадычнымі рэкамендацыямі па выкананні дыпломных работ для студэнтаў факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва» (БДУКМ, 2015).

*Тэматыка курсавых работ фарміруецца ў проблемным полі вучэбнай дысцыпліны «Святочная культура Беларусі».*

1. Праблемы захавання нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі
2. Спіс аб'ектаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі
3. Увасабленне народнай маралі і этикі ў святочнай культуры беларусаў
4. Адлюстраванне архаічных культаў і вераванняў у святочнай культуры
5. Магічныя практыкі ў святочнай культуры беларусаў
6. Атрыбутика святочнай культуры беларусаў
7. Народнае хрысціянства як феномен традыцыйнай народнай культуры
8. Гендарная праблематыка ў традыцыйнай народнай культуры
9. Славесныя і гульнёвыя жанры ў кантэксце святочнай культуры
10. Песенныя жанры ў кантэксце святочнай культуры беларусаў
11. Народная музыка і выканальніцкае майстэрства ў кантэксце святочнай культуры беларусаў
12. Батлейка, народная драма: вытокі, рэпертуар, бытаванне
13. Народны каляндар як комплекс традыцыйных вераванняў і абрадовых практык
14. Абыходныя і правадныя абрады ў святочнай культуры беларусаў
15. Паратэатральная дзеяльнасць шляхецкага саслоўя XIV–XVII стст.
16. Рыцарскія турніры ў кантэксце гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі
17. Балі і карнавалы беларускій шляхты: этикет, атрыбутика, склад дзеянняў
18. Тэатралізаваныя паляванні магнатаў: атрыбутика, склад удзельнікаў
19. Магнацкія і шляхецкія маёнкі Беларусі: культурная спадчына
20. Прыватнаўласніцкі тэатр Беларусі
21. Святочная культура беларускага горада XIV–XIX стст.
22. Дзяржаўныя святы Беларусі: гісторыя і характар бытавання
23. Структура і мастацкая формы дзяржаўных свят Беларусі
24. Афіцыйныя цырымоніі: гістарычны аспект і сучаснасць
25. Дзейнасць К.Малевіча, М.Шагала, Ю. Пэна па афармленні гарадской прасторы Віцебска.
26. Традыцыі і спецыфіка святковання дат савецкай гісторыі.
27. Мемарыяльныя і літаратурна-мастацкія святы
28. Святкованне юбілеяў заснавання беларускіх гарадоў
29. Развіццё моладзевай святочнай культуры ў Беларусі
30. Фестывалі фальклору як сучаснае святочнае формаўтварэнне

31. Фестывалі тэатральны творчасці як сучаснае святочнае формаўтварэнне
32. Фестывалі вулічнага мастацтва як сучаснае святочнае формаўтварэнне
33. Сучасныя формы правядзення прафесійных свят у Беларусі
34. Святочныя новаўтварэнні: паходжанне, віды, семантыка.
35. Крэатыўнасць у мастацкай задуме і рэжысёрскім увасабленні (аналіз праектаў/свят/мерапрыемстваў – на выбар).
36. Формы трансляцыі абрадавых практык (па матэрыялах сучасных даследаванняў).
37. Прынцыпы адаптацыі каляндарнага абраду да ўмоў сучаснага горада.
38. Рэканструкцыя традыцыйнага абраду: крыніцы інфармацыі (гісторыяграфічнае даследаванне).
39. Абрадавае свята ва ўмовах сучаснага этнографічнага музея (на выбар: Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту (в. Азярцо)/Музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогій “Дудуткі”/Турысцка-забаўляльны комплекс “Беларуская этнографічная вёска XIX стагоддзя”).
40. Рэспубліканскі фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі “Дажынкі” (1996-2014): аналіз і ацэнка традыцый.
41. Аб'екты нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі: абрады, абрадавыя практыкі і гульні.
42. Беларускае вяселле ва ўмовах аграсядзібы: рэжысёрская распрацоўка.
43. Фальклорнае свята на базе (ЦДАДМ, СДК, раённага аддзела культуры, абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці – на выбар): рэжысёрская распрацоўка.

РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

## Прыкладныя пытанні да экзаменаў і залікаў

1. Святочная культура як частка традыцыйнай народнай культуры.
2. Сям'я як сацыяльная катэгорыя. Беларуская сялянская сям'я ў XIX ст.
3. Звычай як сацыяльная з'ява традыцыйнай культуры. Звычаёвае права.
4. Формы старажытных вераванняў: анімізм, фетышызм, татэмізм.
5. Формы старажытных вераванняў: культ продкаў.
6. Формы старажытных вераванняў: магія.
7. Класіфікацыяміфаў.
8. Міфапаэтычнае мадэль свету.
9. Міфапаэтычныя ўяўленні пра жывёл і птушак.
10. Семантыка колераў у традыцыйнай культуры.
11. Раслінны свет: міфапаэтыка і семантыка
12. Народны каляндар як самабытная з'ява народнай культуры.
13. Рухомыя і нерухомыя святы беларускага календара.
14. Каляды ў традыцыях беларусаў-праваслаўных і беларусаў-каталікоў.
15. Грамніцы / Стрэчанне: традыцыйна-народнае і хрысціянскае значэнне назваў.
16. Масленіца: семантыка, абрадавыя дзеянні.
17. Саракі: паходжанне назвы, прыкметы.
18. Благавешчанне: семантыка, павер'і.
19. Гуканне вясны: семантыка, абрадавыя дзеянні.
20. Вербная нядзеля: абрадавыя дзеянні і атрыбуты.
21. Вялікдень / Пасха: традыцыйна-народнае і хрысціянскае значэнне назваў.
22. Асноўныя этапы велікоднай абраданасці.
23. Абрад валачобніцтва. Песні-календары.
24. Радаўніца: міфасемантыка, абрадавыя дзеянні.
25. Юр'е: абрадавыя дзеянні і атрыбуты.
26. Тройца (Сёмуха): міфасемантыка, абрадавыя дзеянні і павер'і.
27. Купалле: міфасемантыка, легенды і павер'і.
28. Купалле: асноўныя этапы і іх значэнне.
29. Свята Пятра і Паўла: вобразы святых у легендах. Метэаралагічныя прыкметы.
30. Свята Іллі: павер'і і прыкметы.
31. Жніўны абрад: асноўныя этапы і іх значэнне.
32. “Завіванне барады” ў кантэксце жніўнай абраданасці: міфасемантыка.
33. Уздзвіжанне: семантыка і павер'і.
34. Пакровы: семантыка і павер'і.
35. Восеньскія дзяды: семантыка, асноўныя этапы абраду.
36. Дні памінання продкаў у народным календары.
37. Павер'і і прыкметы народнага календара.

38. Абрадавая ежа ў СКБ.
39. Грамадскі і сямейны побыт беларускіх сялян.
40. Асэнсаванне тайстваў хрысціянскай царквы ў народнай традыцыі.
41. Народнае хрысціянства як феномен традыцыйнай культуры беларусаў.
42. Адлюстраванне народнага хрысціянства ў святах народнага календара.
43. Адлюстраванне матываў народнага хрысціянства ў легендах.
44. Радзінна-хрэсьбінны абраад: асноўныя этапы, удзельнікі, атрыбуты.
45. Радзінныя песні як адметная з'ява беларускай абрадавай песнятворчасці.
46. Павер'і і прыкметы, звязаныя з дзетанараджэннем і гадаваннем дзіцяці. Традыцый імянарачэння ў беларусаў. Імёны, імёны па бацьку, прозвішчы.
47. Гістарычныя формы шлюбу. Вясельны абраад беларусаў: асноўныя этапы.
48. Песні вясельнага абрааду.
49. Выслоўі, звязаныя з уступленнем у шлюб, сямейнымі адносінамі.
50. Традыцый ўшанавання памерлых.
51. Захаванасць сямейнай абрааднасці ў сучасным жыцці.
52. Жанравая класіфікацыя беларускага фальклору.
53. Казкі пра жывёл: генезіс, персанажы, канфлікт.
54. Чарадзейныя казкі: персанажы, структура, міфалагічная аснова.
55. Бытавыя казкі: канфлікт, персанажы.
56. Сацыяльныя адносіны, сялянскі побыт і народная мараль у бытавых казках.
57. Уплыў хрысціянства на сюжэты легенд і паданняў.
58. Легенды этылагічныя, духоўна-этычныя, гісторыка-культурныя, дэмманалагічныя.
59. Светапоглядны дуалізм легенд.
60. Паданні гістарычныя, тапанімічныя.
61. Беларускія легенды і паданні ў мастацкай літаратуре і краязнаўстве.
62. Былічкі: жанравая характарыстыка, тэматыка.
63. Малыя фальклорныя жанры: прыказкі і прымаўкі.
64. Малыя фальклорныя жанры: загадкі.
65. Малыя фальклорныя жанры: замовы.
66. Пазаабрадавая лірыка: жартоўныя песні
67. Пазаабрадавая лірыка: песні пра кахранне
68. Маральна-этычныя імператывы народнай культуры ў песнях пра кахранне
69. Пазаабрадавая лірыка: балады
70. Пазаабрадавая лірыка: прыпеўкі, песні да танцаў і гульняў.
71. Гуманізм народнай гумарыстыкі.
72. Сацыяльна-культурная характарыстыка беларускага горада XIV-XVII стст.

73. Шляхта як прывілеяванае саслоўе. Знакамітая магнацкія і шляхецкія роды Беларусі, Польшчы і Літвы.
74. Паратэатральныя дзеі шляхецкага саслоўя (тэатралізаваныя шэсці, піры, паляванні, сустрэча каранаваных асоб).
75. Святочная культура старажытнага горада.
76. Побыт гараджан XVI–XVIII стст.: цэхі, цэхавыя святы.
77. Адзінаборствы ў кантэксце святочнай культуры старажытнага горада.
78. Рыцарскія турніры: змест, умовы паядынкаў, мастацка-дэкаратыўнае вырашэнне, артыбутыка.
79. Вольны час, гульні і забавы гараджан XIX стст.
80. Гарадская культура Беларусі канца XIX – пачатку XX ст.
81. Станаўленне і развіццё савецкіх масавых свят. Чырвоныкаляндар. Класіфікацыя свят СССР.
82. Дзейнасць К.Малевіча, М.Шагала, Ю. Пэна па афармленні гарадской прасторы Віцебска.
83. Савецкія святы як формы паяднання інфармацыйна-прапагандысцкагаматэрэялу з мастацкайвойобразнасцю.
84. Новыя формы масавых урачыстасцяў 1940–70-х гг. Віды фестываляў. Дэкадынацыянальнагамастацтва. Святы прафесій. Дзіцячыя, юнацкія і моладзевыя святы.
85. Афіцыйны святочны каляндар Беларусі. Заканадаўчая аснова.
86. Гісторыядзяржаўных свят Беларусі.
87. Кампаненты абрадава-рытуальнай часткі афіцыйных свят.
88. Ваенна-патрыятычныя святы. Характарыстыка відовішчных форм.
89. Святкаванне юбілеяў заснавання беларускіх гарадоў. Сімволіка.
90. Святкаванне юбілеяў выдатных дзеячаў культуры, памятных дат. Памятныя даты ААН.
91. Прафесійныя святы.
92. Свята вёскі. Выкарыстанне мясцовага фальклорна-этнаграфічнага матэрэялу і творчых калектываў.
93. Традыцыі народнага мастацтва ў кантэксце сучаснай святочнай культуры
94. Спецыфіка стылізацыі абрадавых форм святочнай культуры
95. Выкарыстанне ў свяце сімволікі народнай культуры.
96. Выкарыстанне ў свяце гістарычных фактаў і легенд.
97. Уключэнне гістарычнага асяроддзя ў вобразную тканіну свята.
98. Падбор матэрэялу на свята Дзень горада.
99. Вулічны тэатр ў сучаснай святочнай культуры.
100. Новыя формы мастацкіх відовішчаў.

## Заданні для кантралюемай самастойнай работы

Даследуйце праблемнае поле названай тэмы і падрыхтуюцеся да формы кантролю, вызначанай ў адпаведнасці з патрабаваннямі выкладыка.

### ТЭМА 6. ГЕНДАРНЫ АСПЕКТ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ

Універсальная бінарная апазіцыя традыцыйной культуры – мужчынскі/жаночы. Сакральная сувязь жаночага пачатку са сферай плоднасці, урадлівасці, маці-зямлі. Вызначальная роля жанчын ў каляндарных абрадах. «Жаночыя» абраады і магічныя практикі (*Адведкі, Гуканне вясны, Провады русалкі, Паходаванне стралы, жніўная абрааднасць, абворванне, выраб абыдзённіка, замовы*). Прадзенне і ткацтва. Сакральная сувязь мужчыны з аплодняльным, стваральнym пачаткам. «Мужчынскія» абраадавыя дзеянні, скіраваныя на светам продкаў (*кліканне мароза на куцю, дзядоў на вячэру, валачобніцтва*). Земляробства, кавальства ганчарства, гранне на музычных інструментах у гендарным аспекте. Паходжанне стэрэатыпаў народнай культуры адносна нараджэння ў сям’і хлопчыка і дзяўчынкі. Прыкметы, звязаныя з полавай дыферэнцыяцый.

#### *Літаратура:*

1. Беларускі фальклор: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2005–2006.
2. Беларусы. Т.5. Сям'я / В.К. Бандарчык і інш. – Мінск : Беларуская навука, 2001. – 375 с.
3. Беларусы. Т.6. Грамадскія традыцыі / В.Ф. Бацяеў і інш. – Мінск : Беларуская навука, 2002. – 606 с.
4. Зямля стаіць пасярод свету: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., [прадм., пер.] У. Васілевіча. – Мінск: Маст. літ., 1996. – Кн. 1.– 591 с.
5. Зямная дарога ў вырай: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пер. У. Васілевіча. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1999. – Кн. 3. – 654 с.
6. Лобач, У.А. Этнаграфія Беларусі: Вучэбна-метадычны комплекс. / У.А. Лобач. – Наваполацк: ПДУ, 2006. – 328 с.
7. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т., 10 кн. / Рэдкал.: Т.Б. Варфаламеева [гал рэд.] і інш. – Мінск : Вышэйшая школа. – 2008–2013.
8. Цітоў, В.С. Этнаграфічная спадчына: Беларусь: Традыцыйна-бытавая культура / В.С.Цітоў. – Мн.: Беларусь, 2001. – 207с.

### ТЭМА 7. СЯМЕЙНЫЯ І КАЛЯНДАРНЫЯ СВЯТЫ Ў СПІСЕ АБ’ЕКТАЎ НКС

ЮНЭСКА. Праграма “Нематэрыяльная культурная спадчына”. Приняцце ў 2003 г. на пасяджэнні Генеральнай канферэнцыі ЮНЭСКА у Парыжы канфенцыі “Аб ахове нематэрыяльной культурной спадчыны”. У Беларусі ратыфікавана ў 2004 г. (уступіла ў сілу ў 2006 г.)

Вызначэннене НКС як “звычаі, формы ўяўлення і выражэння, веды і навыкі, а таксама злучаныя з імі інструменты, прадметы, артэфакты і культурныя прасторы, прызнаныя супольнасцямі, групамі і, у некаторых выпадках, пэўнымі асобамі ў якасці часткі іх культурнай спадчыны”. У адпаведнасці з канвенцыяй, “нематэрыйальная культурная спадчына, якая перадаецца ад пакалення да пакалення, увесе час узнаўляеца супольнасцямі і групамі ў залежнасці ад іх атачэння, іх узаемадзеяння з прыродай і іх гісторыі і фарміруе ў іх пацуцьё самабытнасці і пераемнасці, тым самым спрыяючы шанаванню культурнай разнастайнасці і творчасці чалавека”. Характэрнымі асаблівасцямі аб'ектаў НКС з'яўляеца сувязь з прыродай і гісторыяй, культурнае разнастайнасць і творчасць, перадача з пакалення ў пакаленне.

Нацыянальны электронны рэсурс – Інвентар НКС “Жывая спадчына Беларусі”: структура, змест, нарматыўныя дакументы. Сямейныя і каляндарныя святы ў Інвентары НКС Беларусі.

Мінская вобласць: калядны абраад «Цары» в. Семежава Капыльскага раёна; абраад «Цягнуць Каляду на дуба» в. Новіны Бярэзінскага раёна; абраад «Перанос Міхайлаўскай свячы» а/г. Вяляцічы Барысаўскага раёна.

Брэсцкая вобласць: вясельная каравайная традыція в. Моталь Іванаўскага раёна; абраад «Намскі Вялікдзень» в. Аброва Івацэвіцкага раёна; вясновы абраадавы карагод «Стрылка» в. Бездзеж Драгічынскага раёна; абраад ваджэння Куста на другі дзень Тройцы а/г Лобча Лунінецкага раёна.

Віцебская вобласць: абраад «Жаніцьба Цярэшкі» Лепельскага раёна; Масленічная абраадавая гульня «Пахаванне Дзеда» Гарадоцкага раёна; абраад «Насіць намётку» в. Папышычы Глыбоцкага раёна. Гомельская вобласць: абраад «Юр’я» (abraad «Тураўскі карагод» на свята Юр’я) в. Пагост Жыткавіцкага раёна; абраад «Ваджэнне і пахаванне стралы» в. Казацкія Балсуны Веткаўскага раёна; абраад «Провады русалкі» в. Вялікі Бор Хойніцкага раёна; абраад гукання вясны «Чырачка» а/г. Тонеж Лельчицкага раёна. Гродзенская вобласць: абраад «Юр’я» в. Ахонава Дзятлаўскага раёна. Магілёўская вобласць: абраад «Варварынская свяча» в. Басценавічы Мсціслаўскага раёна.

#### *Літаратура:*

1. Жывая спадчына Беларусі [Электронны рэсурс]. – Даступна на: <http://www.livingheritage.by>.
2. Об охране нематериального культурного наследия : Конвенция Организации объединённых наций по вопросам образования, культуры и науки, 17 окт. 2003 г. // Консультант плюс / ООО «ЮрСпектр». – Мінск, 2010.
3. Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыйальной культурной спадчыны : Практычнае кіраўніцтва / А. Сташкевіч і інш. – Мінск : Інстытут культуры Беларусі, 2013 – 164 с.
4. Сташкевіч, А. Уводзіны / ЖЫВАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ : Нацыянальны Інвентар НКС Беларусі. Каталог / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, ДУА “Інстытут культуры Беларусі”. – Мінск : Інбелкульт, 2014. – 163 с.

## ТЭМА 13. ГУЛЬНЁВА-ХАРЭАГРАФІЧНЫЯ ЖАНРЫ

Тэрміналагічнае размежаванне паняццяў *гульні, забавы і ігрышы*. Ігрышча «Жаніцьба Цярэшкі» Лепельскага раёна Віцебскай вобласці. Масленічная абрадавая гульня *Калодка*. Гульня «Пахаванне Дзеда» Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці. Велікодныя гульні: *качанне яек, у біткі, Крумкач*. Масавыя гулянні на Юр’я, Тройцу і Купалле. Восеніская ігрышча *Ката пячы*. Універсальныя каляндарныя гульні *Явар, Юрачка, Падушачка, Цяцерка*. Гульні ў кантэксце хрэсьбінаў і вяселля.

Тэарэтычныя аспекты беларускай народнай харэаграфіі. Дзейнасць навуковых устаноў і ўстаноў культуры Рэспублікі Беларусь у галіне вывучэння традыцыйной харэаграфіі. Тыпалагічнае сістэма танца: *функцыя, жанр, стыль, выкананіца*. Раннетрадыцыйны пласт народнага танца: *танцы абрадаў народнага календара і сямейна-абрадавага цыклу*.

Формы бытавання харэаграфічнай традыцыі ў сучаснай беларускай вёсцы (актыўная і пасіўная). Узаемасувязь падсістэм: *карагод, танец, скокі*. Карагодны комплекс танцевальнага фольклору. Функцыі карагодаў (*абрадавыя, прымеркаваныя да абрадаў і пэўнага часу, пазаабрадавыя*). Жанравая спецыфіка карагодаў (*песенныя, гульнявыя, танцевальнныя*). Характарыстыка стылю карагодаў.

Група познатрадыцыйных танцаў: *традицыйныя і асіміляваныя танцы*. Групы пазаабрадавых танцаў: *арнаментальныя, імправізаваныя, танцы-гульні*. Танцы *гуртавыя, парныя, сольныя*. Сродкі мастацкай выразнасці танца – *лексіка, кампазіцыя, структура*. Формы музычнага суправаджэння танца.

### *Літаратура:*

1. Алексютович, Л.К. Белорусские народные танцы, хороводы, игры /Л.К. Алексютович. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 528 с.
2. Беларуская народная інструментальная музыка. Склад., рэд. і сістэм. І.Д. Назінай. – Минск : Навука і тэхніка, 1989. – 341 с.
3. Козенка, М.А. Танцевальны фольклор / М.А. Козенка // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 1. Магілёўскае Падняпроўе. – Минск : Беларуская навука, 2001. – С. 471–628.
4. Козенка, М.А. Танцевальны фольклор / М.А. Козенка // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне. – Минск : Беларуская навука, 2004. – С. 521–662.
5. Козенка, М.А. Танцевальны фольклор / М.А. Козенка // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 2. – Мінск : Вышэйшая школа, 2006. – С. 5–272.
6. Козенка, М.А. Танцевальны фольклор / М.А. Козенка // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 2. – Мінск : Вышэйшая школа, 2009. – С. 5–304.
7. Козенка, М.А. Танцевальны фольклор / М.А. Козенка // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 2. – Мінск : Вышэйшая школа, 2011. – С. 5–298.
8. Чурко, Ю.М. Белорусский хореографический фольклор. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 415 с.

9. Чурко, Ю.М. Вянок беларускіх танцаў – Минск : Беларусь, 1994. – 88 с.

## ТЭМА 16. ПРЫГАТАВАННЕ І ЎЖЫВАННЕ АБРАДАВАЙ ЕЖЫ

*Абрадавая ежа* як складовая частка сямейных, каляндарных, гаспадарчых і аказіянальных абрадаў, прыгатаванне і ўжыванне якой рэгламентуецца сацыяльнымі нормамі і традыцыйнымі звычаямі. Сакральныя харктар абрадавай ежы: *куця, пасха, яйкі, каравай, бабіна каша*. Рытуалізацыя прыгатавання абрадавай ежы: каравайны абраад. Вясельная каравайная традыцыя в. Моталь Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Рытуалізацыя спажывання абрадавай ежы: вызначальная роль гаспадара хаты і гаспадыні, *мыццё рук, малітва, славесныя формулы, пакіданне абрарадавай ежы на стале, скармліванне жывёле, захоўванне*.

Традыцыйныя народныя стравы: назвы, рэцэптура.

*Літаратура:*

1. Зайкоўскі, Э. М. Старадаўняя беларуская кухня / Э.М. Зайкоўскі. – Мінск : Ураджай, 1995. – 286 с.
2. Навагродскі, Т.А. Эвалюцыя традыцый харчавання беларусаў у XIX –XX стст. / Т.А. Навагродскі. – Мінск : БДУ, 2015. – 243 с.
3. Навагродскі, Т.А. Традыцыйная культура харчавання беларусаў : Вучэб.дапам. / Т.А. Навагродскі. – Мінск : БДУ, 2001. – 61 с.
4. Цітоў, В.С. Этнографічная спадчына: Беларусь: Традыцыйна-бытавая культура / В.С.Цітоў. – Мінск : Беларусь, 2001. – 207с.

## ТЭМА 17. ПЕРААПРАНАННЕ І МАСКАВАННЕ Ў СВЯТОЧНАЙ КУЛЬТУРЫ

Пеараапрананне і маскованне – складовая частка сямейных і каляндарных абрадаў. Міфалагічна семантыка маскі як сувязь чалавека з іншасветам у рытуальных засцерагальных і прадузыравальных дзеяннях. Генезіс маскі адлюстроўвае розныя этапы дынамікі светапогляднай сістэмы грамадзтва. Найбольш старажытныя маскі тыя, што прадстаўляюць жывёл. Сувязь персанажаў-масак з татэмізмам, фетышызмам і культам продкаў. Тыпы масак і віды масковання. *Аўтаномная* маска, якая існавала асобна(маска з бяросты калянднага «дзеда», маскі мядзьведзя, лісы). Найбольш старажытная форма змяненьня твару – яго *расфарбоўка*часта ў спалучэнні са штучнымі элементамі (барадой). Асобна вылучаюцца *сінтэтычныя маскованыя персанажы* («каза», «жораў»). Тыпалагічна роднаснае маскованню прыкрыванне твару разнастайнымі рэчамі. Напрыклад, зелянінай (ваджэнне «куста», «Яшчур») ці рознакаляровымі стужкамі («Шчодра»). Хаванне твару тут з'яўляецца часткай суцэльнага маскіравання фігуры, што набліжае гэтых персанажаў да лялек, якіх спальвалі, тапілі на Каляды, Купалле ці насілі па хатах на шчодры вечар.

*Літаратура:*

1. Беларускі фальклор: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2005–2006.
2. Міфалогія беларусаў: энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. Мінск: Беларусь, 2011. – 607 с.
3. Кухаронак, Т.І. Маскі ў календарнай абрааднасці беларусаў / Т.І. Кухаронак. – Мінск : Ураджай, 2001. – 237 с.
4. Дрэва Сусьвету [Электронны рэсурс]. Дааступна на:  
<https://drevasusvetu.wordpress.com/>.

## ТЭМА 22. ВІДЫ І ФОРМЫ СУЧАСНЫХ МАСТАЦКА- ВІДОВІШЧНЫХ ДЗЕЙ

Новыя формы мастацкіх відовішчаў: *маладзёжныя шоу-праграмы, дзіцячыя святы з гульнявой асновай, рэгіянальныя праграмы і праекты, аниматыйныя праграмы і шоў, тэатралізаваныя гульнявыя праграмы.*

Вулічны тэатр: выкарыстанне ў сучаснай святочнай культуры. Рэжысура вулічных прадстаўленняў. Выкарыстанне гарадскога або прыроднага асяроддзя як мастацкага кампанента. Прыёмы работы з гледачом.

*Тэатралізаваныя шэсці і карнавалы:* структура і выразныя стродкі (музыка і танец, касцюміраванне, маскі і лялькі). Сродкі руху ўдзельнікаў (хадулі, веласіпеды, платформы, аўтамабілі). Перформансы, акцыі, флэш-мобы, хэпенінгі: тэатральны пачатак і відовішчнасць. Выкарыстанне падчас правядзення карпаратыўных масавых свят, у гістарычных рэканструкцыях, рэкламных акцыях. Мультымедыйнае шоу як сінтэз светла, гуку, агню, вады, лазэрнай графікі і сцэнаграфіі, відэа і слайд-праекцыі.

*Крыніцы:*

1. Навуковая і вучэбна-метадычная літаратура па рэжысуры.
2. Інтэрнэт-рэсурсы.

ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Установа адукацыі  
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

**ЗАЦВЯРДЖАЮ**

Першы прарэктар БДУКМ

Корбут А.А.

2017 г.

Рэгістрацыйны № ВД-\_\_\_\_\_ /вуч.

**СВЯТОЧНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ**

**Вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай  
дысцыпліне для спецыяльнасці**

1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках);  
напрамку спецыяльнасці 1-17 01 05-02 Рэжысура свят (тэатралізаваныя)

2017 г.

Вучэбная праграма складзена на аснове адукацыйнага стандарта вышэйшай адукацыі ОСВО 1-17 01 15-2013 па спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), вучэбнага плана ўстановы вышэйшай адукацыі па напрамку спецыяльнасці 1-17 01 05-02 Рэжысура свят (тэатралізаваныя), рэгістрацыйны № С 17-1-53/15 вуч. 22.06.2015

### **СКЛАДАЛЬNIКІ:**

*A.A. Гулак*, дацэнт кафедры рэжысуры абрадаў і свят установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат філалагічных навук;

*A.Я. Камінскі*, дацэнт кафедры рэжысуры абрадаў і свят установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»;

*A.Г.Фядотаў*, дацэнт кафедры рэжысуры абрадаў і свят установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

### **РЭЦЭНЗЕНТЫ:**

*T.B. Валодзіна*, загадчык аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі» філіяла «Інстытут мастацтвазнаўства, этналогіі і фальклору імя Кандрата Крапівы», доктар філалагічных навук;

*A.M. Нароўская*, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат гістарычных навук, дацэнт

### **РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:**

кафедрай рэжысуры абрадаў і свят установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

(пратакол № 5 ад 22.05.2016 г.);

Навукова-метадычным саветам \_\_\_\_\_  
(пратакол № \_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_)

Адказны за рэдакцыю: \_\_\_\_\_

Адказны за выпуск: \_\_\_\_\_

## ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбная дысцыпліна «Святочная культура Беларусі» – адна з асноўных у праграме падрыхтоўкі рэжысёра свят. Вывучэнне народных абрадаў і свят каляндарнага і сямейнага цыклу, традыцыйнай і сучаснай святочнай культуры Беларусі, узаемадзеяння традыцый і навацый мае практычную неабходнасць, з'яўляеца актуальным і сацыяльна значным.

Вучэбная дысцыпліна «Святочная культура Беларусі» ставіць мэту ўсебаковага вывучэння традыцыйнай культуры нашага народа, яе светапоглядных асноў, каштоўнасных арыентыраў, спецыфічна этнічных харктарыстык, адметных рыс і рэгіональных асаблівасцей. Важнае значэнне надаецца раскрыццю шляхоў стварэння сучасных свят на аснове і з улікам пераемнасці культурна-гістарычных традыцый.

*Задачы* вучэбнай дысцыпліны:

- вывучэнне сістэмы свят і абрадаў як неад'емнай часткі традыцыйнай народнай культуры;
- раскрыццё генетычнай асновы і тэндэнцый развіцця традыцыйных і сучасных свят;
- выяўленне працэсаў пераемнасці, зменлівасці і ўстойлівасці абраднасці беларусаў;
- фарміраванне ўсвядомленай мастацка-рыжысёрскай культуры спецыяліста ў галіне рэжысуры свят.

У сістэме падрыхтоўкі спецыяліста з вышэйшай адукацияй вучэбная дысцыпліна «Святочная культура беларусаў» звязана з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі: «Этнаграфія, міфалогія і фальклор беларусаў», «Музычна-шумавое вырашэнне свята», «Пластыка-харэаграфічнае вырашэнне свята», «Моўнае дзеянне ў свяце», «Рэжысура свят».

Праграма вучэбнай дысцыпліны «Святочная культура Беларусі» прадугледжвае фарміраванне ў будучага спецыяліста ў галіне святочнай культуры акадэмічных, сацыяльна-асобасных і прафесійных кампетэнцый.

*Да акадэмічных кампетэнцый* належаць:

- умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач;
- умець працаваць самастойна;
- быць здольным параджаць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю);
- умець вучыцца, самастойна павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго жыцця.

*Да сацыяльна-асобасных кампетэнцый* належаць:

- валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый;
- умець працаваць у камандзе;
- быць здольным асэнсавана ўспрымаць і беражліва адносіцца да гістарычнай, культурнай спадчыны Беларусі і сусвету, культурных традыцый і рэлігійных поглядаў.

*Да прафесійных кампетэнцый* належаць:

- ажыццяўляць работу пастановачных груп па арганізацыі і правядзенню розных форм святочнай культуры;
- арганізоўваць работу творчых калектываў падчас правядзення свят для дасягнення пастаўленых мэт і задач;
- рэалізоўваць агульнадзяржаўныя, рэгіянальныя і ведамасныя праграмы і праекты ў галіне культуры;
- выкарыстоўваць нарматыўна-прававую базу галіны культуры;
- праводзіць культурна-асветніцкія мерапрыемствы для выхавання мастацка-эстэтычнага густу ўсіх катэгорый насельніцтва ва ўстановах культуры, спорту і адукацыі і іншых установах;
- кансультаваць кіраўнікоў і ўдзельнікаў творчых, спартыўных, ваенных і іншых калектываў падчас падрыхтоўкі творчых праектаў;
- праводзіць адбор рэпертуару мастацкіх твораў з мэтай захавання і трансляцыі народнай творчасці;
- распрацоўваць і ўвасабляць праекты розных святочных форм;
- выкарыстоўваць новыя накірункі ў сучасных рэжысёрскіх тэхналогіях;
- ладзіць арганізацыю і правядзенне масштабных фестываляў на адкрытай плошчоўцы, прысвечаных актуальным пытанням сучаснага грамадства;
- ажыццяўляць навукова-экспериментальную работу ў галіне рэжысурсы свят.

Колькасць аўдыторных гадзін на вывучэнне дысцыпліны «Святочная культура Беларусі» складае 132, з іх лекцый – 94, практычных – 14, семінарскіх – 20, індывідуальных – 4 гадзіны. Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік і экзамены.

## **ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ**

### **УВОДЗІНЫ**

Паняцце *святочная культура*. Свята як універсальны феномен народнай традыцыі. Свята – сакральны час проціпастаўлены штодзённасці. Усеагульнасць і масавасць як важнейшы прынцып народнага свята.

Сучасныя фундаментальныя даследаванні ў галіне беларусазнаўства. Шматтомнае выданне «Беларусы». У плане вывучэння святочнай культуры актуальныя Т. 7 – «Вусная паэтычная творчасць», Т. 9 – «Антрапалогія» (2006), Т. 10 – «Славянскія этнакультурныя традыцыі» (2007). Акадэмічнае даследаванне ў 6 кнігах з серыі «Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка»: «Каляндарна-абрадавая паэзія», «Сямейна-абрадавая паэзія. Народны тэатр» (абедзве 2001), «Пазаабрадавая паэзія» (А.Гурскі, Г.Пятроўская, Л.Салавей), «Народная проза» (К. Кабашнікаў А.Фядосік, А.Цітавец, абедзве 2002), «Міфалогія. Духоўныя вершы» (2003), «Малыя жанры. Дзіцячы фальклор» (2004). Энцыклапедыя «Беларускі фальклор» (2005–2006). Серыя «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў» у 6 тамах (10 кнігах) (2008–2013). Аўтэнтычнасць тэкстаў, дакладная перадача дыялектных асаблівасцяў і індывидуальнай манеры гаворкі інфармантаў, увага да кантексту і асабістых перажыванняў носьбітаў традыцыі, шырокі рэгіональны ахоп матэрыялаў стварае аб'ёмную панараму існавання беларускай традыцыйнай культуры на сучасным этапе. Публікацыя рэгіональных фальклорных зборнікаў. Падручнікі для ВНУ.

### **ТЭМА 1. АДЛЮСТРАВАННЕ АРХАІЧНЫХ КУЛЬТАЎ I ВЕРАВАННЯЎ У СВЯТОЧНАЙ КУЛЬТУРЫ**

Анімізм – удухаўленне аб'ектаў навакольнага свету. Анімістычнае аснова *гукання вясны, прывітання нівы, абрадаў Куст, Пахаванне стралы, Даждынкі, абрадаў пераносу свячы* ў Цэнтральнай Беларусі і на Падняпроўі і інш. Народная дэмманалогія. Фетышызм – вера ў звышнатуральныя якасці прадметаў прыроднага (*камяні-валуны, пяруновыя стрэлы*), *жытні сноп, яйка, вярба, траеўкі «май», мак і інш.*) ці культурнага паходжання (*крыж, гроши, ручнікі, элементы адзення, ежы, вырабы з жалеза і інш.*). Татэмізм – сістэма рытуалаў і табу, звязаная з верай у роднасць, паходжанне групы людзей (роду, сям'і, клана) ад пэўнага віду жывых істот ці раслін. Вобразы татэмістычнага паходжання ў святочна-абрадавай культуры: *мядзведзь, воўк, каза, бусел, вуж.*

Культ продкаў як комплекс міфалагічных уяўленняў пра пасмяротнае існаванне душ памерлых (дзядоў), ушанаванне іх на працягу гадавога цыкла. Семантыка культа продкаў у кантексле сямейных, асобных каляндарных абрадаў. Сакральнае стаўленне да зямлі –адной са стыхій светаўтварэння (разам з вадой, паветрам і агнём). Праявы культа агню ў народнай культуры: купальскі, перуноў, агонь свечкі (*грамнічная, чацвярговая, велікодная,*

вянчальная), хатні агонь (абрад «Жаніцьба коміна»). Праявы культа вады ў народнай культуры: *пакланенне крыніцам, вада ў магічных, лекавых практыках, раса, абрад Вадохрышича*. Увасабленне культа зеляніны ў велікоднай, юраўскай, траецка-купальскай, вясельнай абрааднасці.

## ТЭМА 2. НАРОДНЫ КАЛЯНДАР ЯК КОМПЛЕКС ТРАДЫЦЫЙНЫХ ВЕРАВАННЯЎ И АБРАДАВЫХ ПРАКТЫК

Народны каляндар як сінтэз адносна аўтаномных мадэляў: распарадку хрысціянскіх свят, пастоў, мясаедаў; календароў сонечнага, месяцавага і вегетатыўнага; земляробчага, жывёлагадоўчага, прадзільна-ткацкага, пчалярскага і інш.; шлюбнага і паміナルнага; дэмманалагічнага (сезоннасць з'яўлення міфалагічных персанажаў) і фальклорнага (календарныя рэгламентацыі спеваў, загадвання загадак і інш.). Каляндарныя абраады як сакральна-магічны комплекс, у склад якога ўваходзяць славесныя, песенныя, гульнявывя, драматычныя і харэаграфічныя жанры.

Прыказкі і прыкметы народнага календара.

## ТЭМА 3. РУХОМЫЯ И НЕРУХОМЫЯ СВЯТЫ. ПРЫСВЯТКІ

Асноўныя звесткі з гісторыі календара. Юліянскі і грыгарыянскі стыль летазлічэння. Рухомыя (пасхацэнтрычныя) святы: адлік па тыднях. *Масленіца, Вербная, Вялікдзень, Радауніца, Ушэсце, Тройца* і інш. Нерухомыя святы: *Каляды, Стрэчанне, Благавешчанне, Юр'е, Купалле, Пятра і Паўла, Ілля, Спасы, Багач, Уздзвіжсанне, Пакровы, Дзяды* і інш. Назвы, даты і характар адзначэння ў традыцыях праваслаўных і каталікоў. Присвяткі: *Увядзенне, Варвары, Саракі, Аўдакей, Мікола Веславы, Іван-Галавасек, Варвары, Мікола Зімовы* і інш. Метэаралагічныя і гаспадарчыя прыкметы да прысвяткаў.

## ТЭМА 4. НАРОДНАЯ БІБЛІЯ ЯК ФЕНОМЕН ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ

Народная Біблія як комплекс сюжэтаў фальклорных твораў, у якім спалучаюцца элементы хрысціянскай кананічнай, апакрыфічнай і народна-аэтычнай традыцый. Народнахрысціянскія паняцці і ўяўленні цесна звязаны з гаспадарчай дзейнасцю чалавека (земляробствам і жывёлагадоўляй) і выражаюцца ў народным календары, народнай дэмманалогіі, медыцыне, метэаралогіі і інш. Трансфармацыі вобразаў хрысціянскіх святых у народнай культуре: *Мікалай Цудатворца, Ілля-прапрок, Георгій Пераможца, Улас, Касьян, Параскева-Пятніца, Пётр і Павел*. Інтэрпрэтацыя хрысціянскіх рытуалаў: народнае святкаванне Ражства, Пасхі. Народная этымалогія назваў свят: *Стрэчанне, Благавешчанне, Саракі, Юр'я, Ілля, Спас, Узвіжсанне, Пакровы* і інш. Традыціі фэстаў (храмавых свят).

## ТЭМА 5. УВАСАБЛЕННЕ НАРОДНАЙ МАРАЛІ і ЭТЫКІ Ў СВЯТОЧНАЙ КУЛЬТУРЫ

Усеагульнасць свята: прысутныя – удзельнікі. Маральна-этычныя нормы святочной культуры: *запрашэнне, прывітанне, гасціннасць, дзякаванне, развітанне, праводзіны, павага да чужога жытла. Шанаванне талакі.* Павага да бацькоў, свайго роду (запытанне дазволу, благаслаўленне і інш.), значэнне думкі сялянскага соцыуму. Узроставая і гендарная іерархія: *калядаванне, ічадраванне, валачобніцтва.*

Радзінная абрачная аспект комплекс традыцыйных звычаяў і абрадаў, скіраваных на прыняцце нованараджанага ў сям'ю, род, далучэнне да хрысціянской царквы і забеспячэнне шчаслівай будучыні. Вяселле – комплекс абрадаў, што рэгламентавалі стварэнне новай сям'і і новых роднасных сувязей (*Пярэзы, Гасціны і інш.*).

## ТЭМА 6. ГЕНДАРНЫ АСПЕКТ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ

Універсальная бінарная апазіцыя традыцыйной культуры – мужчынскі/жаночы. Сакральная сувязь жанчынчага пачатку са сферай плоднасці, урадлівасці, маці-зямлі. Вызначальная роля жанчын ў каляндарных абрацах. «Жаночыя» абрацы і магічныя практикі (*Адведкі, Гуканне вясны, Провады русалкі, Пахаванне стралы, жніўная абрачная аспект*, *абворванне, выраб абыдзённіка, замовы*). Прадзенне і ткацтва. Сакральная сувязь мужчыны з аплоднільным, стваральным пачаткам. «Мужчынскія» абрадавыя дзеянні, скіраваныя на сувязь са светам продкаў (*кліканне мароза на куцю, дзядоў на вячэру, валачобніцтва*). Земляробства, кавальства ганчарства, грэнне на музычных інструментах. Гендарныя стэрэатыпы народнай культуры адносна нараджэння ў сям'і хлопчыка і дзяўчынкі. Прыкметы, звязаныя з полавай дыферэнцыяцый.

## ТЭМА 7. СЯМЕЙНЫЯ і КАЛЯНДАРНЫЯ СВЯТЫ Ў СПІСЕ АБ'ЕКТАЎ НКС

*Мінская вобласць:* калядны абрац «Цары» в. Семежава Капыльскага раёна; абрац «Цягнуць Каляду на дуба» в. Новіны Бярэзінскага раёна; абрац «Перанос Міхайлаўскай свячы» а/г. Вяляцічы Барысаўскага раёна.

*Брэсцкая вобласць:* вясельная каравайная традыція в. Моталы Іванаўскага раёна; абрац «Намскі Вялікдзень» в. Аброва Івацэвіцкага раёна; вясновы абрадавы карагод «Стрылка» в. Бездзеж Драгічынскага раёна; абрац ваджэння Куста на другі дзень Тройцы а/г Лобча Лунінецкага раёна.

*Віцебская вобласць:* абрац «Жаніцьба Цярэшкі» Лепельскага раёна; Масленічная абрадавая гульня «Пахаванне Дзеда» Гарадоцкага раёна; абрац «Насіць намётку» в. Папшычы Глыбоцкага раёна.

*Гомельская вобласць*: абраад «Юр’я» (abraad «Тураўскі карагод» на свята Юр’я)в. Пагост Жыткавіцкага раёна; абраад «Ваджэнне і пахаванне стралы» в. Казацкія Балсуны Веткаўскага раёна; абраад «Провады русалкі» в. Вялікі Бор Хойніцкага раёна; абраад гукання вясны «Чырачка» а/г. ТонежЛельчицкага раёна.

*Гродзенская вобласць*: абраад «Юр’я» в. Ахонава Дзятлаўскага раёна.

*Магілёўская вобласць*: абраад «Варварынскаясвяча» в. Басценавічы Мсціслаўскага раёна.

## Раздел II. Фальклорныя жанры ў кантэксле святочнай культуры беларусаў

### ТЭМА 8. ПЕСНІ КАЛЯНДАРНЫХ АБРАДАЎ

Песні каляндарных абраадаў па функцыянальной прыменеце. Зімовыя: *піліпаўскія, калядныя і шчадроўскія, цярэшкі, масленічныя* (запусныя). Вясновыя: *песні-вяснянкі, валачобныя, юр’еўскія, траецкія* (сёмушныя), *куставыя, русальныя, песні веснавой талакі, песні да веснавых карагодаў і гульняў*. Летнія: *касецкія, купальскія, пяцроўскія, песні да летніх карагодаў, жніўныя*. Восеньскія: *ярынныя, ільняныя, талочныя*.

Міфасемантыка песенъ каляндарных абраадаў. Паэтызацыя прыроды, працы і дабрабыту земляроба. Увасабленне гаспадарчага і метэаралагічнага вопыту народа. Песні каляндарных абраадаў паводле жанравай прыроды: *заклінальныя, велічальныя, жартоўныя, лірычныя, эпічныя*.

### ТЭМА 9. ПЕСНІ СЯМЕЙНЫХ АБРАДАЎ

Сямейныя абраады як складаны сакральна-магічны комплекс, у склад якога ўваходзяць песеннія, славесныя, гульнявыя і харэаграфічныя жанры. Жанравае багацце песенъ радзіннага і вясельнага абраадаў. Радзінныя і вясельныя песні паводле жанравай прыроды: *заклінальныя, цырыманіяльна-рытуальныя, велічальныя, лірычныя, сатырычна-гумарыстычныя, прыпеўкі*. Адлюстраванне абраадавых дзеянняў у тэкстах песенъ. Матывы, вобразы і паэтычныя сродкі. Паэзія пахавальнай абрааднасці паводле жанравай прыроды: *галашэнні, псалмы, духоўныя вершы*. Імправізацыйная прырода галашэнняў. Увасабленне культа продкаў, сямейных і родавых каштоўнасцей. Народная мараль і этыка ў песенных творах гэтай групы.

### ТЭМА 10. ПАЗААБРАДАВЫЯ ПЕСНІ: ЖАРТОЎНЫЯ, ПРА КАХАННЕ, ПРЫПЕЎКІ, БАЛАДЫ

Песня ў народным свяце. Песня – універсальны лірычны жанр фальклору. Класіфікацыя пазаабрадавых песенъ. *Жартоўныя песні*: гуманізм і жыццясцярджальны пафас. Мастацкія прыёмы стварэння камічнага: гратэск, кантраст, паўторы, пералічэнні, выклічнікі. *Песні пра каханне*: лірызм,

ідэалізацыя вобразаў, паэтызацыя пачуцця. Асноўныя сюжэтныя матывы. *Прыпейкі*: жартоўны харктар, сувязь з музыкай і танцам. Нечаканасць камічнай развязкі як асноўны кампазіцыйны прыём. *Балады* як ліраэпічны жанр: элементы цудоўнага, сямейна-бытавы ці маральна-этычны канфлікт, трагізм сюжэта. Купальскія балады. Народная мараль ў пазабрадавай песні.

## ТЭМА 11. СЛАВЕСНЫЯ ЖАНРЫ: КАЗКІ, ЛЕГЕНДЫ, ПАДАННІ, БЫЛІЧКІ

Славесныя жанры фальклору: спосаб мастацкага адлюстравання і асэнсавання рэчаіснасці. Казавая проза: *казкі пра жывёл, чарадзейныя, бытавыя* (сацыяльна-бытавыя і навелістычныя). Алегарычнасць як аснова вобразнай сістэмы казак пра жывёл. Трансфармацыя архаічнага канфлікту чалавека і сіл прыроды ў сацыяльны або бытавы канфлікт у чарадзейнай казцы. Сацыяльныя адносіны, сялянскі побыт і народныя маральна-этычныя нормы ў бытавых казках. Казкі-небыліцы.

Няказавая проза: *легенды, паданні, сказы, былічкі (прымхліцы)*. Інфарматыўная функцыя як вызначальны фактар няказавай прозы. Легенды паводле гісторыка-тэматычнага прынцыпу: *этыялагічныя (касмаганічныя, зааганічныя), духоўна-этычныя, гісторыка-культурныя, дэмманалагічныя*. Светапоглядны дуалізм легенд. Прынцыпы гуманізму і народнай этыкі ў легендах. Паданні паводле тэматычнага прынцыпу: *гістарычныя, тапанімічныя і інш. Былічка (прымхліца)* як аднаэпізоднае апавяданне пра контакт чалавека са звышнатуральным, якое мае ўстаноўку на сапраўднасць (апісанне рэальнай штодзённасці).

Выкарыстанне сюжэтаў і вобразаў славесных жанраў фальклору (народнай прозы) ў рэжысёрскай і сцэнарнай працы.

## ТЭМА 12. МАЛЫЯ СЛАВЕСНЫЯ ЖАНРЫ: ПРЫКАЗКІ, ПРЫМАЎКІ, ЗАМОВЫ, ЗАГАДКІ

Паходжанне малых устойлівых славесных форм і віды: *прыказкі, прымайкі, замовы, загадкі* а таксама *павер'і, прыметы, прыгаворкі, тосты-зычанні* і інш. *Прыказкі* як увасабленне народнай мудрасці, жыщёвага вопыту і маральна-этычных норм. Афарыстычнасць, разнастайнасць тэматыкі. Класіфікацыя. *Прымаўкі* як устойлівия выслоўі, якія вобразна харктаразуюць аб'ект. Суаднессенасць прымавак з пэўнымі часцінамі мовы. Проблема літаратурнага перакладумальных славесных форм. Унікальнасць і архаічнасць замоў. Носьбіты замоў і асаблівасці бытавання. Знажарства і чарадзейства. Хрысціянская сімваліка ў замовах. Замовы паводле тэматычнага прынцыпу: *гаспадарчыя, ахоўныя, лекавыя, звязаныя з сацыяльным і сямейным бытам*. Анімістычная аснова загадак. Этнаграфізм. Багацце жанравых формў загадак (*сказы, пытанні, жарты, задачы*).

Выкарыстанне ўзору малых славесных форм ў рэжысёрскай і сцэнарнай працы.

## ТЭМА 13. ГУЛЬНЁВА-ХАРЭАГРАФІЧНЫЯ ЖАНРЫ

Тэрміналагічнае размежаванне паняццяў *гульні*, *забавы* і *ігрышчы*. Ігрышча «*Жаніцьба Цярэшкі*» Лепельскага раёна Віцебскай вобласці. Масленічная абрадавая гульня *Калодка*. Гульня «*Пахаванне Дзеда*» Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці. Велікодныя гульні: *качанне яек*, *у біткі*, *Крумкач*. Масавыя гулянні на Юр'я, Тройцу і Купалле. Восеніськае ігрышча *Ката пячы*. Універсальныя каляндарныя гульні *Явар*, *Юрачка*, *Падушачка*, *Цяцерка*. Гульні ў кантэксце хрэсъбінаў і вяселля.

Архаічнасць харэаграфічнага жанру *карагод*. Карагоды песенныя, гульнявыя, танцевальныя. Познетрадыцыйныя танцы: арнаментальныя, імправізаваныя, танцы-гульні. Танцы гуртавыя (*Мяцеліца*, *Грачанікі*, *Акуліна*, кадрыліна 2, 4, 6, 8 пар, танцы ўпяцёх, тройкамі); парныя (*Лявоніха*, полька-*Бабачка*, *Кракавяк*, *Падэспань*, *Какетка*, *Войра*), сольныя (*Мікіта*, *Каза*, *Рускага*, *Жабкі*, *Цыганачка*) і інш.

## Раздзел III. Акцыянальнасць святочнай культуры беларусаў

### ТЭМА 14. ДРАМАТУРГІЯ НАРОДНАГА МАСТАЦТВА

Драматургія фальклорна-этнаграфічных комплексаў (калядныя абыходы, радзіны, вяселле і інш.) Прастора і час. Традыцыйныя ролі. Выкананцы. Касцюмы і маскі. Рэгламентацыя паводзінаў. Абавязковыя і імправізаваныя дыялогі.

Драматургія маладзёжных і дзіцячых гульняў. Элементы тэатралізацыі пры выкананні *казак*. Паўтаральнасць дзеянняў у карагодных гульнях. Тэатральна-драматычныя прадстаўленні падчас *кірмашиоў* і *святаў*.

Культурныя вытокі беларускай *батлейкі* і яе нацыянальная самабытнасць. Віды батлейкі, носьбіты традыцыі. Тэатральны рэквізіт. Рэлігійная частка батлейкі. Народныя драмы «*Цар Максімілян*» і «*Цар Ірад*». Інтэрмеды ў складзе школьнай біблейска-евангельскай драмы. Антытэза рытарычнага і камічнага. Фальклорызм інтэрмедый. Вобраз селяніна.

### ТЭМА 15. МАГІЧНЫЯ ПРАКТЫКІ Ў СВЯТОЧНАЙ КУЛЬТУРЫ

Засцерагальныя, мантычныя практикі (варожбы), ахвярапрынашэнні—істотныя кампаненты традыцыйнай духоўнай культуры, шырокая распаўсюджаныя ў культуры сялянскай супольнасці. Ахвярапрынашэнні ў крызісных жыццёвых сітуацыях: выраб *ручніка-абыдзённіка*. Ахвяраванні на храм: *брацкая свечка*, *воты*, *гроши*. Ахвяраванні духам лесу і воднай просторы. Ушанаванне месцаў пахавання, святых крыніц, камянёў, прошчаў. Абрад «*Намскі Вялікдзень*» в. Аброва Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці.

Традыція паломніцтва і ўшанавання Блакітнай крыніцы Слаўгарадскага раёна Магілёўскай вобласці.

Прадказанні надвор'я, росту і выспявання раслін, судносна са станам прыроды на свята ці прысвятак (Грамніцы, Благавешчанне, Юр'я, Пятра і Паўла, Ілля, Пакровы і інш.). Перыйд зімовага і летняга сонцавароту (Каляды і Купалле): варожбы гаспадарчыя (на ўраджай розных культур, прыплод жывёлы і інш.) і сямейна-бытавыя (на шлюб). Практыкі кумавання і завівання вянкоў, бяроз на Тройцу. Абрадавыя дзеянні этапу заканчэння жніва: завіванне барады. Засцерагальныя практыкі ў кантэксце радзінна-хрэсьбіннай абраднасці, вяселля і паходавання.

## ТЭМА 16. ПРЫГАТАВАННЕ І ЎЖЫВАННЕ АБРАДАВАЙ ЕЖЫ

Абрадавая ежа – складовая частка сямейных, каляндарных, гаспадарчых і аказіянальных абрадаў, прыгатаванне і ўжыванне якой рэгламентуецца сацыяльнымі нормамі і традыцыйнымі звычаямі. Сакральны харктар абрадавай ежы: *куця, пасха, яйкі, каравай, бабіна каша*. Рытуалізацыя прыгатавання абрадавай ежы: каравайны абрад. Вясельная каравайная традыція в. Моталь Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Рытуалізацыя спажывання абрадавай ежы: вызначальная роля гаспадара хаты і гаспадыні, мыщё рук, малітва, славесныя формулы, пакіданне абрадавай ежы на стале, скармліванне жывёле, захоўванне.

## ТЭМА 17. ПЕРААПРАНАННЕ І МАСКАВАННЕ Ў СВЯТОЧНАЙ КУЛЬТУРЫ

Пеараапрананне і маскаванне – складовая частка сямейных і каляндарных абрадаў. Міфалагічная семантыка маскі як сувязь чалавека з іншасветам у рытуальных засцерагальных і прадуцывальных дзеяннях. Сувязь персанажаў-масак з татэмізмам, фетышызмам і культам продкаў. Калядныя (шчадроўскія) персанажы-маскі: *каза, мядзьведзь, журавель, кабыла, дзед, шчодра, цыган, смерць*. Калядны абрад «Цары» в. Семежава Капыльскага раёна Мінскай вобласці. Абраднасць Куста ў Заходнім Палесці. Элементы пераапранання і маскавання ў радзінна-хрэсьбінным і вясельным абрадзе.

## Раздел IV. Святочная культура Беларусі XIV–XIX стст. і новага часу

## ТЭМА 18. ПАРАТЭАТРАЛЬНЫЯ ДЗЕІ ШЛЯХЕЦКАГА САСЛОЎЯ

Складанасць працэса саслоўнага афармлення беларускай шляхты ў XIV–XVI стст. Сістэма каштоўнасцей (*рэлігійная самасвядомасць, этычныя нормы, эстэтычныя густы*), на аснове якіх фарміравалася культура

шляхецкага саслоўя. Важная культурастваючая функцыя ў разглядаемую эпоху належыць рэлігіі.

Вытокі і развіццё на розных гістарычных этапах паратэатральных дзей шляхецкага саслоўя. Віды: *тэатралізаваныя шэсці, піры, паляванні, сустрэча каранаваных асоб, паходжанні*. Структура, выразныя сродкі і семантыка дзей канфесійных і свецкіх тэатралізаваных шэсцяў, абрадаў. Асаблівасці, выразныя сродкі і кампазіцыйная пабудова імянін, дзён нараджэнняў і вяселляў

прадстаўнікоў беларускай шляхты.

Рытуальныя сустрэчы каранаваных асоб,

магнатаў.

Тэатралізаваныя дзеі паляванняў.

## ТЭМА 19. СВЯТОЧНАЯ КУЛЬТУРА СТАРАЖЫТНАГА ГОРАДА

Генезіс прафесійных свят. Старажытныя формы прафесійных свят і іх структура. *Святы цэхавых рамеснікаў*, прысвечаныя святым патронам асобных карпарацый. *Кузьма і Дзям'ян* – апякун кавалёў, *Пётр і Павел* – апякун рыболоваў і інш.

*Адзінаборствы* ў кантэксце святочнага жыцця старажытнага беларускага горада. Паходжанне і тэндэнцыі развіцця спартыўных гульняў. Баявыя практикаванні і адзінаборствы як спосаб ваеннай падрыхтоўкі. *Рыцарскія турніры*: змест, умовы паядынкаў, мастацка-дэкаратыўнае вырашэнне, артыбутика. Традыцыі правядзення турніра «*Кароль курка*» ў Слуцку, Нясьвіжы, Быхаве (сярэдзіна XVII–XVIII ст.). Конныя карусели ў замках і кадэцкіх корпусах Нясьвіжа, Слуцка, Шклова, Гродна. Рытуал адкрыцця, мастацкае афармленне, гульня вызмест конных каруселяў. *Кірмашовыя спартыўныя забавы*. Значэнне традыцый гародской культуры Беларусі.

## ТЭМА 20. СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ САВЕЦКІХ МАСАВЫХ СВЯТ

Савецкая календарная рэформа 1918 г. Чырвоныя календары. Класіфікацыя свят ў СССР. *Дэмансстрацыі і маёўкі* ў 1920–30-я гг. у Мінску, Віцебску, Магілёве, Гомелі. Дзейнасць К.Малевіча, М.Шагала, Ю. Пэна па афармленні гародскіх прасторы Віцебска. Традыцыі і спецыфіка святкавання дат савецкай гісторыі. *Дэмансстрацыі, мітынгі, шэсці, канцэрты, жывыя карціны, імправізованыя суды, тэатралізаваныя карнавалы, хараўыя дэкламациі* як формы паяднання інфармацыйна-пропагандысцкага матэрыялу з мастацкай вобразнасцю.

Новыя формы масавых урачыстасцяў 1940–70-х гг. Віды фестываляў. *Дэкадывнацыйнальна гамастацтва*. *Святы прафесій*. Дзіцячыя, юнацкія і моладзевыя святы. Тэатралізаваныя мастацка-спартыўныя працэсіялы і інсцэніроўкі. Сінтэтычныя харектар як вызначальная рысаваныя форм масавых урачыстасцяў.

## ТЭМА 21. АФІЦЫЙНЫ СВЯТОЧНЫ КАЛЯНДАР БЕЛАРУСІ

Гісторыя, сэнс і структура дзяржаўных свят. Кампаненты абрадава-рытуальнай часткі: *вынас сцягоў, дзяржавай сімвалікі, ганаровы караул, святочнае шэсце, парад, мітынг, ускладненне кветак да мемарыяльных месцаў і месцаў пахаванняў, цырымонія ўрачыстага адкрыцця і закрыцця свята, урадавы канцэрт, святочны салют і інш.* Узбагачэнне сродкаў святочнай відовішчнасці і афармлення. Дзяржаўная і гістарычнае сімволіка ў сучасных святах.

Ваенна-патрыятычныя святы. Характарыстыка відовішчных форм: *шэсце, парад, дэманстрацыя, гістарычнае рэканструкцыя, фестывалі і інш.*

Святкаванне юбілеяў заснавання беларускіх гарадоў. Прастора і час свята. Асноўныя сімвалы свята: *герб, сцяг, гімн.* Паліфанічнасць святочнага дзеяння. Гісторыя горада, лёс яго жыхароў і гістарычны ландшафт – аснова рэжысёрскай задумы. Афіцыйныя мерапрыемствы. Структура абрадаў і цырымоній. Рэкрэацыйная прастора горада і яе напаўненне тэатралізаванымі і відовішчнымі элементамі.

Святкаванне юбілеяў *выдатных дзеячаў культуры, памятных дат.* Памятныя даты ААН: *спецыяльныя дні, тыдні, гады і дзесяцігоддзі,* прысвечаныя пэўнай тэме ці проблематыцы.

*Прафесійныя дні і святы. Карпаратыўныя святы.* Выкарыстанне спецыфічных знакаў і сімвалаў. Правядзенне традыцыйных і распрацоўка новых абрадава-рытуальных дзей.

## ТЭМА 22. ВІДЫ І ФОРМЫ СУЧАСНЫХ МАСТАЦКА-ВІДОВІШЧНЫХ ДЗЕЙ

Новыя формы мастацкіх відовішчаў: *маладзёжныя шоу-праграмы, дзіцячыя святы з гульнявой асновай, рэгіональныя праграмы і праекты, анімацыйныя праграмы і шоў, тэатралізаваныя гульнявыя праграмы.*

*Вулічны тэатр:* выкарыстанне ў сучаснай святочнай культуры. Рэжысура вулічных прадстаўленняў. Выкарыстанне гарадскога або прыроднага асяроддзя як мастацкага кампанента. Прыёмы работы з гледачом.

*Тэатралізаваныя шэсці і карнавалы:* структура і выразныя сродкі (музыка і танец, касцюміраванне, маскі і лялькі). Сродкі руху ўдзельнікаў (хадулі, веласіпеды, платформы, аўтамабілі). *Перформансы, акцыі, флэш-мобы, хэпенінгі:* тэатральны пачатак і відовішчнасць. Выкарыстанне падчас правядзення карпаратыўных масавых свят, у гістарычных рэканструкцыях, рэкламных акцыях. *Мультымедыйнае шоу* як сінтэз светла, гуку, агню, вады, лазэрнай графікі, відэа і слайд-праекцыі.

## ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

14.	Драматургія народнага мастерства	4	2		2		
15.	Магічныя практикі ў святочнай культуры	4	4				
16.	Прыгатаванне і ўжыванне абрадавай ежы					4	Пісьмо-вае паведам-ленне
17.	Пераапрананне і маскаванне ў святочнай культуры					4	Прэзен-таццыя

**Раздзел IV. Святочная культура Беларусі  
XIV–XIX стст. і новага часу**

18.	Паратэатральныя дзеі шляхецкага саслоўя	6	6				
19.	Святочная культура старажытнага горада	4	4				
20.	Станаўленне і развіццё савецкіх масавых свят	2	2				
21.	Афіцыйны святочны каляндар Беларусі	4	2		2		
22.	Віды і формы сучасных мастацка-відовішчных дзей	6	4			2	6
		106	76	12	14	4	26

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА  
Літаратура

*Асноўная*

*Беларускі фальклор: Энцыклапедыя:* У 2 т. – Т.1. – Мінск: БелЭн, 2005. – 768 с. – Т. 2. – 2006. – 832 с.

*Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка.* У 6 кн. / Рэдкал.: А.С. Фядосік (гал. рэд.) і інш. – АН Беларусь, ІМЭФ. – Мінск: Беларуская навука, 2001–2006.

*Беларусы.* Т. 6. Грамадскія традыцыі / В.Ф. Бацяеў, В.М. Бялявіна, А.У. Гурко і інш.; Рэдкал.: В.М. Бялявіна і інш.; ІМЭФ НАН Беларусь – Мінск : Беларуская навука, 2002. – 606 с.

*Беларусы.* Т. 7. Вусна-паэтычная творчасць / Г.А. Баргашэвіч, Т.В. Валодзіна, А.. Гурскі і інш.: Рэдкал. В.М. Бялявіна і інш.;ІМЭФ НАН Беларусь – Мінск :Беларуская навука, 2004. – 586 с.

*Васілевіч,* У. А. Беларускі народны каляндар / У.А. Васілевіч. – Мінск : Ураджай, 1993. – 80 с.

*Грамадскі быт і культура сельскага насельніцтва Беларусі* / В.К.Бандарчык [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – 256 с.

*Гульні, забавы, ігрышчы* / склад. А.Ю. Лозка. – 2-е выд. – Мінск: Беларуская навука, 2003. – 534 с.

*Земляробчы каляндар:* Абрады, звычаі / Рэдкал.: А.С.Фядосік і інш. – Мінск : Навука і тэхніка, 2003. – 405 с.

*Камінскі, А.Я.* Асновы драматургіі і сцэнарнага майстэрства : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў ВНУ па спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысюра свят / А.Я. Камінскі. – Мінск : БДУКМ, 2011. – 110 с.

*Камінскі, А.Я.* Рэжысюра традыцыйнага абраду :вучэбна-метадычны дапаможнік / А.Я.Камінскі. – Мінск : БДУКМ, 2009. – 110 с.

*Кухаронак,* Т. Маскі ў каляндарнай абраднасці беларусаў / Т.Кухаронак. – Мінск: Ураджай, 2001. – 238 с.

*Мальдзіс, А.І.* Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII стагоддзя: Нарысы быту і звычаяў / А.І. Мальдзіс. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. – 256 с.

*Міфалогія беларусаў:* энцыкладпэдычны слоўнік / склад. І. Клімковіч і інш.; навук. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск : Беларусь, 2011. – 607 с.

*Народная культура Беларусі:* Энцыкл. даведнік. – Мінск: Бел. навука, 2002. – 432 с.

*Нарысы гісторыі культуры Беларусі :* у 4 т. Т.1: Культура сацыяльной эліты XIV – пачатку XX ст. // А.І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2013. –573 с.

*Нарысы гісторыі культуры Беларусі :* у 4 т. Т. 2: Культура гарадоў X – пачатку XX ст. / [А.І. Лакотка і інш. ; уводзіны, заключэнне: А.І. Лакотка]. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 572 с.

*Нарысы гісторыі культуры Беларусі.* У 4 т. Т. 3: Культура сяла XIV – пачатку XX ст. – Кн. 2: Духоўная культура / А.І. Лакотка [і інш.]. – Мінск :

Беларуская навука, 2016. – 749 с.

*Традыцыйная маастацкая культура беларусаў. У 6 т. 10 кн. / Рэдкал.: Т.Б. Варфаламеева (гал. рэд.) і інш.– Мінск : Вышэйшая школа. – 2008–2013.*

*Фядотаў, А.Г. Канфесійныя цырымоніі і святы беларускага горада XVII–XVIII стагоддзяў / А.Г. Фядотаў // Вестник молодёжного научного общества. – Мінск : МНО, 2003. – 106 с.*

*Цітоў, В.С. Этнаграфічна спадчына: Беларусь: Традыцыйна-бытавая культура / В.С. Цітоў. – Мінск : Беларусь, 2001. – 207с.*

*Чурко, Ю.М. Белорусский хореографический фольклор / Ю. М. Чурко. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 415 с.*

### *Дадатковая*

*Аляхновіч, А. М. Веснавыя святы / А. М. Аляхновіч. – Мінск : Ураджай, 2000. – 254 с.*

*Аляхновіч, А. М. Зімовыя святы / А. М. Аляхновіч. – Мінск : Ураджай, 1998. – 134 с.*

*Барышев, Г.И. Батлейка / Г.И. Барышев – Мінск : Бел.навука, 1995. – 143 с.*

*Барышев, Г.И. Театральная культура Белоруссии XVIII века / Г.И. Барышев. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 293 с.*

*Беларуская міфалогія: энцыклапед. слоўн. / С. Санько і інш. – Мінск : Беларусь, 2004. – 506 с.*

*Беларускія народныя танцы, карагоды і гульні / Уклад. В. С. Семенякоў. – Мінск : БелСЭ, 1989. – 125 с.*

*Беларускі фальклор: хрэстаматыя / склад. К. П. Кабашнікаў і інш. – Мінск : Вышэйшая школа. 1985. – 749 с.*

*Бяздоннае багацце: Легенды, паданні, сказы / Склад. А. І. Гурскі. – Мінск : Маастацкая літаратура, 1990. – 255 с.*

*Валодзіна, Т.В. Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў / Т. В. Валодзіна. – Мінск : Тэхналогія, 1999. – 167 с.*

*Гісторыя беларускага маастацтва: У 6 т. / Рэдкал.: С.В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш.–Мінск : Навука і тэхніка, 1987–1994.*

*Грыцкевіч, А.П. Беларуская шляхта / А.П. Грыцкевіч // Спадчына. – 1993. – №1. – С. 11–16.*

*Гуд, П.А. Беларускае купалле: кампазіцыя і семантыка абрадавых дзей. – 2-е выд. / П. А. Гуд – Мінск : БДУКМ, 2006. – 137 с.*

*Камінскі, А.Я. Зімовыя святы: Зборнік сцэнарна-метадычных распрацовак / А.Я.Камінскі. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2010. – 145 с .*

*Крук, І.І. Сімволіка беларускай народнай культуры / І.І. Крук. – Мінск : Ураджай, 2001. – 350 с.*

*Кухаронак, Т.І. Свята як этнакультурны феномен у традыцыйным светапоглядзе беларусаў / Т.І. Кухаронак // Проблемы методологии социогуманитарного познания: диалектика и герменевтика. – Mn. : БГУФК, 2009. – С. 124–127.*

*Лобач, У.А. Этнографія Беларусі: Вучэбна-метадычны комплекс. / У.А. Лобач.* – Наваполацк : ПДУ, 2006. – 328 с.

*Лозка, А.Ю. Беларускі народны каляндар / А.Ю. Лозка.* – Мінск : Полымя, 2002. – 237 с.

*Мальдзіс, А. Як жылі нашыя продкі ў XVIII ст. / А. Мальдзіс* – Мінск: Ураджай, 2001. – 178 с.

*Навагродскі, Т.А. Традыцыі народнага харчавання беларусаў / Т.А. Навагродскі.* – Мінск : НІА, 2000. – 112с.

*Народны тэатр / [Уклад., уступ, артыкул і камент. М.А. Каладзінскага; рэдкал. В.К. Бандарчык і інш. ; – Мінск : Навука і тэхніка, 1983. – 512 с.*

*Сысоў, У.М. З крыніц спрадвечных / У.М. Сысоў.* – Мінск: Вышэйшая школа. 1997. – 415 с.

*Фядотаў, А.Г. Свята беларускага пісьменства ў школе / А.Г. Фядотаў.* – Мінск : Беларуская навука, 2000. – 56 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БІБЛІОТЕКИ

## **Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананню самастойнай работы студэнтаў па вучэбнай дысцыпліне**

Самастойная работа – мэтанакіраваная вучэбная дзейнасць студэнтаў, якая здзяйсняецца пад непасрэдным ці апасродкованым кірауніцтвам выкладчыка. Мэтай самастойнай работы студэнтаў з'яўляецца паглыбленне павышэнне канкурэнтназдольнасці выпускнікоў ВНУ праз фарміраванне ў іх кампетэнцый самаадукацыі. Кампетэнтнасны падыход прадугледжвае ўзмацненне практикаарыентаванасці адукатыўнага працэсу і ролі самастойнай дзейнасці студэнтаў па вырашэнні задач і сітуаций, якія імітуюць сацыяльна-прафесійныя праблемы.

### **Задачы:**

- выпрацоўка ў студэнта навыкаў прадуктыўнай дзейнасці, інавацыйна-творчага і культуралагічнага мыслення, пазнавальных здольнасцей;
- паглыбленае вывучэнне дысцыпліны «Святочная культура Беларусі»;
- актывізацыя самаразвіцця і матывацыі самарэалізацыі студэнта.

Самастойная работа студэнтаў па дысцыпліне «Святочная культура Беларусі» прадугледжвае выкананне творчых заданняў, рэжысёрскі аналіз масавага свята, фестывалю, абраду, выкананне контрольных работ, падрыхтоўку рэфератаў, азnamленне з навуковай, навукова-папулярнай літаратурай, напісанне эсэ.

### **Асноўныя формы арганізацыі самастойнай працы студэнтаў:**

- экспрэс-апытанне па прачытанай лекцыі;
- падбор і вывучэнне аўдыёвізуальных крыніц, падрыхтоўка на гэтай аснове презентацый, паведамленняў і іншае;
- аналіз навуковых і навукова-публіцыстычных артыкулаў;
- падрыхтоўка да ўдзелу ў навукова-практичных канферэнцыях, творчых паказах.

## **Рэкамендаваныя сродкі дыягностикі вучэбнай дзейнасці студэнтаў**

1. Метады вуснай дыягностикі (апытанне, дыскусіі, аналіз рытуальна-абрадавых комплексаў і каляндарных свят гадавога цыкла, даклады на семінарскіх занятках, канферэнцыях, вусныя залікі і экзамены).
2. Метады практычнай дыягностикі (удзел у рэпетыцыйным працэсе гульнявой праграмы, абраду, эстрадных нумароў, тэатралізаванага прадстаўлення, свята; выкананне вучэбна-творчых заданняў выкладчыка).
3. Метады пісьмовай дыягностикі (тэсты, контрольныя апытванні, контрольныя работы, пісьмовыя справаздачы па аўдыторных/дамашніх заданнях, рэфераты, публікацыі артыкулаў, дакладаў, курсавыя работы).
4. Інтэрактыўныя метады дыягностикі (стварэнне мультымедыйнай презентацыі па абрашай тэме, творчы паказ, ролевыя гульні, выступленне на ўніверсітэцкіх, гарадскіх і рэспубліканскіх сцэнічных пляцоўках з падрыхтаванымі гульнявымі праграмамі, абрадамі, святамі).

РЕПОЗИТОРИЙ БІБЛІОТЕКИ

## Літаратура

1. Аляхновіч, А.М. Веснавыя святы / А.М. Аляхновіч. – Мінск: Ураджай, 2000. – 254 с.
2. Аляхновіч, А.М. Зімовыя святы / А.М. Аляхновіч. – Мінск: Ураджай, 1998. – 134 с.
3. Бабчанок, М.А. Беларуская фалькларыстыка: аказіянальныя абраады і паэзія : дапаможнік / М.А. Бабчанок. – Мінск : БДПУ, 2010. – 72 с.
4. Балады: у 2 кн. / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Навука і тэхніка, 1977. – 337 с. – (Беларуская народная творчасць).
5. Беларуская вуснапаэтычная творчасць: падруч. для студэнтаў філал.спец. ВНУ / К.П. Кабашнікаў, А. С. Фядосік, А. С. Ліс [і інш.]. – 2-е выд., перапрац. – Мінск: Лексіс, 2000. – 512 с.
6. Беларускі фальклор: жанры, віды, паэтыка: у 6 кн. / рэдкал.: А.С.Фядосік (гал. рэд.) [і інш.], АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Беларус. навука, 2001–2006. – Кн. 1: Каляндарна-абрадавая паэзія / А.С.Ліс [і інш.]. – 2001. – 515 с.; Кн. 3: Пазаабрадавая паэзія / А.І.Гурскі, Г.А.Пятроўская, Л.М.Салавей. – 2002. – 563 с.
7. Беларускі фальклор: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2005–2006.
8. Беларусы: у 14 т. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Беларус. навука, 1995. – Т. 7: Вусная паэтычная творчасць / НАНБ; Г. А. Барташэвіч, Т. В. Валодзіна, А. І. Гурскі [і інш.]; рэдкал.: В. М. Бялявіна, М. Ф. Піліпенка, У. І. Чаквін [і інш.]. – 2004. – 586 с.
9. Беларуская прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы: зборнік / склад. Ф.Янкоўскі. – Мінск: Беларус. навука, 2004. – 493 с.
10. Валачоўныя песні / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; склад.: Г. А. Барташэвіч [і інш.]; рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1980. – 549 с. – (Беларуская народная творчасць).
11. Валодзіна, Т. В. Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў / Т. В. Валодзіна. – Мінск: Тэхналогія, 1999. – 167 с.
12. Веснавыя песні / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; склад.: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей; рэд. К.П.Кабашнікаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1979. – 596 с. – (Беларуская народная творчасць).
13. Восточно-славянский фольклор: словарь научной и народной терминологии / редкол.: К.П.Кабашников (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Навука і тэхніка, 1993. – 478 с.
14. Вяселле: песні: у 6 кн. / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; склад. Л.А.Малаш. – Кн.1–6. – Мінск, 1980–1988. – (Беларуская народная творчасць).
15. Гуд, П.А. Беларускае Купалле: кампазіцыя і семантыка абрадавых дзей.

- 2-е выд., стэрэатып. / П.А. Гуд – Мінск : БДУКМ, 2006. – 137 с.
16. *Дучыц, Л.У. Сакральная геаграфія Беларусі* / Л.У Дучыц. – Мінск : Літаратура і мастацтва, 2011. – 384 с.
17. *Жартоўныя песні* / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору; склад. І.К.Цішчанка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1974. – 728 с. – (Беларуская народная творчасць).
18. *Жніўныя песні* / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; рэд.: А.С.Фядосік [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1974. – 814 с. – (Беларуская народная творчасць).
19. *Жыцця ад вечны лад: беларускія народныя прыкметы і павер'і* / уклад., [прадм., пер.] У.Васілевіча. – Мінск: Маст. літ., 1998. – Кн. 2. – 607 с.
20. *Загадкі* / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы; склад. М.Я.Грынблат; рэдкал.: В.К.Бандарчык [і інш.]. – 2-е выд., выпр. і дапрац. – Мінск: Беларус. навука, 2004. – 362 с. – (Беларуская народная творчасць).
21. *Замовы* / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы / уклад., сістэматызацыя тэкстаў, уступ.арт. і камент. Г.А.Барташэвіч. – 2-е выд. – Мінск: Беларус. навука, 2000. – 595 с. – (Беларуская народная творчасць).
22. *Зімовыя песні: калядкі і шчадроўкі* / уступ. арт. А.Гурскага; пад рэд. М.Я.Грынблата. – Мінск: Навука і тэхніка, 1975. – 736 с.
23. *Зямля стаіць пасярод свету: беларускія народныя прыкметы і павер'і* / уклад., [прадм., пер.] У.Васілевіча. – Мінск: Маст. літ., 1996. – Кн. 1. – 591 с.
24. *Зямная дорога ў вырай: беларускія народныя прыкметы і павер'і* / уклад., прадм., пер. У.Васілевіча. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1999. – Кн. 3. – 654 с.
25. *Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі* / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы; склад. К.П.Кабашнікаў; рэдкал.: В.К.Бандарчык [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1971. – 528 с. – (Беларуская народная творчасць).
26. *Казкі ў сучасных записах* / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы; склад. К.П.Кабашнікаў; рэдкал.: А.С.Фядосік [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1989. – 437 с. – (Беларуская народная творчасць).
27. *Крук, І.І. Следам за сонцам: беларускі народны каляндар* / І.І. Крук. – Мінск: Ураджай, 1998. – 216 с.
28. *Купальская і пятроўская песні* / АНБССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985. – 662 с. – (Беларуская народная творчасць).
29. *Кухаронак, Т.І. Маскі ў каляндарнай абраднасці беларусаў* / Т.І. Кухаронак. – Мінск : Ураджай, 2001. – 237 с.
30. *Кухаронак, Т.І. Радзінныя звычаі і абрады беларусаў: канец XIX–XX ст.* / Т.І.Кухаронак. – Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – 126 с.
31. *Легенды і паданні* / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства,

- этнографии и фольклору имени К.Крапивы. – 2-е выд., доп. і дапрац. – Мінск: Беларус. навука, 2005. – 550 с. – (Беларуская народная творчасць).
32. *Лепешаў, І.Я.* Слоўнік беларускіх прыказак / І.Я.Лепешаў, М.А.Якалцэвіч. – Мінск: Беларус. навука, 2002. – 509 с.
  33. *Ліс, А.С.* Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў: сістэма жанраў. Эстэт. аспект / А.С.Ліс; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтва-знаўства, этнографии і фольклору імя К. Крапивы. – Мінск: Беларус. навука, 1998. – 186 с.
  34. *Ліцвінка, В.Д.* Слова міма не ляціць: бел.нар. прыказкі і прымаўкі / В.Д.Ліцвінка, Л.А.Царанкоў. – Мінск: Універсітэцкае, 1985. – 194 с.
  35. *Назвы населеных пунктаў паводле легендаў і паданняў*: у 6 кн. / склад., запіс, апрац. А.М.Ненадавец. – Мінск: Беларусь, 1998–2003.
  36. *Нарысы гісторыі культуры Беларусі* : у 4 т. Т.1:Культура сацыяльной эліты XIV – пачатку XX ст./ / А. I. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А.І.Лакотка.– Мінск : Беларуская навука, 2013. –573 с.
  37. *Нарысы гісторыі культуры Беларусі* : у 4 т. Т. 2; Культура гарадоў X – пачатку XX ст. / [А. I. Лакотка і інш. ; уводзіны, заключэнне: А.І. Лакотка]. –Мінск : Беларуская навука, 2014. – 572 с.
  38. *Нарысы гісторыі культуры Беларусі*. У 4 т. Т. 3: Культура сяла XIV – пачатку XX ст. – Кн. 2: Духоўная культура / А. I. Лакотка [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 749 с.
  39. *Песні пра кахранне* / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства,этнографии і фольклору імя К.Крапивы; склад. І.К.Цішчанка; рэд. А.С.Фядосік. – Мінск: Навука і тэхніка, 1978. – 378 с. – (Беларуская народная творчасць).
  40. *Прыпеўкі* / уклад.тэкстаў, уступ.арт. і камент. І.К.Цішчанкі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1989. – 451 с. – (Беларуская народная творчасць).
  41. *Радзіны:Абрад. Песні* / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтва-знаўства, этнографии і фольклору імя К.Крапивы; склад.: Г.А.Пятроўская [і інш.]; рэд. А.С.Фядосік. – Мінск: Беларус. навука, 1998. – 635 с. – (Беларуская народная творчасць).
  42. *Салавей, Л.М.* Беларуская народная балада / Л.М.Салавей. – Мінск: Навука і тэхніка, 1978. – 183 с.
  43. *Сацыяльна-бытавыя казкі: зборнік* / Акадэмія навук Беларускай ССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнографии і фольклору імя К.Крапивы; склад. А.С.Фядосік; рэдкал.: В.К.Бандарчык [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1976. – 515 с. – (Беларуская народная творчасць).
  44. *Сысоў, У.М.З* крыніц спрадвечных / У.М. Сысоў. – Мінск: Выш. шк., 1997. – 216 с.
  45. *Сямейна-бытавыя песні* / склад. І.К.Цішчанка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1984. – 421 с. – (Беларуская народная творчасць).
  46. *Цітоў, В.С.* Этнографическая спадчина: Беларусь: Традыцыйна-бытавая культура / В.С.Цітоў. – Мінск: Беларусь, 2001. – 207с.
  47. *Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі*: у 5 т. / рэдкал.: П.

Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелСЭ, 1984–1987.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ